

Нацыянальны цэнтр па архівах і справаводству
Рэспублікі Беларусь

Нацыянальны гісторычны архіў Беларусі

Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства
і архіўнай справы

ГЕРБОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ ШЛЯХТЫ

Том 1

Мінск
2002

Нацыянальны гісторычны
архіў Беларусі
БІБЛІЯТЭКА
І.В. № 25422

УДК 94 (476): 929.6
ББК 63.3 (4 Беи)
Г37

Аўтарскі калектыв: Т.Капіца, А.Леўчык, С.Рыбчонак (кіраунік),
У.Свяжынскі, Т.Седлярэвіч, Ю.Функ, І.Шпілейская, З.Яцкевіч
Навуковыя рэдактары: доктар гістарычных навук Г.Я.Галенчанка,
прафесар, доктар габілітаваны А.Рахуба
Рэцензенты: доктар гістарычных навук Э.М.Савіцкі.
кандыдат гістарычных навук М.Ф.Спрылонаў
Рэкамендавана навуковай радай Нацыянальнага гістарычнага архіва
Беларусі
Рэдкалегія: А.К.Галубовіч (старшыня), С.А.Рыбчонак (адказны са-
кратар), У.І.Адамушка, У.В.Фядосаў

Мастак А.Леўчык

Г37 Гербоўнік беларускай шляхты. Т. 1. / Т.Капіца, А.Леўчык,
С.Рыбчонак і інш. – Мн.: БелНДІДАС, 2002. - 493 с.

ISBN 985-6099-83-8

Нацыянальным гістарычным архівам Беларусі распачата шматтом-
нае выданне пад агульнай назвай "Гербоўнік беларускай шляхты". Пад-
даюцца матэрыялы па генеалогіі і геральдыцы шляхецкіх родаў
Беларусі, у тым ліку звесткі пра іх паходжанне, валоданне маёнткамі,
выявы гербаў і пячатак, якімі яны карысталіся, пасады і ўрады вядомых
прадстаўнікоў роду і іншая шматлікая інфармацыя.

Разлічана на гісторыкаў, спецыялістаў дапаможных гістарычных
дисциплін, краязнаўцаў, усіх тых, хто цікавіцца каранямі сваіх прод-
каў, даўняй гісторыяй і культурай Беларусі.

ISBN 985-6099-83-8

УДК 94 (476): 929.6
ББК 63.3 (4Беи)

© НІА Беларусі, 2002
© А.Леўчык, вокладка і малюнкі
гербаў, 2002

ШЛЯХТА БЕЛАРУСІ: ДОЎГІЯ ПУЦЯВІНЫ ГІСТОРЫИ

У айчыннай гісторыяграфіі гісторыі Беларусі, здаеша, няма
больш цікавай і забытай тэмы, як гісторыя прывілеяваных саслоўяў
("станаў") за межамі іх непасрэднай сацыяльна-еканамічнай, дзеі-
насці. Гісторыя Беларусі (у адрозненіе ад іншых ёўрапейскіх краін,
дзе дзейнічалі знакамітая вяльможы, рымскія папы — апекуны вы-
сокага Рэнесанса, князі і манархі) выглядала скажонай і збедненай.
Між тымі сведкі шляхецкі стан у своеасаблівых умовах Беларусі.
Вялікага княства Літоўскага. Рэчы Паспалітай адыграў адноса
больш значную ролю ў гістарычнай эвалюцыі гэтага рэгіёна Еўропы,
чым у шмат якіх іншых краінах старога кантынента. дзе раней і
выразней на гістарычнай арэне выявілася дзейнасць трэцяга саслоўя і
склаўся ўстойлівы саюз бюргерства і вярохўнай улады.

Шляхта Беларусі была асноўным сацыяльным пластом беларуска-
га насельніцтва, які ўдзельнічаў ва ўтварэнні і развіціі дзяржаўнасці.
станаўленні гістарычна ўнікальнай формы грамадска-палітычнага
ладу ў тэрыторыяльных межах Вялікага княства Літоўскага, Рускага
і Жамойцкага, а пазней Рэчы Паспалітай.

На працягу некалькіх стагоддзяў рыцарства, шляхта Беларусі,
Літвы, Украіны дзейсна выконвалі сваю галоўную саслоўную місію
(ius militari): пашыралі, умацоўвалі і абаранялі Вялікае княства
Літоўскага ў яго адносінах з Ордэнам, суседнімі рускімі княствамі,
ардынскімі крымчакамі. Актыўная падтрымка вярохўнай улады ас-
ноўнымі слаямі беларускай, літоўскай і ўкраінскай шляхты дала маг-
чымасць ў 2-й палове XVI ст. ажыццяўіць планы рэальнаў дзяр-
жаўнай уніі з Польшчай, актыўізаваць усходнюю палітыку Вялікага
княства Літоўскага ў яго дачыненнях з Маскоўскім вялікім княствам
у канцы XVI—XVII ст.

У часы падзелаў Рэчы Паспалітай, у канцы XVIII ст., у т.зв.
"польскіх" паўстаннях XIX ст. значныя пласты шляхты, дваранства
Беларусі ўзначальвалі і падтрымлівалі нацыянальна-вызваленчы рух
на былога землях Вялікага княства Літоўскага. Менавіта рэфарматар-
ская шляхта Польшчы, Беларусі і Літвы ў 1791 г. выразна абвясціла
вялікія духоўныя і грамадскія прынцыпы, прыняла адну з найбольш
ранніх, прагрэсіўных і дэмакратычных на той час ёўрапейскіх кан-
стытуцый.

Цяжка ўзважыць і пераацаніць ролю шляхты ў палітычным і духоўным развіціі Беларусі. Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, у станаўленні і эвалюцыі ўсіх дзяржаўных інстытуцый (вархойнай улады, Рады-паноў, сеймаў, сеймікаў, шляхецкага войска — “паспалітага рушання”, судоў і адміністратыўных органаў), у арганізацыі і рэгулюванні міжэтнічных, канфесійных, дыпламатычных адносін. З шляхецка-магнацкага асяроддзя выйшлі вядомыя дзяржаўныя, палітычныя дзеячы, палкаводцы, меценаты, адміністраторы (віленскія ваяводы Мікалай Янавіч Радзівіл, Мікалай Крыштоф Радзівіл (Сіротка), Ян Караль Хадкевіч, канцлеры Астафі Валовіч, Леў Сапега, вялікія гетманы кн. Канстанцін Іванавіч Астрожскі, Грыгоры Аляксандравіч Хадкевіч і інш.).

Пераважна з калектыўнай прававой творчасцю шляхты павязаны галоўныя заканадаўчыя акты XVI—XVIII стст., знакамітая зводы законаў — Статуты Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 гг., пастановы вальных сеймаў (уключна з т.зв. “літоўскімі канстытуцыямі”), з'ездаў, канфедэраций. У маёнтках феадалаў развівалася фальварковая гаспадарка, рамяство, узікія новыя населенія пункты (мястечкі). Некаторыя прыватнаўласніцкія гарады і мястечкі Беларусі ў XVI—XVIII стст. атрымалі права на самакіраванне.

Фарміраванне новых цэнтраў гарадской (шляхецкай) культуры, меценатства, развіццё кнігадрукавання, замкавай і палацовай архітэктуры, музыкі, выяўленчага мастацтва, тэатраў, школьнай і прыватнай адукацыі, як і многія іншыя з'явы рэнесансавай і пострэнесансавай культуры, былі ў значнай ступені звязаны з падтрымкай і апякунствам уплывовых прастаўнікоў прывілеяваных эліт Вялікага княства Літоўскага. Выразны магнацка-шляхецкі падмурок мелі асноўныя рэфармацийныя рухі на Беларусі ў перыяд найбольшага ўздыму Рэфармацыі ў 3-й чвэрці XVI ст. Асноўным яе пратэктарам быў віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Чорны, заснавальнік шматлікіх кальвіністскіх ашчын, друкарня ў Бярэсці і Нясвіжы, арганізатар першага ва Усходній Еўропе поўнага рэнесансавага выдання Бібліі (1563).

Не менш прыкметнай была дзейнасць “паспалітай” (звычайнай) шляхты, замян, дваранства, службовай, гаспадарскай і прыватнай адміністрацыі ў важных сферах сацыяльнага, грамадска-палітычнага, духоўнага жыцця Беларусі і Літвы, распрацоўцы і рэалізацыі палітычных і аграрных рэформаў, судаводстве, удакладненні дзяр-

жаўных, адміністрацыйна-територыяльных межаў, розных камісарскіх камісіяў і інш. Вядома, якую выключную ролю адыгрывала гаспадарская (велікакняжацкая) канцылярыя ў абагульняючых кадыфікацыйных спраўах, арганізацый дзяржаўнага архіва — Метрыкі Вялікага княства Літоўскага, дыпламатычнай дзейнасці, наўмалізацыі старожытнабеларускай дзславой мовы.

Актыўная дзейнасць “палітычнага народу—шляхты” прасочваецца і ў “чыстых” галінах духоўнай творчасці: у літаратуры і пісьменніцтве (летапісы, хронікі, мемуары, сеймавыя дывірышы, публіцыстыка, пасольскія і падарожніцкія рэляцыі, эпісталаграфія), кнігадрукаванні, развіціі гуманістычна-асветніцкай, грамадска-палітычнай думкі, філософіі і інш. Выдатныя дзеячы духоўнай культуры XVI—XVII стст. (Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Андрэй Валан, Мялсі Сматрыцкі і інш.) выступалі з планамі нацыянальна-культурнага адраджэння, пашырэння школьнай і ўніверсітэцкай адукацыі, палітычных і царкоўна-рэлігійных рэформаў, удасканалення дзяржаўнага ладу. Многія прастаўнікі прывілеяваных саслоўяў спрычыніліся да ідэй Асветніцтва ў 2-й палове XVIII ст.

Відавочна, што шляхта Беларусі, як і прывілеяваныя саслоўі іншых краін Еўропы, была абцяжарана ўсімі тыповымі проблемамі феадальнага грамадства, якое шмат у чым адступала ад біблейскіх і хрысціянскіх правобразаў. Яна стварыла сваю побытавую культуру, своеасаблівую пануючу ідэалогію (сармацтва) з яе ідэалізацыяй патрыярхальнага зямлянскага жыцця, грамадска-палітычнага ладу, пэўнымі ксенафобскімі і ваяўніча-абарончымі тэндэнцыямі (Усходняя Сарматыя — апошні абарончы вал хрысціянскай Еўропы). Характэрныя рысы шляхецкай культуры: менталітэту шляхты неслі вразны адбітак тагачаснай эпохі з яе супяречнасцямі і проблемамі, але ў гісторычнай рэтраспектыве гаспадарчая і сацыяльная эвалюцыя “вольнасці” і “роўнасці” — былі значнымі зрухамі ў паступовым узыходжанні грамадства да новых форм сацыяльнага жыцця і сущыцця, царкоўна-рэлігійных, міжэтнічных і міжнародных адносін.

Насуперак дагматычным схемам старой гісторыяграфіі, якая пазбягала нават згадваць пра духоўную дзейнасць прывілеяваных саслоўяў (удзяляючы асноўную увагу іх “негатыўнай” сацыяльнай сутнасці), можна ўпэўнена сцвярджаць, што гэтыя неадкрыўныя славі беларускага і іншых народаў Вялікага княства Літоўскага былі прык-

метнымі ўдзельнікамі айчыннага і сўрапейскага культурна-гісторычнага працэсу. Іх творчасць (асабліва ў дзяржаўна-палітычных і іншых сферах істрадыцыйнай культуры) з'яўляецца арганічнай часткай агульнай духоўнай і гісторычнай спадчыны Беларусі, а ў пэўным сэнсе і ўсяго Вялікага княства Літоўскага.

Шляхта Беларусі і Літвы. Вялікага княства Літоўскага як прывілеяваны стан прыйшла доўгі шлях ад пачатковага этапу яе сацыяльнага адасаблення да пераўтварэння ў шыроке адносна замкнёнае саслоёе. Варты адзначыць галоўныя вехі гэтай саслоўнай эвалюцыі.

Саслоўная структура феадальнага грамадства пачала складвацца яшчэ ў часы сярэдневяковай Русі. У гэты перыяд фарміруючыя такія групы насельніцтва, якія адразніваюцца ад іншых па сваіх функцыях, сацыяльна-эканамічнаму, прававому становішчу. Першым саслоём у пэўным сэнсе гэтага слова стала духавенства грэка-візантыйскага абраду, якое атрымлівала княжацкія даніны, царкоўныя ўставы, мела свою структуру, іерархію, юрысдыкцыю. Княжацкія ўставы XI—XIII стст. канкрэтызуюць катэгорыі мітропаліцкіх і епіскапскіх царкоўных людзей (ігумен, святар, чарнец, диякан, дзяк і інш.), сферы дзеянасці царкоўных судоў, якія тычыліся "міран": "Князю и боярам и судиям в те суды нелзе вступатися".¹

Старажытныя юрыдычныя помнікі згадваюць розныя слоі вольнага і залежнага насельніцтва — мужы, пасадскія людзі, челядзь, халопы, закупы і інш. Актавыя крыніцы, летапісы, хронікі дазваляюць вылучыць таксама тыя свецкія сацыяльныя групы, якія прадстаўлялі феадальныя вярхі Русі. На вяршыні іерархічнай лесвіцы, безумоўна, стаялі князі "вялікія", "старэйшыя", ніжэй якіх знаходзіліся князі малодшыя, службовыя, удзельныя. Значная частка гэтых людзей была павязана з "вялікім" роднасцю і васальнымі адносінамі. У актах Полацкага, Смаленскага і іншых княстваў XIII—XIV стст. згадваюцца "баяры" (упершыню ўпамінаючы ў руска-візантыйскім дагаворы 911 г.)², дружыннікі.

У XIV—XV стст. у крыніцах з'яўляюцца "дваране" (прыдворныя службовыя людзі), "зямляне" або "зямляне" і інш. Сацыяльныя межы паміж гэтымі слаямі не заўсёды былі выразнымі, а іх рэальная ста-

¹ Древнерусские княжеские уставы IX—XV вв. Сост. Я.Н.Щапов. М., 1976. С. 47.

² Ловмянский Х. О происхождении русского боярства: Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 93.

новішча вызначалася сацыяльна-эканамічнымі (землеўладанне, колькасць залежнага насельніцтва), васальна-іерархічнымі, службовымі і генеалагічнымі фактарамі. Сярод баяр, напрыклад, вылучаліся баяры вялікія і меншыя, княжацкія ("бояры наши") і земскія, "Великіи госьподзяя боляре, и боярыни, и все именитые народы" (феадальная знаць), што падтрымлівалі Сафійскую царкву сваімі данінамі — "упоминок себе и за спасение своей души, и своему роду всему села, и волости з даньми, и со всеми доходы, также и земли и воды з борами, и с всеми пошлинами, с людми и с озеры", згадваючы ўстаўной грамаце кіеўскага князя Аляксандра Уладзіміравіча (Альгердавіча) кіеўскому мітропаліту Ісідору 1441 г.¹

Пэўную спецыфіку прадстаўляла сацыяльная структура феадалаў Літвы ў XIII—XIV стст. Побач з найбольш уплывовымі старэйшымі князямі (дагавор 1219 г. з вялікімі князямі) існавалі звычайнія князі, князькі, баяры (воіны-рышары) і інш. Храністы Тэўтонскага ордэна выкарыстоўвалі разнастайную, не заўсёды адэкватную заходнеўрапейскую лацінскую тэрміналогію для апісання феадалаў Літвы: nobiles, nobiliores, barones, domini, kunoige, seniores, potentiores. Літвы: nobiles, nobiliores, barones, domini, kunoige, seniores, potentiores. воја́гу і інш.² Пазней назва "князі" замацавалася ў Вялікім княстве Літоўскім пераважна за нашчадкамі Рурыкавічаў, вялікіх князей літоўскіх, татарскай (ардынскай) значу. Большасць феадалаў абыядноўвала землеўласніць (на ленным ці аладзільным праве) і воінскую або службовую (судова-адміністратyённую, придворную) павіннасць. Працэс фарміравання саслоўнай структуры Беларусі і Літвы працягваўся доўга, але піводная група свецкіх феадалаў да канца XIV — пачатку XV ст. не мела яшчэ свайго вызначанага юрыдычна дзяржаўна-прававога статуса.

Эвалюцыя сацыяльных адносін і збліжэнне з Польшчай у канцы XIV — пачатку XV ст.., у значнай ступені абумоўленыя актуальнымі ўнутры- і зневнепалітычнымі інтарэсамі, паскорылі фарміраванне шляхецкага саслоўя ("стану") Вялікага княства Літоўскага. Юрыдычна гэты працэс быў замацаваны шрагамі заканадаўчых актаў, непасрэдна звязаных з Крэўскай (1385), Віленска-Радамскай (1401) і асабліва Гарадзельскай (1413) уніямі.

¹ Древнерусские княжеские уставы ... С. 180.

² Lowmianski H. Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poznań. 1983. S. 165; Юргинис Ю.М. Бояре и шляхта в Литовском государстве: Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 124.

Гэтыя акты тычыліся перш за ўсё тэрыторыі і набілітэту ўласна т.зв. Літвы, але надаваліся ад імя вярхоўнай улады Вялікага княства — barones et nobiles praedicti, якія прыманоць хрысціянства, узводзяща на вышэйшы стан і для адзначэння свайго новага сацыяльнага становішча — імені, тытула і шляхецтва — уступаюць у гербасе пабрацімства з некаторымі польскімі родамі.

Згаданыя паны, шляхта, баяры (або проста — "паны і шляхта") атрымоўваюць дзяржаўна-палітычныя і сацыяльна-еканамічныя прывіліі: права займаць важныя земскія пасады і ўрады (пачынаючы з пасад віленскага і троцкага ваявод і кашталянаў), удзельнічаць у дзейнасці сеймаў, велікакняжацкага савета (Рады) пры абмеркаванні дзяржаўных спраў. Яны ж маюць адольжавае права карыстацца і распарађажацца сваімі спадчыннымі маёнткамі (у асобных выпадках з дазволу вярхоўнай улады), перадаваць іх нашчадкам, забяспечваць маёмасныя інтарэсы родзічаў і інш. Шляхта вызывалялася таксама ад некаторых павіннасцей і падаткаў.

У выніку вострай унутрыпалітычнай барацьбы і феадальнай вайны пачатку 1530-х гадоў шляхецкі статус быў пашыраны на праваслаўных феадалаў Вялікага княства Літоўскага (прывілеі 1434, 1447 гг.), якія дагэтуль абавяраліся на старыя прававыя традыцыі¹.

У 2-й палове XV — сярэдзіне XVI ст. працягваўся працэс паступовай кансалідацыі феадалаў Вялікага княства Літоўскага па іх прававому статусу і адначасова мняліся ўзаёмаадносіны розных груп прывілеяванага саслоўя, што адбівалася ў афіцыйнай тэрміналогіі. Старая радавітая знаць (князі беларускага, украінскага, рускага, літоўскага паходжання) у значнай ступені выцясняецца з палітычнай фасадаламі, "панамі", чыё ўзвышэнне абавязана службовай, ваенай або царкоўнай кар'еры, вялікім маёнткам, часам родавым і сямейлеўласнікаў, рознага службовага люду (баяр конных, панцырных, казакаў і інш.), якія выконвалі дзяржаўныя абавязкі, але не мелі праўоў шляхты.

Статуты Вялікага княства Літоўскага 1528, 1566, 1588 гг. у асноўным завяршалі працэс афармлення шляхецкага саслоўя. Унутрысаслоўныя групы феадалаў ("станы шляхецкія") ў вузкім разуменні

гэтага тэрміна) падзяляюцца ў воісках войску і Статутах пераважна па іх дзяржаўных, адміністрацыйных, ваенных функцыях, маёмасным становішчы, зредку па дынастычным паходжанні. Канцылярскі тэкст "Ухвалы" 1528 г. "з стороны обороны земскос" (попіс войска) адразнівае катэгорыі: паны-рада, княжата, панята, ураднікі, дваране гаспадарскія, "некаторая шляхта значнейшая", пані і ўдовы ваяводскія, старасціны, іншыя княті і пані. Асноўны масіў феадалаў, распісаны па паветах і землях, складаюць "баяры і шляхцы", якія ў сацыяльнаму статусу. Праўда, дробныя феадалы часцей улічваюцца проста як "баяры" або "зямляне" (Падляшиша). Асобна выдзелены "татарове", у т.л. князі, уланы, "татарове казаки, што людей не мають", татары, або ѹднаныя ў "сцягах" (шіхаружтвах).

У палявым попісе войска Вялікага княства Літоўскага 1567 г. фігуруюць "почты" (канкрэтныя групы феадалаў, што адпраўляюць ваеннную павіннасць) "панов рад"; "врадники короля его милости земские и дворные, и теж маршалки и писари"; "почты их милости князей и княжат" Вялікага княства Літоўскага; "почты паницкіе" (паны, ураднікі і інш.); "почты панов дворан короля его милости, которые спершу писались за панят, а так подлуг стародавнага обычно и пристойности под хоругвью дворною их постановсно..."; "дворане, которые службами короля его милости при дворе господарском забавени суть"; "дворане, которые на потребы господарские розосланы при дворе господарском..."; "хоругов дворная". Далей апісваєшца шляхта па павятовых харутвах, у канцы попісу — татары па сцягах¹. Дробная шляхта нярэдка ўдакладняеца: "шляхта, дымники, которые до сего часу не писались в шыху", шляхта "пешая". Зредку выкарыстоўваецца тэрмін "рыцарства", напрыклад, для вызначэння сярэдній і дробнай шляхты: "реестр княжат, панят и всего рыцарства земли Волынскай".

У Статуте 1588 г. тэрмін "шляхта" ахоплівае ўсё асноўныя катэгорыі феадалаў, што бачна па загалоўках ("Роздел третий. О волностях шляхецких и о размножении Великого княства Литовского") і ў больш вузкім сэнсе пры супастаўленні з феадальнай знашю: "Теж уставаем, иж княжата и панове рада наша, и шляхта, и теж каждый з рыцарства нашего, которые шляхту нашу у себе службниками хова-

¹ Акрамя 10-га артыкула Гарадзельскай уніі, шесцінага канчатковага ў 1563 і 1568 гг.

ют, не маюць их сами о почтывості судзіти, кроме нас...¹ Пазней тэрмін «шляхта» ў публічна-прававых актах Вялікага княства Літоўскага выкарыстоўваўся для вызначэння юсіх катэгорый набілітаваных феадалаў і феадальнай арыстакратыі (князёў). Два «станы» ў шляхецкім саслоўі (у адрозненні ад некаторых дзяржаў Заходній Еўропы) не складаліся ў Рэчы Паспалітай. Дагаджаючы саславіх сеймавых прамовах, эпістальярных пасланнях — «Panie Bracie». У тых ж часы зарадзілася і выслоў: «Шляхціц на загродзе роўны ваяводзе»².

Што тычыцца арыстакратычных тытулаў (князь, граф), то ў практыцы грамадска-палітычнага жыцця Беларусі, Літвы, Польшчы захоўваліся тыя, што згаданы ў акце Люблінскай уніі 1569 г. Некаторыя ўплывовыя «літоўскія» і «рускія» роды карысталіся тытуламі, атрыманымі ад імператараў Свяшчэннай Рымскай імперыі германскай нацыі, рымскіх пап, што не мела асаблівага значэння. На вальных сеймах Рэчы Паспалітай адрозніваліся сенатары каронныя і літоўскія (Вялікага княства Літоўскага), якіх называлі «брацьмі старымі» ў адрозненні ад звычайнай шляхты, паслоў у ніжній палаце³.

Саслоўнае (у значнай ступені дэкаратыўнае) раўнапраёе старанна адстойвалася шляхтай і ў XVII—XVIII стст. У часы панавання Уладзіслава IV шляхта выступіла супраць увядзення ордэна Найсвяцейшай Панны Марыі, бо пабачыла ў гэтым пагрозу саслоўнай 1690 г., дзе ўпершыню сустракаеща выраз «шляхта меншая». На вальным сейме 1699 г. было прызнана, што гэты выраз памылкова ўвайшоў у тэкст згаданай канстытуцыі. Усе сеймавыя станы (кароль, сенат, пасольская ізба) пагадзіліся з тым, што ў роўнасці няма большай і меншай шляхты і тых крамольныя слова выкРЕсліваючыя на вечна⁴.

Працэс паступовай інтэграцыі феадалаў Вялікага княства Літоўскага суправаджваўся агульным паслабленнем велікакняжацкай улады, чаму нямала садзейнічала станаўленне саслоўна-

прадстаўнічай сістэмы з канца XV—пачатку XVI ст.: пашырэнне прэрагатываў і рэгламентацыя дзеянасці вальных сеймай, канцэнтрацыя значнай часткі заканадаўчай і выканавчай улады ў Радзе-панах, кадыфікацыя агульнадзяржаўнага права і інш.

У канцы XVI—пачатку XVII ст. склаліся ўсе асноўныя элементы той дзяржаўна-прававой сістэмы, якая ў сучаснай гісторыографіі атрымала не зусім дакладную назну шляхецкай дэмакратыі. Галоўным стрыжнем гэтай сістэмы быў тых саслоўныя прывілеі, якія атрымала шляхта ў выніку сваёй эмансіпацыі. XVI ст. стала пікам яе сацыяльнай эвалюцыі, пазітыўнай законатворчасці, дзяржаўна-палітычнага будаўніцтва. Эфектыўна выкарыстоўваючы прывілеі і розныя грамадска-палітычныя інстытуты (сеймы, сеймікі, раду-паноў і інш.). Шляхта Вялікага княства Літоўскага ў 2-й палове XVI ст. дабілася ўнутрысаслоўнай прававой роўнасці, пераутварылася ў амаль замкнёны, найбольш прывілеяваны «стан», замацавала свае дасягненні ў заканадаўстве. Статуты Вялікага княства Літоўскага (асабліва Статуты 1566, 1588 гг.), паслядоўна пашыраною правы шляхты, утварылі свосасаблівия «маіссеевы скрыжалі», на якія абапіраліся ўсе судовыя ўстановы, дзе ў той ці іншай ступені разглядаліся шляхецкія справы. Нават царская ваяводская адміністрацыя ў подзе войнаў сярэдзіне XVII ст. на тэрыторыі Беларусі і Літвы (хочь і ў саслоўна-абмежаваных межах) вымушана была карыстацца Статутам 1588 г. У парыўнанні з іншымі сўрапейскімі краінамі прыкметна вылучаючыя Статуты і па ўзору прававой культуры, шырыней ахопу галін права, сваёй сістэматызацыяй, рэнесансна-рацыяналістычнымі тэндэнцыямі.

Новымі прывілеямі шляхты ў 2-й палове XVI ст. стала ўвядзенне элекцыянага (замест дынастычнага, спадчыннага) абрannя вяроўнай улады, дагаворных абавязкацельстваў з боку электаў, т.зв. пакта канвента (упершыню падпісаных польскім каралём і вялікім князем літоўскім Генрыхам Ваду). свабоды рэлігійнага вызнання на аснове хрысціянскай канфесіі. Акт Варшаўскай канфедэрацыі 1573 г., унесьены ў Статут 1588 г. — раздзел 3, арт. 1: «О захованью в покою всіх подданных наших, обывателей того панства з стороны розного розуменя и уживанья набоженства християнскаго», быў незвычайнай дзяржаўна-палітычнай з явай у той час, калі ў Еўропе ўжо прыкметна выявіліся контррэформацыйныя тэндэнцыі. Вялікае княства Літоўскае і Польшча сталі найбольш свабоднымі еўрапейскімі

¹ Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. Мн., 1989. С. 118, 120.

² Maciszewski J. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa. 1986. S. 44, 219.

³ Maciszewski S. Szlachta polska i jej państwo. Warszawa. 1986. S. 220.

⁴ Ibidem.

краінамі, надзеіным прытулкам для эмігрантаў. вядомых царкоўна-рэлігійных, палітычных, культурных дзеячаяў, вальнадумцаў.

У канцы XVI — сярэдзіне XVII ст. узікае той варыянт дзіўнага сімбёзу шляхецкай ідэалогіі (ідэалізацый дзяржаўнага ладу, дасягненням і саслоўным гонарам, што атрымаў назну сарматызму. "Дармо, Паспалітай Тамаш Сапега. — што Влоскія Эрыданы. Нямецкія Рэйны заканадаўства, сваімі "rasto convento". Лейтматывам асноўнай часткі шляхецкай публіцыстыкі стала асуджэнне і абвяржэнне абсалютызму. Літоўскага. Рэчы Паспалітай з праўленнем у іншых дзяржавах. Звычайнім аб'ектам такіх крытычных супастаўленняў былі Атаманская Порта. Вялікае княства Маскоўскае (асабліва самадзяржаўе Івана IV Кромвеля і інш.). Антыдэспатычныя матывы шляхецкай публіцыстыкі выходзілі за межы чиста саслоўных інтарэсаў і неслі апазіцыйныя царкоўныя праваслаўныя брацтвы разлічвалі на падтрымку сеймавай шляхты ў абароне сваіх грамадзянскіх правоў. Да буйнейшае беларускія брацтва падрыхтавала гісторыка-палітычныя выданні "Сінопсіс" і "Дадатак да Сінопсіса", дзе па ўзору шляхецкай публіцыстыкі ўслыўляліся і пералічваліся прывілеі, дадзеныя вялікімі князямі літоўскімі і польскімі караліямі людзям "рускага веравызнання", царкве і духавенству.

Пры ўсей абмежаванасці і ўзнесласці сармацкай ідэалогіі ксенофобскія матывы не атрымалі шырокага распаўсюджання. Нямала бовага рыцарства. Вобраз ідэальнага шляхціца не замыкаўся ў пейзажах фальварковых справах. Па словах выдатнага пісьменніка XVII ст. Мацея Сарбейскага, дасканала выхаваны шляхціц не нейкімі кратофільмі (гадэвілямі), але годнымі свайго стану забавамі: коннай выездкай, практикаваннямі з рыцарскімі прыладамі. З дзяцінства засвойваў красамоўства, гісторыю і палітыку. Калі ж выбіраўся за мяжу, вучыўся не скокам, плясам, балетам, а добрым

звычаем і дзяржаўнаму гаспадаранню. Знаёміця з гарадскім жыццём, абарончым дойлідствам, палацамі і іншымі будынкамі, рэлігійнай адданасцю мясцовага насельніцтва.

Далейшая эволюцыя дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай адбывалася пераважна шляхам сеймавых (канстытуцыйных) карэктыву, дадаткаў, замацавання грамадска-палітычнай сістэмы і, з другога боку, наясмелых спроб вярхоўнай улады і некаторай часткі палітычнай эліты прыстасаваць яе да новых унутры- і зневешнепалітычных умоў. Прыкметнай вехай на гэтым шляху стала замацаванне прынцыпу аднаголоснага прыняція сеймавых ухвал пасольскай ізбой (у 1652 г. упершыню быў сарваны вальны сейм яшчэ да завяршэння сеймавых абрадаў)¹. Шляхецкі парламент Рэчы Паспалітай набыў такія прэрагатывы і меў такія права, якія не былі ўласцівы ніводнаму з аналогічных ёўрапейскіх саслоўна-прадстаўнічых органаў. Сеймавая канстытуцыя 1669 г. абвяшчала, што ўсе навацы ў Рэчы Паспалітай не могуць не супрадавацца небяспечнасцю і вялікімі катастрофамі — "рэвалюцыям". "Намы" сейм 1717 г., які праходзіў у неспрыяльных палітычных абставінах, прызнаў вольную элекцыю і прынцып liberum veto непарушальнымі кардынальнымі правамі і адначасова дазволіў Расійскай імперый права выступаць іх гарантам. Відавочна, што на гэта рашэнне Пятра I паўплывалі прагматычныя палітычныя матывы, разлічаныя на паслабленне Рэчы Паспалітай.

Інстытуты шляхецкай дэмакратыі, дэкорум ідэальнага дзяржаўнага палітычнага ладу былі найбольш эфектыўна выкарыстаны латыфундистамі, магнацкай алігархіяй для ўмацавання сваёй рэальнай улады і супрацьдзеяння цэнтралізатарскім тэнденцыям. Ажыццяўляючы свае планы, палітычныя эліты Вялікага княства Літоўскага. Рэчы Паспалітай, розныя магнацкія групоўкі нярэдка абаўляліся на рэгіянальныя і мясцовыя шляхецкія форумы, палітычныя аўяднанні — канвакацыі, канфедэрацыі і інш. Цэнтрамі палітычнай актыўнасці шляхты ў XVII ст. сталі павятовыя сеймікі, якія дабіліся значнага пашырэння сваіх правоў. Асноўны тон у вырашэнні дзяржаўных і мясцовых праблем тут задавала магнатэрый. Палітычнае жыццё наўбываала партыкулярныя характеристики побач з аслабленнем вярхоўнай улады і фактычнай ролі вальных сеймік. У гісторычнай перспектыве шляхецкі парламентарызм мог стаць узорам для ўтварэння дасканал-

¹ Bardach J., Lesnodorski, Piotrczak M. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 1994. S. 223; Maciszewski J. Op. cit. S. 224-246.

лай, шмат у чым своеасаблівай мадэлі грамадска-палітычнага ладу, прававой саслоўна-прадстаўніцай дзяржавы з удзелам у грамадскім і палітычным жыцці значна больш шырокіх пластоў насељніцтва. Гэтыя патэнцыі па розных прычынах далёка не ўсё былі рэалізаваны. Шмат якія вартасці шляхецкай дэмакратыі з цягам часу пераўтварыліся ў недахопы, што было абумоўлена спецыфічнай сацыяльнай і палітычнай эвалюцыяй Вялікага княства Літоўскага. Рэчы Паспалітай у цэлым і нарастаючым у перыяды вясенна-палітычных крызісаў умішаннем староніх дзяржаў. Само імкненне шляхты выступаша ад імя ўсяго "палітычнага народу" (без размежавання яго па рэлігійных і этнічных прыкметах) стала значным каталізаторам рэдкалых грамадска-палітычных рэформаў. нацыянальна-вызваленчых рухаў у апошній трэці XVIII ст.

Апошняя трэць XVIII ст. прыйшла пад знакам вострага супрацьборства кансерватыўных тэндэнций (кардынальныя правы шляхты былі ўхвалены ў 1768, 1775 гг., у пачатковы перыяд дзеянасці Чатырохгадовага сейма і на апошнім Гродзенскім сейме 1793 г.)¹ з інтэграцыйнымі і рэфарматарскімі плынямі. Прыхільнікамі апошніх сталі ў сваёй большасці патрыятычныя слай шляхты, часткова духавенства, мяшчанства, якія адчуvalі сваю сувязь з агульным уздымам дэмакратычных павеваў у Заходній Еўропе, былі зашыкаўлены ва ўмацаванні і незалежнасці дзяржавы, актыўным далучэнні яе да єўрапейскай і сусветнай цывілізацыі.

Праграма рэформаў прадугледжвала змяненне дзяржаўнай формы праўлення, прадстаўніцтва і самога працэсу сеймавання, утварэнне цэнтральнай адміністрацыі і інш. Чатырохгадовы, або Вялікі, сейм 1788—1792 гг. прыняў важную "Уставу аб дзяржаўным ладзе" ("Ustawa Rzadowa"), вядомую ў гісторыографіі пад назвай Канстытуцыі 3 мая 1791 г. Першая канстытуцыя новых часоў на кантыненце (другая ў свеце пасля адпаведнага акта Злучаных Штатаў 1787 г.) хоць і захоўвала знешніе традыцыйную саслоўную структуру, але ў значнай ступені рэфармавала яе: шляхецкі статус быў звязаны не толькі з пашоджаннем, але і з замянскай уласнасцю, землеўладаннем. Чыншавая і неаседлая шляхта, найбольш падатлівая на ўплывы мясцовых магнатаў, была пазбаўлена права ўдзельнічаць у дзеянасці павятовых сеймікаў. Адначасова магчымасць набыцця шляхецкіх правоў была прызнана за мяшчанамі гаспадарскіх і прыват-

¹ Bardach J., Lesnodorski, Piotrak M. Op. cit. S. 304-309.

наўласніцкіх гарадоў (пры згодзе ўладальнікаў апошніх), калі яны валодалі нерухомай маёмасцю².

У выніку падзелаў Рэчы Паспалітай у канцы XVIII ст. на землі Беларусі была распаўсюджана саслоўна-прававая сістэма Расійскай імперыі. Па ўдакладненых падліках сучасных даследчыкаў, шляхта Рэчы Паспалітай пасля першага падзела 1772 г. налічвала да 750 тыс. асоб, што складала каля 7% усяго насељніцтва³. Няма абагульняючых рэпрэзентатыўных звестак канца XVIII — пачатку XIX ст. канкрэтна па землях Беларусі, але, на думку Т. Карazonа, пад уладу царскай адміністрацыі трапілі 2/3 шляхецкага стану.

Царскі ўрад улічваў устойлівия апазіцыйныя тэндэнцыі сярод шляхты, яе адносную шматлікасць у параўнанні з расійскім двараствам, грамадска-палітычныя традыцыі (самакіраванне, сацыяльную і палітычную свядомасць і інш.). Палітыка вярхоўнай улады была націравана на падначаленне шляхты мясцовай адміністрацыі, распаўсюджванне на яе правую расійскую дваранства, агульнае скарачэнне з метай атрымання дадатковых фінансавых сродкаў шляхам пераходу ў падатнае саслоўе асоб, не атрымаўшых легітимації. Прыкметна змянілася структура зямельнай уласнасці, павялічылася колькасць расійскіх памешчыкаў. У канцы XVIII ст. яны складалі каля 9% земскіх землеўласнікаў і валодалі 32% агульной колькасці "абывацельскіх душ"⁴. За адмову ў прынясенні прысягі імператару буйныя маёнткі згубілі Радзівілы, Агінскія, Сапегі і іншыя вядомыя магнаты. Жорстка расправіўся царскі ўрад з ўдзельнікамі паўстання 1794, 1831, 1863 гг. Шмат хто адправіўся ў Сібір, страціў маёмасць. Са шляхецкага асяроддзя выйшлі многія ўдзельнікі нацыянальна-вызваленчага руху на Беларусі ў канцы XIX — пачатку XX ст.. Адраджэння⁵.

Дваранскія арганізацыі Беларусі ў часы Расійскай імперыі (XIX — пачатак XX ст.) захавалі амежаванасць самакіравання і працягвалі адстойваць свае карпаратыўныя інтарэсы. На пачатку XX ст. прадстаўнікі двараства Беларусі прынялі пэўны ўдзел ў грамадска-палітычным жыцці краіны і нават былі прадстаўлены ў Дзяржаўнай Думе. З узімкеннем Дэмакратычнай рэспублікі ў Расіі ў лютым 1917

¹ Bardach J., Lesnodorski, Piotrak M. Op. cit. S. 304-309

² Rychlikowa I. Carat wołec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772-1831. Kwartalnik Historyczny, 1991, № 3. S. 51-84.

³ Rychlikowa I., Op. cit. S. 61

⁴ Грыцкевіч А. Беларуская шляхта. Спадчына. 1993, № 1, С. 11-16.

г. у правячым асяроддзі началі выношваша планы скасавання дваранскаса саслоўя. Лёсам гісторыі гэтыя планы здзейсніла Кастрычніцкая рэвалюцыя. Дэкрэтам ЦВК і Савета народных камісараў ад 11 лістапада 1917 г. дваранскае саслоўе і яго арганізацыі былі скасаваны¹.

II Рэч Паспалітая. у складзе якой знаходзілася Захоція Беларусь да 1939 г., скасавала шляхецкае саслоўе паводле Канстытуцыі 1921 г. Змянства Захоція Беларусі, як і ўсёй Польшчы, некоторы час захоўвала свае гаспадарчыя і маёменыя пазіцыі і ўдзельнічала ў палітычным жыцці.

Ліквідацыя саслоўнай сістэмы ў навейшыя часы была, зразумела, непазбежнай ва ўсіх краінах, якія прытырмліваліся прынцыпам роўнай адказнасці ўсіх слаёў насельніцтва перад законам і дзяржаўнымі органамі. Іншая справа, некалькі і ў якіх формах гэтыя дэмакратычныя ідеалы ажыццяўляліся ў рэальнай практицы розных дзяржав.

Г. Галенчанка

КРЫНІЦЫ ПА ГЕНЕАЛОГІИ БЕЛАРУСКАЙ ШЛЯХТЫ I ПРАВЯДЗЕННЕ АРХІЎНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ

Шляхецкая (дваранская) генеалогія мае значныя асаблівасці ў адрозненні ад астатніх. Па-першае, гэта разнастайнасць геналагічных крыніц і архіўных фондаў, у якіх адпаведная крыніца знаходзіцца. Па-другое, наўніца распрацаванага пры признанні вывадовыім камісіямі і зацвярджэнні Дэпартаментам Герольдый радаводу.

Рэч Паспалітая рана складалася як шляхецкая рэспубліка. Сейм абмяжаваў выключнае права манарха жалаваць шляхецтва, пакінуўшы зацвярджэнне ўсіх выпадкаў набілітаты і індыгената за сабой. Усе пытанні выводу (доказу) шляхецтва що яго аспрэчвання вырашаліся праз установы шляхецкага самакіравання. Гонар шляхты бараніла слова шляхціца. Гэта абумовіла агульную непатрэбнасць палітыкі цэнтралізаванага ўліку шляхецкага стану з боку караля і выкананічай улады і адпаведна адсутнасць канкрэтнай дзяржаўнай структуры, якая б пільгавала шляхецкі стан і канцэнтравала дакументы, што падцвярджаюць шляхецтва.

Прынята вылучаць наступныя крыніцы да генеалогіі шляхты, што тычацца перыяду РП (або храналагічна да канца 18 ст.): канстытуцыі, попісы войска і паспалітага рушэння (у т.л. так званыя кампуты), рэестры падымных і інш. тарыфаў, ляўдумы (ухвали) шляхецкіх сеймікаў, канвакацый, канфедэраций, інвентары каралеўскіх старостваў і інш. уладанняў. Згаданыя крыніцы з'яўляюцца афіцыйнымі і масавымі (за выключэннем каралеўскіх прывілеев) крыніцамі, таму іх каштоўнасць для правядзення геналагічных росшукаў відавочна. Аднак іх шырокое выкарыстанне проблематычна: ідэнтыфікацыя асобы нярэдка патрабуе звестак пра склад сям'і і сямейныя адносіны, чаго ўказаныя крыніцы амаль не змяшчаюць.

Варта ўгадаць і т. зв. прыватныя крыніцы, г.зн. тыя, што змяшчаюць звесткі да генеалогіі аднаго ці некалькіх родаў, звязаных між сабой пэўнымі сямейнымі і маёменымі сувязямі. Да іх звычайна заічваюць: тэстаменты (духовыя завяшчанні), купчыя і продажныя крэпасці, падзелы маёна, выракальныя, угадлівые, пасаговыя, квітацыйныя запісы і г.д., якія заключаліся штодня і тычыліся абмераванага кола зацікаўленых асоб. Прынамсі, у НГАБ захавалася значная колькасць таких крыніц, галоўным чынам у актавых кнігах фондаў розных судовых установ.

¹ Там жа. С. 15-16.

З канца 17 — пачатку 18 ст., пасля ажыццяўлення кульставымі ўстановамі практикі рэгулярнага складання розных абрадавых за-пісаў, да іх далучающа і метрычныя кнігі — безумоўна, самая значная генеалагічна крыніца. Разам з тым, асабліва з пачатку 19 ст. пасля далучэння Беларусі да Расіі і распаўсядження на яе тэрыторыі агульнарасійскага заканадаўства¹, з'яўляюча і новыя крыніцы. Гэта рэвізская сказкі (шляхту перапісвалі да 1816 г.), справы аб выключэнні з падатковых саслоўяў за пералічэннем у дваранскі стан ці надварот, якія захаваліся ў фондах казённых палат. Розная перапіска, што тычицца пэўных пытанняў разбору шляхты (быў тэрмінова завершаны толькі пасля паўстання 1863—1864 гг.) і фактаў зацвярдження (або незацвярдження), пазбаўлення дваранства конкретных асоб. нярэдка трапляецца ў фондах канцылярыі грамадзянскіх губернатараў і губернскіх праўленняў. Шмат генеалагічных звестак можна адшукаць і ў судовых спраўах (яны захаваліся ў фондах розных судовых установ імперскага часу), і ў шмат якіх іншых фондах.

Несумненна, аднак, што найбольш значныя комплексы цікавых і лёгкадаступных для даследчыкаў документаў павінны захоўвацца ў т.зв. фондах "дваранскага" саслоўнага самакіравання. Да іх залічваюць наступныя: 1) фонды дваранскіх дэпутацкіх сходаў (існавалі ў кожнай губерні) і 2) фонды губернскіх і павятовых прадвадзіцеляў дваранства (маршалкаў) і дваранскіх апек, што існавалі ў кожным губернскім і павятовым цэнтры². Найбольшую каштоўнасць маюць архівы дваранскіх дэпутацкіх сходаў (далей — ДДС), пры якіх дзеянічалі выдавовыя камісіі, праходзіла працэдура прызнання і зацвярдження асобных родаў у дваранстве Расійскай імперыі і захаваліся асноўныя крыніцы па шляхецкай генеалогіі. Варта спыніцца на іх больш падрабязнай характарыстыцы.

Пратаколы выдавовай камісіі — адна з найталоўнейшых крыніц. Яны падзяляюцца на першасныя — выводы, дзе змешчаны агульны радавод, што складаўся пры першым выводзе (прызнанні ў дваранстве Расійскай імперыі) рода, і другасныя — пратаколы аб далучэннях (усе наступныя), дзе ёсць звесткі толькі пра далучэнні конкретных асоб да ўжо прызнанага ў дваранстве роду, звычайна на ўсіх нована-

роджаных і не трапіўшых у першы вывод. Больш праўдзівую інфармацыю маюць пратаколы канца 18 — пачатку 19 ст., калі ўмовы прызнання былі дастаткова лёгкімі: прызнавалі нават па адных пасведчаннях ураднікаў і абывацеляў — шляхты таго ж павета (губерні), дзе пражываў складальнік выводу. На пачатку 1830-х гг. Правячы Сенат указаў аб правядзенні рэвізіі дэйнасці ДДС у заходніх губернях, і адначасова ўскладніліся ўмовы прызнання: пратаколоваліся дакументы на валоданні маёнткамі з прыгоннымі, чаго шмат шляхты не мела. належным чынам аформленыя (на гербавай паперы) і завераныя (супрацоўнікамі архіваў адпаведных судовых установ) копіі выпісаў з документаў, што прадстаўляліся ў доказ шляхецтва, а таксама розныя сведчанні мясцовых органаў улады аб незнайджанні пад судом і непазбаўленні правоў стану. З 1860-х гг. пратаколы аб далучэннях да родаў, зацверджаных у дваранстве, лічыліся законнымі без зацвярдження з боку Сената.

Выгадовы пратакол звычайна змяшчае наступныя звесткі: месца, адкуль паходзілі ці дзе пражывалі складальнік выводу, імя родапачынальніка і яго нашчадкаў з пазначэннем свяштва, што падавалася ў выглядзе пакаленнага роспісу, назву і апісанне ўжыванага родам герба, падмацаваныя дакументамі звесткі пра валоданне маёнткамі, нерухомасцю, адпраўленне пасад, займанне службовых чыноў і інш. доказамі шляхецтва, якія складальнік выводу прадстаўлялі на разгляд і на падставе якіх выдавовая камісія прызнавала род (у асобах конкретных прадстаўнікоў) у дваранстве з аднісеннем яго да адпаведнай часткі дваранскай радаслоўнай кнігі. Пратаколы вяліся штогадова і захоўваліся ў архівах ДДС.

Радаслоўная кніга — крыніца, якая змяшчае тыя ж звесткі, толькі ў скарочаным выглядзе і з графічнай выявай генеалогіі. Намі не адшукана радаслоўных кніг канца 18 — пачатку 19 ст. Не выключана, што ў беларускіх губернях, дзе ёсць шляхта (за выключэннем прыбылых з усходу) павінна была быць для прызнання ў дваранстве адпаведная выводы, гэтая крыніцы пачалі больш-менш рэгулярна і праўдзівна складацца толькі з 2-й трэці 19 ст., а дагэтуль іх функцыю выконвалі т.зв. генеалагічныя кнігі (табліцы).

Правілы складання радаслоўнай кнігі былі распісаны некалькімі склаўкамі і апублікаваны ў "Зводзе законаў"¹. Кніга павінна была скла-

¹ Асновы дваранскага заканадаўства Расіі: абарыгінцы ў 9-м томе "Звода законаў". Гл. тэкстам: Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. М., 1992.

² Цэнтральны государственный исторический архів БССР в Минске. Путеводитель. Мн., 1974. С. 106-116.

¹ Свод законов Российской империи по вселением государя императора Николая Перваго составленный. Т. 9. СПб., 1857. Ст. 1629—1645.

даща адначасова і адлаведна з вывадовым пратаколам і падзялялася на 6 частак у залежнасці ад шляхоў паходжання ці атрымання дваранства. Звычайна радаслоўная книга выглядала наступным чынам: злева на адвароце ліста—прозвішча, назва і малюнак герба, які ўжываўся родам, і радаслоўнае дрэва, справа на лісце—пакаленны роспіс з указаннем канкрэтна, на каго якія дакументы прадстаўлены ў якасці доказаў на шляхецтва. Радаслоўная книгі вяліся па алфавіту прозвішчаў напачатку штогадова, а пазней за некалькі гадоў запар. Захоўваліся арыгіналы ў архівах ДДС. 1-я копія — у губернскім прайсенні, 2-я копія — у Дэпартаменце Герольды¹.

Справа аб дваранстве роду (персанальная) — крыніца па генеалогіі канкрэтнага роду. Яна складалася з дзвюх састаўных частак: 1) доказы на шляхецтва — арыгіналы і копіі дакументаў, выпісаў з актавых і метрычных кніг, пасяменных спісы, рэвізскія сказкі, розныя пасведчанні павятовых маршалкаў і других устаноў прадстаўнікам роду і іншыя прадстаўленыя да разгляду дакументы і 2) перапіска па пытаннях прадстаўлення належным чынам аформленых дакументаў і радаводаў, праверкі доказаў, прызнання і зацвярджэння роду цалкам, а таксама далучэння да роду асобных прадстаўнікоў.

Звычайна персанальная справы змяшчаюць копіі пратаколаў, выдавоў і аб далучэннях, указаў Сената, выявы гербаў, малюнкі і схемы радаслоўных дрэў, інш. інфармацыю з моманту падачы прашэння аб прызнанні ў дваранстве (прыблізна канец 1820-х — пачатку 1830-х гг., калі яны пачалі масава складацца) да звестак пра апошнія далучэнні (г.зн. у лепшым выпадку да пачатку 20 ст.). Справы аб дваранстве родаў, зацверджаных Сенатам, маюць ружовую вокладку, а незацверджаных — блакітную. У канцы 19 — пачатку 20 ст. падобныя справы на асобных прадстаўнікоў, што далучаліся да зацверджаных родаў, вяліся таксама і ў канцылярыях павятовых маршалкаў.

Пасяменны спіс — крыніца, што змяшчае генеалагічныя звесткі аб прадстаўніках адной сям'і: пра гаспадара, жонку, дзяцей, наядунасць родавага ці набытага маёнтка, службу, месца жыхарства, а нярэдка пра назну герба і дату выводу. Яны складаліся ў канцылярыях павятовых маршалкаў у алфавітным парадку на дваранская роды, што пражывалі на тэрыторыі дадзенага павета, для агульнага ўліку ўсіх нованараджаных дваран мужчынскага полу і новаатрымалых

¹ НГАБ. Ф. 2512, вол. 1, спр. 248 — Дворянская родословная книга Витебской губ. за 1838 г.; вол. 2, спр. 11 — То же за 1874-1880 гг.

дваранства. Арыгіналы спісаў адсылаліся ў архівы губернскіх маршалкаў, а іх копіі захоўваліся на месцах¹. Найбольш распаўсюджаны спісы, складзеныя пад час перапісаў і разбору шляхты 1834 і 1844 гг., таксама адзначым, што адлаведныя спісы пачатку 19 ст. нярэдка захоўваліся ў архіве ДДС.

Указ Дэпартамента Герольды — крыніца па генеалогіі асобнага роду, якая змяшчае звесткі пра разгляд радаводу (агульнага ці пэўнай яго часткі) і яго зацвярджэнні (ші незацвярджэнні) Правячым Сенатам. Зразумела, што гаворка ідзе пра копіі указаў Сената, якія дасыпаліся на месцы. Вяліся асобнымі справамі штогадова ці за некалькі гадоў запар, захоўваліся ў архівах ДДС².

Ёсьць сэнс трохі асвятліць колькасць дваранскіх крыніц, якія знаходзяцца сёння ў НГАБ. У Мінску захоўваючыя матэрыялы Мінскага, Віцебскага, Магілёўскага і Беларускага ДДС. На жаль, паўната захаванасці ўказанных комплексаў не адолькавая: Мінскі ДДС — 5351 спр., Віцебскі — 1130, Магілёўскі — 53 і Беларускі³ — 1 справа. Акрамя колькасных, яны маюць таксама і сур’ёзныя якасныя адрозненні. У Мінскім ДДС захаваліся пратаколы практычна за ўсе гады дзейнасці ДДС і вялікая колькасць персанальных спраў (каля 4000), але поўная адсутнасць радаслоўных кніг⁴. У архіве Віцебскага ДДС цалкам адсутнічаюць персанальныя справы, а пратаколаў і радаслоўных кніг захавалася прыблізна каля 50% ад належнай колькасці. Нарэшце, архію Магілёўскага ДДС змяшчае некалькі пратаколаў за розныя гады пры поўнай адсутнасці іншых крыніц. Зразумела, указанныя асаблівасці вымagaюць пэўных змен у методыцы правядзення генеалагічных даследаванняў. Паколькі найлепш захаваўся фонд “Мінскі дваранскі дэпутацкі сход”, то далей мы будзем аналізаваць практику апрацоўкі менавіта яго матэрыялаў.

Другая асаблівасць шляхецкай генеалогіі — наяўнасць радаводу — таксама патрабуе пільнай увагі. Лічыць радавод, што маеща ў архіўных справах, распрацаваным можна толькі ўмоўна, бо ён мае, як правіла, значныя недахопы:

¹ Свод законов... Т. 9, Ст. 1635, 1636.

² Ф. 2512, вол. 1, спр. 276 — Указы Департамента Герольдии Віцебскому ДДС за 1842 г., спр. 1001 — То же за 1908-1909 гг.

³ У адрозненне ад іншых Беларускі ДДС існуавуе, як і губерня, вельмі непрацяглы час.

⁴ Нядайна яны выпадкова былі адшуканы ў документах былога Мінскага архіва КПБ, дзе з-за добрых паперы выкарыстоўваліся як вокладкі да спраў.

1) неадпаведнасць сучасным нормам і патрабаванням у пытаннях афармлення і навуковага аргументавання; яскравы практичны прыклад гэтаму — генеалогіі, змешчаныя ў "Аршанскім гербоўніку", дзе доказы на шляхецтва не звязаны з канкрэтнымі прадстаўнікамі роду:

2) пабудова радаводу па прамой лініі ад родапачынальніка да складальніка выводу, т.зв. выходзячы радавод, які як вынік не надае належнай увагі жаночым лініям;

3) блытаñіна ў генеалогіі першых каленай як вынік выкарыстання міфічных, некрытычных і памылковых звестак;

4) наяўнасць інфармацыі па генеалогіі асоб з адноўкавым прозвішчам, не звязаных з рэальным радаводам;

5) магчымасць фальсіфікацыі некаторых документаў і фрагментаў генеалогіі і стварэння штучных радаводаў для зацверджэння Сенатам.

Усё вышэйсказанае сведчыць, што перад даследчыкам шляхецкай генеалогіі стаяць складаныя задачы, якія вымагаюць шырокай арыентацыі сярод самых розных крыніц, ведання пэўных гістарычных і іншых працэсаў, умения крытычна аналізаваць атрыманую інфармацыю. З улікам гэтага методыка правядзення канкрэтнага даследавання па генеалогіі шляхты заключаецца ў паслядоўным выкананні наступных задач:

- 1) адшуканне ў архіве патрэбнай генеалогіі, калі яна існуе;
- 2) высвятленне рэальнасці ўказанай генеалогіі;
- 3) насычэнне генеалогіі новадшуканымі матэрыяламі і пабудова навукова аргументаванага радаводу.

Гэта агульная схема дзеянняў і таму на практицы яна можа не заўсёды выконвацца.

Некаторыя пытанні методыкі правядзення генеалагічных даследаванняў былі распрацаваны і абаґульнены А. Нарбутам, аднак яго праца прысвечана аналізу розных аспектаў работы выключна з друкаванымі генеалагічнымі і іншымі крыніцамі¹. Зразумела, гэта першы этап навуковага генеалагічнага даследавання, аднак яго разгляд не ўваходзіць у нашы задачы. Мы разгледзім спецыфіку правядзення даследаванняў па розных комплексах архіўных матэрыялаў, што захаваліся ў НГАБ. Калі няма дакладных звестак, што продкі былі два-

ранамі, даследаванні трэба праводзіць па агульных высновах, пакуль не будзе адшукана пэўная інфармацыя, якая пацвярджае гэта.

Усе шляхецкія роды можна ўмоўна падзяліць на тры групы: 1) роды, што выводзіліся і былі зацверджаны ў дваранстве Расійскай імперыі ўказам Сената па Дэпартаменту Герольдый²; 2) роды, што выводзіліся, але не былі зацверджаны ў дваранстве; і 3) роды, што наогул не выводзіліся, а таму і не зацверджаліся ў дваранстве.

З асабістага вопыту работы з архіўнымі крыніцамі адзначым, што прадстаўнікі апошняй групы нам ніводнага разу не сустрэліся, і, відачна, даследаванне ў дадзеным выпадку неабходна праводзіць па агульных падставах.

На пачатковым этапе працы спецыялісты карыстаюцца рэестрамі, складзенымі ў Мінскім ДДС на пачатку 20 ст. Захаваліся два рэестры, у т.л. адзін — на ўсе дваранскія роды, зацверджаныя Сенатам, другі — на ўсе дваранскія роды, не зацверджаныя Сенатам, паміж якімі ёсьць пэўная розніца.

Рэестр зацверджаных у дваранстве родаў змяшчае наступныя звесткі: прозвішча роду, дата выводу з пазначэннем старонкі, на якой знаходзіцца выгадовы пратакол, і указаннем месца выводу, калі гэта не Мінск, даты ўсіх пратаколаў аб далучэнні да роду з указаннем старонкі, на якой знаходзяцца адпаведныя пратаколы, дата (іл. даты) адпаведнага ўказа Сената з указаннем нумара і адпаведна старонкі.

Рэестр незацверджаных у дваранстве родоў змяшчае наступныя звесткі: прозвішча роду, дата выводу з пазначэннем старонкі, на якой знаходзіцца выгадовы пратакол, і указаннем месца выводу, калі гэта не Мінск, даты ўсіх пратаколаў аб далучэнні да роду з указаннем старонкі, на якой знаходзяцца адпаведныя пратаколы, дата (іл. даты) адпаведнага ўказа Сената таксама з указаннем нумара і адпаведна старонкі.

У выпадку, калі ёсьць дакладныя звесткі, што продкі роду былі зацверджаны ў дваранстве, правяраюцца генеалогіі па ўсіх прозвішчах з рэестра зацверджаных, пакуль не будуць адшуканы неабходныя прадстаўнікі роду. Калі невядома, што род быў зацверджаны або не зацверджаны, неабходна праверыць генеалогіі па ўсіх прозвішчах з

¹ Гл. Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach Grodzieńskiej, Minskiej, Mogilewskiej, Smoleńskiej i Witebskiej. Opr. S.Dumin, S.Gorzyński. Warszawa, 1992.

² Ф. 319, вол. 1, спр. 1111 — Алфавіт делам утврэдзеных в дворянстве родоў; спр. 30

— Алфавіт делам неутврэдзеных в дворянстве родоў. (Мы гаворым па ўсе роды, ад-

нак іх паўната яшчэ патрабуе пацвярджэння).

¹ Нарбут А.Н. Из опыта работы з генеалогическими источниками// Наш радавод. Кн. 5. Ч. 1. Гродно, 1993. С. 80-90.

абодвух рэестраў з той жа мэтай. Значную дапамогу ў такіх выпадках могуць аказаць дакладныя звесткі пра ўжываны родам герб і месца жыхарства яго прадстаўнікоў.

Пры ўстанаўленні неабходнага дваранскага роду праглядаюцца ўсе крыніцы, якія на яго захаваліся, прычым асноўная генеалогія змяшчаецца ў выдавоўным пратаколе, а дадатковая — у пратаколах аб далучэннях (звычайна ўсе яны ёсць у персанальнай справе аб дваранстве роду), аб'яднанне якіх дазваляе пабудаваць агульны радавод. Здараюцца выпадкі, калі персанальная справа аб дваранстве не ўтрымлівае поўны комплекс неабходных крыніц: асабліва часта сустракаецца адсутнасць копій пратаколаў аб далучэннях канца 19 — пачатку 20 ст. У такім выпадку правяраюцца самі пратаколы, а калі патрэбна, і іншыя генеалагічныя крыніцы.

Правядзенне генеалагічных даследаванняў па дваранскіх фондах Віцебскай губерні мае адрозненні. У Віцебскім ДДС быў складзены агульны рэестр як на зацверджаныя, так і на незацверджаныя дваранскія роды¹. У ім ёсць тая ж інфармацыя, як і ў мінскіх рэестрах, прычым даты пратаколаў аб далучэннях і адпаведна ўказаў Сената пададзены на ўсе роды без выключэння. Гэта ў некаторай ступені замяняе адсутнасць персанальных спраў і вымагае пабудовы радаводу выключна на матэрыйлах выводаў, радаслоўных кніг і пратаколаў аб далучэннях. У дачыненні да дваранскіх фондаў Магілёўскай губерні неабходна падкрэсліць, што комплекс архіўных матэрыйлаў, які захаваўся па гэтай тэрыторыі, яўна недастатковы для стварэння нават маленкага радаводу. Тут даследаванне трэба праводзіць на агульных падставах з пажаданым далучэннем адпаведных матэрыйлаў з Дэпартамента Герольдый, што захоўваюцца ў Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве ў Санкт-Пецярбурзе.

Калі патрэбны вывод з радаводам адшуканы, паўстае задача рэальна ацаніць яго. Яшчэ ў канцы 19 — пачатку 20 ст. М.Ліхачоў, Л.Савелаў і інш. навукоўцы звярнулі ўвагу на неабходнасць крытычнага аналізу шляхецкай генеалогіі, а І.Дважачак, наогул, ахарактарызаваў 1-ю палову 19 ст., калі адбылася падаўляючая большасць выводаў на тэрыторыі Беларусі, як росквіт фальшивай генеалогії². Можна

выдзеліць два аспекты, якія звычайна прысутнічаюць у радаводах. Першы — звязаны з недакладнымі звесткамі па генеалогіі першых каленаў, якія з-за сваёй старожытнасці не маглі быць дастаткова падмацаваны навукова праверанымі крыніцамі, а таму ўтрымліваюць міфічныя і нерэальныя звесткі, другі — з магчымымі несвядомымі (калі прадстаўнікі аднаго роду памылкова аб'ядноўвалі свой радавод з зусім іншым родам на падставе аднолькавасці прозвішча) і свядомымі (прамая фальсіфікацыя асобных документаў і як вынік фрагмента радаводу) дзяяннямі складальнікаў выводу. Калі з першымі разабраша прасцей, трэба прааналізаваць дадатковыя незалежныя крыніцы і адшукаць памылкі, то другія патрабуюць выкрыцця фактаў фальсіфікацыі.

Крытычны аналіз уяўляеца своеасаблівай рысай даследаванняў па генеалогіі беларускай шляхты. Нагадаем, што ў канцы 1820-х — пачатку 1830-х гг. адбыліся вялікія скандалы з фальсіфікацыяй дваранскіх документаў і выводамі шляхецтва. У 1827—1829 гг. зафіксавана выданне фальшивых документаў аб дваранстве з Магілёўскага ДДС. У 1832 г. там жа адбылося следства аб "составлении фальшивых документов о дворянском происхождении и снабжении ими за деньги лиц разного звания"³. Таксама вядома справа па аналінаму даносу аб вырабе быўлым мінскім адвакатам Кучынскім і сакратаром Магілёўскай рымска-каталіцкай кансісторыі Клемянто-вічам фальшивых дваранскіх документаў за 1838—1839 гг., где згадвалася звыш 100 прозвішчаў карыстальнікаў падробленых документаў². Відавочна, што гэтыя скандалы з'явіліся адной з падставай для ўвядзення больш жорсткіх правілаў атрымання дваранства і правядзення рэвізіі дзяянняў ДДС заходніх губерняў. Так, указам Сената 11 лістапада 1832 г. ДДС заходніх губерняў забаранялася выдаваць новыя пасведчанні (граматы) аб дваранстве без зацвярджэння Дэпартаментам Герольдый, указам 19 снежня 1833 г. — аналізуваць паперу, на якіх пісаны прывілеі польскіх каралёў, а ўказам 20 сакавіка 1834 г. — цэлы шэраг мераў, што наогул аблікоўваў доступ у дваранства шарапчковай шляхце³.

З другога боку, узмачненне нормаў атрымання шляхецтва прымусіла шляхту, і не толькі шарапчковую, тэрмінова карэктаваць і пад-

¹ Ф. 2512, вол. 3, спр. 3; вол. 2, спр. 31, 32 — Алфавітная ведомость делам Віцебскага ДДС за 1883 г. Ч. 1-3.

² Медушевская О.М. Генеалогические исследования польских историков// История и генеалогия. М., 1977. С. 271.

¹ Ф. 1297, вол. 1, спр. 1840, 6165.

² Там жа, спр. 11020.

³ Свод законов... Т. 9. Ст. 59, 60, 143, 1633

рабляць свае радаводы, каб трапіць у зацверджанае Сенатам дваранства. У 1834 г. урад мусіў нават стварыць спецыяльныя камісіі для перагляду, прашнуравання і апячатання ўсіх метрычных і актавых кніг¹. Аднак гэта не дапамагло — за гроши шляхта дамаўлялася з чыноўнікамі, якія актыкавали патрэбныя документы нават пад час пераплёту. Асабліва пацярпелі актавыя кнігі земскіх і гродскіх судоў канца 18 ст. і магістратаў (магдэбурггій), дзе фальсіфікаваныя дакументы сустракаюцца ў велізарнай колькасці². Адзначым, што яшчэ ў сярэдзіне 19 ст. асобныя такія дакumentы былі выяўлены тагачаснымі архівістамі пад час абавязковай верыфікацыі кошт з актавых кніг, што прадстаўляліся прэтэндэнтамі на дваранства (звычайна ставілася адзнака "сомнительны" каляровым алоўкам), аднак далёка не ўсе, бо такія мэты напэўна нікто не ставіў.

З уласнага вопыту работы ў архіве адзначым некаторыя моманты, як генеалагічнага, так і археаграфічнага плана, што павінны насяржваць даследчыку шляхецкіх радаводаў:

- 1) прадстаўленне выпісаў з актавых кніг, якія знішчаны, або спасылка на актыкацыю дакумента ў іх;
- 2) карэнны перагляд доказаў на шляхецтва, напрыклад, калі ў выводзе пазначана пражыванне на зямлі кн. Радзівіла, а ў пазнейшых пратаколах — валоданне ўласным маёнткам;
- 3) прадстаўленне дакументаў, актыкаваных ў 1772—1834 гг.;
- 4) прадстаўнік роду, зацверджаны Сенатам, выдае сведчанне аб адзінародстве іншым асобам (аднафамільцам), што дамагаючыя зацвярдзяюцца ў дваранстве (дарэчы, адно з патрабаванняў расійскага дваранскага заканадаўства, якое нярэдка выкарыстоўвалася ў махлярскіх мэтах);
- 5) частка доказаў ці фрагмент радаводу цалкам супадае з адпаведнымі матэрыяламі зусім іншага роду, але такога ж прозвішча;
- 6) літаральнае наўтарэнне імён некалькіх прадстаўнікоў у розных каленах;
- 7) неадпаведнасць часу існавання пасад, чыноў гістарычнай рэчайснасці;
- 8) займанне пасад, чыноў невядомымі ў гісторыі асобамі;
- 9) валоданне маёнткам і яго продаж акурат перад падзеламі РП.

¹ Ф. 1297, вол. 1, спр. 8428.

² Там жа, спр. 26 — Актавая кніга Мінскага гродскага суда за 1787 г.; ф. 1769, вол. 1, спр. 26 — Актавая кніга Мінскага земскага суда за 1794 г.

10) блытаніна ў радаводзе, калі адзін прадстаўнік роду (галіна) спачатку паказваеца паходзячым ад адной асобы, а другі раз — ад іншай;

11) з'яўленне ў радаводзе пасля выводу новай галіны, што паходзіць ад асобы памерлай да выводу і звычайна беспатомнай;

12) адрозненне паперы і выкарыстанне паперы, вырабленай пазней;

13) наяўнасць старой пагінацыі, якая не адпавядае сучэльнікамі, бо нярэдка патрэбныя лісты пазычаліся з іншых кніг.

14) дата і месяц актыкацыі падпісаны іншымі чарніламі і рукой, бо звычайна фальсіфікаваныя дакumentы пісаліся загадзя і ўкладаліся ў кнігу пры мажлівасці;

15) дакumentы актыкаваны вельмі шчыльна: адразу за першым на адвароце ліста змешчаны другі, што не характэрна для актавага справаводства канца 18 ст.;

16) фальсіфікаваныя дакumentы тычыліся звычайна куплі-продажу маёнткаў, прывілею на розныя пасады і ўрады, тэстаментаў, якія лічыліся асноўнымі доказамі на шляхецтва, і ўкладаліся па некалькі штук (2—3) запар на малавядомыя прозвішчы;

17) "візітнай карткай" фальсіфікацыі нярэдка з'яўляеша надпіс або выдачы копій, датаваны пачаткам 1840-х гг., бо патрабавалася прадставіць доказ да заканчэння разбору шляхты (1844).

Апошняя задача — пашырэнне і ўдакладненне радаводу (а часам і стварэнне новага) — вырашаецца з дапамогай адшукання дадатковых звестак: для генеалогіі 16—18 стст. патрэбна найперш апрацоўка матэрыялаў Літоўскай Метрыкі і актавых кніг розных судоў па рэгіёну, дзе валодалі маёmacию прадстаўнікі роду; для генеалогіі 19 — пачатку 20 ст. — апрацоўка найперш недваранскіх архіўных фондаў, што змяшчаюць прамыя генеалагічныя крыніцы, і іншых матэрыялаў па таму ж рэгіёну.

С. Рыбчонак

ПРЫНЦЫПЫ АПІСАННЯ

Правільны і дакладныя прынцыпты апісання маюць вялікае значнне для першаснай навуковай апрацоўкі матэрыялаў. На жаль, стан сучаснай беларускай генеалагічнай навуکі, дзе пакуль цалкам адсутнічаюць даследаванні па тэарэтычных проблемах, не дазваляе канчаткова вырашыць гэта пытанне. Таму аўтары лічачы мэтазгодным ахарактарызаваць асноўныя метады і прыёмы апісання матэрыялаў, якімі карысталіся пры напісанні гербоўніка. Дадзеная праца звязала некалькі памежных дысцыплін, кожная з якіх незалежная ад іншых і вымагае асобнага апісання ўласных прыёмаў.

ГЕНЕАЛОГІЯ

З пачатку 1996 г. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі праводзіцца планавая распрацоўка тэмы "Генеалогія і геральдыка шляхецкіх родаў Беларусі". Яе мэта — на падставе ўсебаковага вывучэння неабходных архіўных дакументаў, спецыяльнай літаратуры і іншых апублікованых крыніц падрыхтаваць да выдання энцыклапедычны даведнік па генеалогіі і геральдыцы шляхты Беларусі. Плануемая праца (гербоўнік) складаецца з артыкулаў, прысвечаных кожнаму канкрэтнаму шляхецкаму роду, у якіх пададзены адшуканыя звесткі да яго генеалогіі і геральдыкі.

За ўзор для напісання гербоўніка ўзяты вядомыя працы А.Банецкага "Herbarz Polski" і С.Урускага "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej", грунтоўнасць якіх вытрымала амаль стагоддзе выпрабаванні¹. Яны найбольш адпавядаюць раскрыццю ўказанай тэмы, г.зн. стварэнню поўнага гербоўніка беларускай шляхты выключна па архіўных (афіцыйных) крыніцах. Адзначым, што выкарыстанне А.Банецкім, апроч матэрыялаў "дваранскіх" фондаў, звестак з Кацонай і Літоўскай Метрык, актаў гродскіх і земскіх судоў і іншых крыніц зрабіла яго радаводы больш крытычнымі і поўнымі, хоць велізарная колькасць неабходных для апрацоўкі звестак не дазволіла яму давесці справу да канца (яго гербоўнік даведзены да літary "M"). Вышэйказаныя абставіны былі ўлічаны С.Урускім, які распачаў сваю працу крыйку пазней і спрабаваў абмежавацца выкарыстаннем

больш "дваранскіх" матэрыялаў, таму яго радаводы часам змяшчаюць памылкі і даволі фрагментарныя, але таксама не меў канчатковага поспеху (яго гербоўнік даведзены да літary "P"). Абодва генеалагі імкнуліся ахапіць тэрыторыю РП цалкам, што аказалася ў реальнасці вельмі цяжка зрабіць.

Таму пры распрацоўцы ўказанай тэмы было вырашана падзяліць яс на некалькі этапаў і строга абмежаваць колькасць выкарыстаных матэрыялаў. Галоўнай задачай было апрацаваць матэрыялы "дваранскіх" фондаў, што захаваліся сёння ў НГА Беларусі ў Мінску. прычым базавымі для напісання гербоўніка сталі перш за ўсё асноўныя крыніцы па шляхецкай генеалогіі: персанальныя справы аб дваранстве родаў, выдавовыя пратаколы і радаслоўныя кнігі. Пры неабходнасці аўтары для ўдакладнення і праверкі розных генеалагічных, геральдyczных і бібліографічных звестак маглі выкарыстоўваць дадатковыя архіўныя і публікованыя крыніцы, пошукувавыя даныя якіх авалязкова пазначаліся ў спасылках ці крыніцах.

У сувязі з адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзелам, што існуаваў у Расійскай імперыі, і адпаведна дзеяннасцю канкрэтных дваранскіх дэпутацкіх сходаў, а таксама нераўнамернасцю захаванасці патрэбных дакументаў прынята наступная паслядоўнасць этапаў іх апрацоўкі:

- 1) матэрыялы "дваранскіх" фондаў Мінскай губерні;
- 2) тия ж матэрыялы Віцебскай губерні;
- 3) тия ж матэрыялы Магілёўскай губерні.

Такім чынам, гербоўнік плануеца рыхтаваць і выдаваць трыма рознымі часткамі, у кожнай з якіх артыкулы будуть размешчаны па асобных кнігах (тамах) у адпаведнасці з алфавітам. У аснову падрыхтоўкі 1-й часткі (мінскай) пакладзена апісанне персанальных спраў аб дваранстве з далучэннем пры іх няпойнасці неабходных выдавовых пратаколаў і генеалагічных табліц. Указаныя матэрыялы сканцэнтраваны ў 1-м і 2-м волісах фонду 319 — "Мінскі дваранскі дэпутацкі сход". Персанальныя спраў захавалася амаль 4 тыс. адзінак, што больш за 80% ад агульнай колькасці згодна з дарэвалюцыйнымі рэестрамі. Выдавовыя пратаколы захаваліся за 1798—1917 гг. практычна цалкам, прычым большасць выводаў адбылася ў 1-й трэці 19 ст., а генеалагічныя табліцы часткова — на канкрэтныя літары ці за асобныя гады, усяго каля 30 адзінак.

¹ Boniecki A. Herbarz polski. T. 1-16. Warszawa, 1899-1914; Uruski S., Kosinski A., Włodarski A. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T. 1-21. Warszawa, 1904-1938.

З крыніцаўчага пункту гледжання, з улікам сучасных навуковых норм і патрабаванняў, былі прынятыя неабходныя заходы, каб як мага больш дакладна перадаць апрацаваныя архіўныя матэрыялы і правільна перакласці іх на беларускую мову. Дзеля гэтага быў захаваны пакаленны ростпіс, што прысутнічаў у структуры выводаў, з увядзеннем сучэльнай (агульной) нумарацыі на ўсіх прадстаўнікоў роду, з тым, аднак, далаўненнем, што ў яго ўключаюць прадстаўнікі і жаночай лініі, згаданыя ў дакументах, але пераважна не трапішыя, згодна з дзеючым дваранскім заканадаўствам, у радавод. Чарговасць размяшчэння канкрэтных асоб у калене строга адпавядае парадку, які ёсьць у дакументе, або зроблена, калі адшуканы адпаведны звесткі, згодна з храналогіяй датаў іх нараджэнняў (ад ранейшай). Радаводы да першага выводу ўключаюць пададзены цалкам, без анікіх скарачэнняў, пазнейшыя звесткі падаюцца сісцяма і часам у абагульненым выглядзе. Уласныя імёны пададзены дакладна, як у дакументе, што даваляе нярэдка меркаваць аб этнічнай і канфесійнай прыналежнасці яго носьбіта, асабліва ў пачатках генеалогіі, гэта ж тычыща ўсіх прозвішчаў і геаграфічных назваў. Інфармацыя па генеалогіі канкрэтнага прозвішча, змешчаная ў "чужых" радаводах, да патрэбнага артыкула не дадавалася, аднак пазначана ў асабовым паказальніку.

Адшуканыя ў матэрыялах недакладнасці, незразумеласці ці проста памылкі, а таксама ўсе (любыя) заўвагі і крэтычна-аналітычныя разважанні аўтараў (редактараў) вынесены ў спасылкі. У канцы кожнага артыкула пададзены крыніцы, што былі выкарыстаны для стварэння ўказанага радаводу. Асаблівая ўвага надавалася адкрыццю мажлівых фальсіфікацый документаў, што нярэдка сустракаюцца ў апрацаваных матэрыялах, і высвятленню рэальнай генеалогіі роду.

Усе артыкулы напісаны па аднолькавай схеме, якая складаецца з наступных частак:

1) назва — падаеца прозвішча і яго варыянт, калі ўжываўся, з пазначэннем назвы герба ці яго варыянта (змены), якім дадзены род карыстаўся;

2) уступная частка — звесткі, адкуль па родавым паданні падозрілі ці дзе прыложвалі складальнікі выводу, а таксама прыналежнасць іх да шляхты, змян ці іншага стану на пачатку генеалогіі. Пры неабходнасці разглядаюцца асаблівасці выявы гербу і акаличнасці яго атрымання ці ўжывання. Тут жа падаюцца звесткі пра карыстанне

гербавымі і родавымі прыдомкамі і інфармацыя, якая была запісана ў выводзе як вядомая, але не звязаная прама з указаным радаводам:

3) асноўная частка — апісанне генеалогіі роду, што падаецца ў выглядзе пакаленінага роспісу. Яна ўключае ўказанне рэальнага, за-сведчанага пэўнымі звесткамі і документамі родапачынальніка, яго нашчадкаў з пазначэннем сваяцкіх сувязяў, шлюбаў, фактаў вало-дання імі зямлі, маёнткамі і іншай нерухомасцю. Прывізначэння ці выбару на пасады і выканання адпаведных абавязкаў, нясення цывільнай або вайсковай службы, месцаў прафыяў, перасялення і іншыя звесткі. Асноўная частка завяршаецца інфармацыяй пра даты выводу ў ДДС з указаннем часткі радаводнай кнігі, да якой род быў аднесены, і ўказа Дэпартамента Герольдіі пры Сенате аб запвядр-жэнні (ці незацвярджэнні) роду ў дваранстве Расійскай імперыі;

4) крыніцы — падаецца спіс ўсіх выкарыстаных аўтарам для стварэння дадзенага радаводу архіўных і публікованых матэрыялаў.

Да гербоўніка дадаецца неабходны навукова-даведачны аппарат, складзены выключна на падставе апрацаваных документаў, без выка-рыстання якіх-небудзь спецыяльных даведнікаў. Лічба ў ім азначае парадкавы нумар артыкула, адпаведна дужкамі і падкрайсленнем па-значаны роды, чыім генеалогіям прысвечаны асобныя артыкулы.

Асабовы паказальнік уключае ўсе згаданыя прозвішчы (з іх вары-янтамі, прыдомкамі) і імёны вядомых гістарычных асоб з пазначэн-нем іх пасад, урадаў і г.д. Саслоўная прыналежнасць адзначалася толькі для асоб нешляхецкіх станаў. Асаблівая ўвага надавалася ўліку жаночых ліній, таму жанчыны пададзены некалькі разоў, на дзявочыя і шлюбныя прозвішчы, з указаннем, пры мажлівасці, чар-говасці шлюбу, бацькоў і іншых звестак.

Геаграфічны паказальнік уключае ўсе ўласныя назвы населеных пунктаў і іншых геаграфічных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных аб'ектаў з указаннем тытулу (для населеных месцаў) і яго адміністрацыйна-тэрытарыяльнай прыналежнасці пад час існавання РП і Расійскай імперыі.

Алфавітны спіс гербаў уключае назвы ўсіх трапішых у гербоўнік гербаў з указаннем родаў, што імі карысталіся.

С.Рыбчонак

ГЕРАЛЬДЫКА

Тэрмін «геральдыка» мае шэраг тлумачэнняў. Агульна прынітае вызначэнне наступнае: «Геральдыка — гэта навука аб гербах». Апошняя назва паходзіць з чэшскай мовы «erb», куды, верагодна, трапіла з нямецкай, дзе «erbe» значыць спадчына. Лічыцца, што на Беларусі гербы з'явіліся, хутчэй за ўсё, разам з княжацкім і тэрыторыяльнымі ў 9 ст. Шляхецкія гербы на нашай тэрыторыі юрыдычна аформіліся пад час Гарадзельскай уніі 1413 г. Бяспречна, дагэтуль існавалі розныя родавыя знакі (у шляхты і магнатаў), якія пазней аформіліся ў разнастайныя гербы. Прынамсі, не выпадкова колькасць гербаў беларускай шляхты сягает больш за тысяччу адзінак. У той час даследчыкі налічваюць у польскай шляхты ўсяго каля паўтары сотні гербаў.

У сувязі з фактычнай адсутнасцю геральдычнай тэрміналогіі было вырашана ў першым томе «Гербоўніка...» адмовіцца ад апісання гербаў. Амаль усе назвы гербаў дадзены ў адпаведнай адаптациі да беларускай мовы. Безумоўна, пры будучай распрацоўцы эты малогіі гербавых найменніяў у іх могуць адбыцца пэўныя змены.

Найбольшая колькасць малюнкаў гербаў была зроблена з адпаведных малюнкаў 19 ст., якія меліся ў асабовых справах і генеалагічных табліцах, да якіх часам дадавалася і грунтоўнае апісанне на польскай і расійскай мовах. Асобныя з іх узнаўляліся толькі па апісаннях, якія часта былі недакладнымі ці фрагментарнымі («Леў» і інш.). Зрэдку ў справах сустракалася толькі назва герба і спасылкі на польскія гербоўнікі. Пераважна гэта тычылася найбольш распаўсюджаных гербаў («Астоя», «Ястребец»). У такіх выпадках аўтары карысталіся вядомымі гербоўнікамі А. Банецкага, Ю. Шыманьскага і Ю. Хашаньскага.

Прынцыпы падачы чорна-белых варыянтаў малюнкаў былі традыцыйнымі. Колеры перадаваліся найбольш распаўсюджанымі пазначэннямі ў выглядзе штрыхоўкі. Напрыклад, вертыкальная штрыхоўка — чырвоны, гарызантальнае — блакітны, крапкамі — залаты і г.д. Для перадачы самой сістэмы герба былі ўзяты асноўныя элементы кароны і шлемавая эмблема. Форма шчыта была абрана найбольш характэрная для познайшай геральдыкі і для выданняў падобнага кшталту. Гэта новафранцузскі шчыт, які нагадвае прастакутнік са скосанымі ніжнімі кутамі ды вастрыём у ніжнім баку. Шлем — тра-

дыцыйны для нетытулаванага заходнеўрапейскага рыцарства — з паліраванай сталі з апушчаным забралам, звернуты ў профіль, але часам сустракаеца звернуты ў правы бок. На ўсіх малюнках на шлем адзеста тыповая шляхецкая карона. На апошній знаходзіцца шлемавая эмблема, якая звычайна складзена з выявы самога герба і ягоных частак, а таксама са страусавых і павулінавых пёраў.

З. Яцкевіч

АСНОЎНЫЯ ПРАВІЛЫ ПІСЬМОВАЙ ПЕРАДАЧЫ УЛАСНЫХ НАЗВАЎ

Паколькі адна частка беларускай шляхты прытрымлівалася ўсходні-праваслаўнай культурна-рэлігійнай арыентацыі, а другая — заходні-каталіцкай, імёны аднаго і таго ж паходжання ў выкарыстанных крыніцах выступаюць у дваякім афармленні: Базыль і Васіль, Іосіф і Восіп, Міхал і Міхаіл, Стэфан і Сцяпан. Гэтыя варыянты захоўваюцца і ў дадзеным выданні. Паширанае сярод польскіх каралёў і літоўскіх князёў імя ў адпаведнасці з напісаннем яго ў старабеларускіх пісьмовых помніках ужываеца ў форме *Жыгімонт*. Назвы з польскай тэрыторыі захоўваюць польскі рэфлекс мяккага *r* і суфікс *-ізн-*: Пшаздзецкі, Пшэлом, Пшамысьль. Яркаўшчызна (маёнтак у Маваецкім княстве), але Абухоўшчына (ваколіца ў Гродзенскім паведзені).

Уласныя назвы, выяўленыя ў іншамоўных крыніцах у афармленні, харэктэрным для моў, на якіх напісаны гэтыя крыніцы, у дадзеным выданні ўжываюцца ў формах, харэктэрных для беларускай мовы. У адпаведнасці з гэтым яны адлюстроўваюць асноўныя асаблівасці жывога беларускага вымаўлення, за выключэннем выпадкаў, спецыяльна агавораных арфаграфічнымі правіламі.

Так, у гэтых назвах павінны перадавацца аканне і яканне: Абадовіч, Алесандзкі, Аляшкевіч, Хялхойскі і інш. Гук *o* захоўваецца ў запазычаных назвах, якія ўяўляюць сабой па паходжанню слоўкампазіты і таму маюць дадатковыя націск: Дэнгоф, Оберман, Обермеер, О'Рурк, Оффенберг, Свінегдэнхольм і інш. У адпаведнасці з выпрацаванай традыцыяй імя Крыштоф, маючы націск на канцы слова, пішацца праз *o*. У канцы запазычаных слоў, як прынята ў беларускім правапісе, у спалученні захоўваецца гук *o*: Мурдзліо, але Пятоўскі (сярэдзіна слова).

Без пачатковых *a*, *e* пішуцца ўласныя жаночыя імёны, якія ў такой форме складаюць спецыфіку беларускага вымаўлення: Настасся, Кацярына, Лізавета. Імёны, якія ў рускай мове не маюць прыстаўнога *z*, у адпаведнасці з арфаграфічнай нормай беларускай мовы пішуцца з *z* у пачатку слова: Ганна, Гальяш замест Анна, Эліас, як у рускай мове.

У запазычаных уласных назвах не перадаюцца дзсканне і цеканне. Тому такія назвы ўжываюцца ў дадзеным выданні з захаваннем цвердых *d*, *t*: Дэнгоф, Тэафіл, Тэрэза, Фердынанд і інш. Ва ўсіх ас-

татніх выпадках дзсканне і цеканне перадаеца паслядоўна: Дзяконская, Цярэспаль, Цярлецкая, Цяцерац і інш.

Імёны іншамоўнага паходжання, якія ў рускай мове ў выніку марфалагічнай адаптацыі набылі канчатак *-ый/-ий*, у беларускай мове ў адпаведнасці з нормай жывога вымаўлення ўжываюцца без канчаткага *й*. Гэтай нормы паслядоўна прытрымліваецца і наша выданне: Антоні, Афанасі, Валенты, Грыгоры, Дысідэры, Дыянісі і інш.

Імёны грэчаскага паходжання, якія ў польскай мове захоўваюць харэктэрнасць для лацінскай мовы, праз якую яны пранікалі ў польскую мову, цвёрдае і звонкае вымаўленне гука *s* ў інтэрвакальнym становішчы, у нашым выданні, як гэта мае месца ў беларускім вымаўленні, пішуцца з мяккім глухім *c*: Амбросі, Афанасі, Гервасі, Дысідэры, Дыянісі і інш. Гэта ж датычыць і гука *b*, на месцы якога, як і ў мове-крыніцы, у беларускай мове вымаўляеца і пішацца *v*: Яўсеві замест Eusebi.

Зычныя *ж*, *з*, *л*, *н*, *с*, *ч*, *ш* у становішчы паміж двумя галоснымі ў выніку асіміляцыі *j* падаўжаюцца і перадаюцца на пісьме падваенным: Настасся, Таццяня. Некаторыя імёны іншамоўнага паходжання, якія ў польскай і рускай мовах вымаўляюцца з падаўжэннем зычных, у беларускай мове вымаўляюцца і пішуцца з адным зычным: Марыяна, Сузана. Выключэнне складаюць імёны Ганна, Чаганна.

Калі ўзнікаюць цяжкасці з вызначэннем месца націску ў назве, ад чаго ў беларускай мове залежыць яе напісанне, даюцца два магчымыя варыянты: Акалоў (Аколаў), Асташаў (Асташоў), Багушаўка (Багушоўка). Для аблігчэння ідэнтыфікацыі і лакалізацыі географічнай назвы ў неабходных выпадках пасля назвы, зафіксаванай у крыніцы, у дужках можа падавацца яс сучасны варыант: Ацэдка (Атцэда).

У.Свяжынскі

СПІС СКАРАЧЭННЯЎ

аўстр.	аўстрыйскі
в. (вв.)	вёска (вёскі)
вак.	ваколіца
ваяв.	ваяводства
ВКЛ	Вялікае княства Літоўскае. Рускае і Жамойцкае
вол.	воласьць
востр.	востраў
вул.	ву́ліца
Вял.	Вялікі (ае.ая)
г. (гг.)	год (гады)
гл.	глядзі
гор.	горад
гр.	граф
губ.	губерня
ДДС	дваранскі дэпутацкі сход
дзесяціна	дзесяціна
засц.	засценак
зл.	злоты
інш.	іншы (ас.ая)
кн.	князь
Кн.	Кніга
літ.	літоўскі
маёнт.	маёнтак
Мал.	Малы (ое.ая)
мяст.	мястечка
нар.	народжаная
пав.	павет
поль.	польскі
prus.	pruski
р.	рака
рас.	расейскі
РП	Рэч Паспалітая
с.	сяло
Св.	Святы
СПб	Санкт-Пецярбург
ст. (стст.)	стагоддзе (стагоддзі)

ступ.	ступень
т.	том
уроч.	урочышча
у т. л.	у тым ліку
фальв.	фальварак
ЯКМ	Яго Каралеўская Міласць

УМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ

*	нарадзіўся
+	памёр

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Абадовіч Тэксія, у шлюбе Арлоўская 129
Абадовічы гербу "Лебедзь" (1)
Абалоцкія (2)
Абламовічы гербу "Абданк" (3)
Аборскія гербу "Калюмна" (4), 36, 63, 65, 115, 147
 Абрагам Юзафавіч 10
Абрагімовічы гербу "Уляніцкі" (5)
 Абрамовіч, ваявода смаленскі 8, 11
 Абрамовіч Іаганія, у шлюбе Антаневіч 101
 Абрамовіч Разалія, у шлюбе Антаневіч 101
 Абрамовіч Схалістыка, у шлюбе Арлоўская 130
 Абрамовіч Фларыяна, у шлюбе Аўсянія 184
 Абрамовіч Яўгенія, у шлюбе Аскерка 155
 Абрамовічы 130
Абрамовічы гербу "Вага" (6)
Абрамовічы гербу "Кораб" (7), 10
Лбрамовічы гербу "Любіч" (8)
Абрамовічы гербу "Любіч" (9)
Абрамовічы гербу "Ляліва" (10)
Абрамовічы гербу "Навіна" 6
Абрамовічы гербу "Ястрабец" (11)
Абрамовічы гербу "Ястрабец" (12)
 Абрамовічы гербу "Ястрабец зменены" 11
 Абрамоўская Агата, у шлюбе Адамовіч 31
Абрампальскія гербу "Любіч" (13), 34, 38, 95
 Абронпальскія, гл. Абрамтальскія
Абрыцкія (14)
Абрыцкія гербу "Прус Г" (15)
Абулевічы гербу "Радван" (16)
 Абух Агата, у шлюбе Астроўская 177
Абухі гербу "Абуховіч" (17)
 Абуховіч Адам-Бернард, суддзя земскі мазырскі 116
 Абуховіч Мальвіна, у шлюбе Аскерка 156
Абуховічы гербу "Абуховіч" (18)
Абуховічы гербу "Абуховіч" (19)
Абуховічы гербу "Ключ зменены" (20)
Абуховічы гербу "Ясеньчы зменены" (21)
 Авергуз Хрысціна, у шлюбе Андржэўская 86
Авярковічы гербу "Прыядель" (22)
 Аганоўская Яўгенія, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Аганоўская гербу "Агоньчык" (23), 24

Агінская, дачка ваяводы віцебскага, у шлюбе Аскерка 156
 Агінская, дачка старосты дарсунішскага, у шлюбе Аскерка 156
 Агіскі Грыгоры, кн., вял. гетман ВКЛ 59
 Агінскі Міхail-Казімір, кн., вял. гетман ВКЛ 7, 25, 124, 170
 Агінскі, кн., кашталян віцебскі 13
Адамовічы (24)
Адамовічы гербу "Ляліва" (25)
Адамовічы гербу "Ляліва" (26)
Адамовічы гербу "Ляліва" (27)
Адамовічы гербу "Ляліва" (28)
Адамовічы гербу "Ляліва" (29)
Адамовічы гербу "Ляліва" (30)
Адамовічы гербу "Ляліва" (31)
 Адахоўская Элеанора, у шлюбе Летановіч 166
 Адольф Фрэдэрік, у шлюбе Акарова 45
Адорскія гербу "Грыф" (32)
 Адуцкевічы, гл. Каладзінскія-Адуцкевічы
 Адынец Соф'я, у шлюбе Акуліч 46
 Адынцы 13
Адынцы гербу "Адынец" (34)
Адынцы гербу "Адынец" (35)
Адынцы гербу "Адынец" (36)
АЗулевічы гербу ўласнага (37)
АЗымблоўская гербу "Радван" (38), 127
 Акаловіч Вікторыя, у шлюбе Антаневіч 101
Акаловічы гербу "Астоя" (39)
Акаронкі (40)
 Акінчыц Лізавета, у шлюбе Арцішэўская 140
Акінчыцы гербу "Акшак" (41)
Акінчыцы гербу "Акшак" (42)
Акінчыцы гербу "Акшак" (43)
 Аколавы 121
Аколавы гербу "Тапор" (44)
Аколавы гербу "Тапор" (45)
 Аколаўна, у шлюбе Анашковіч 83
 Акольскі, генеалаг 32, 148
 Акулічы 101
Акулічы гербу "Даленга" (46)
Акулічы гербу "Окша" (47)
Акуневічы гербу "Акунь" (48)
 Александровіч Даміт'ік, канюшы ВКЛ 3
Александровічы гербу "Александровіч" (49)
Александровічы гербу "Александровіч" (50)

Александровіч гербу "Александровіч" (51)
Александровіч гербу "Александровіч" (52)
Александровіч гербу "Касцепа" (53)
Александровіч гербу "Касцепа" (54)
Алелькавіч Юрый, кн. 191
Алендзкія гербу "Равіч" (55)
Алендзкія гербу "Равіч" (56)
Аленскія гербу "Равіч" (57)
Алішгеры гербу "Даленга" (58)
Алісевічы гербу "Гейш" (59)
Аліфяровічы (60)
Альферка Тэафіля, у шлюбі Астроўская 167
Альхімовіч гербу "Пабог зменены" (61)
Альчыкевічы (62)
Альшгур'ская Марыяна, у шлюбі Астроўская 169
Альшгур'ская гербу "Касцепа" (63)
Альшгур'ская гербу "Касцепа" (64)
Альшгур'ская гербу "Касцепа" (65)
Альшгур'ская гербу "Слепаворан" (66)
Альшгур'ская гербу "Слепаворан" (67)
Альшгур'ская гербу "Слепаворан" (68)
Альшгур'ская гербу "Слепаворан" (69)
Алявінскія гербу "Астоя" (70)
Аляксіч Ганна, у шлюбі Асташэвіч 166
Алякевічы гербу "Леў" (71)
Аляксандр Ш., імператар рас. 78
Аляксандр Ягелончык, вял. кн. літ. і кароль пол. 45
Аляксеевы (72)
Алягновіч Уршуля, у шлюбі Андржэйўская 87
Аляхновічы 87
Аляхновічы гербу "Ляліва" (73)
Аляхновічы гербу "Ляліва" (74)
Аляшкевіч Іаахім 174
Аляшкевічы гербу "Ляліва" (75)
Аляшкевічы гербу "Сас" (76)
Аляшкевічы гербу "Сас" (77)
Аляшкевічы гербу "Сас" (78)
Амбражэвічы гербу "Вуж" (79)
Амбражэвічы гербу "Вуж" (80)
Амялеўскі 147
Амяцінскія гербу "Юноша" (81)
Анацкевічы, гл. Яцына-Анацкевічы
Анашковічы гербу "Яцына" (83)

Анашўскі 74
Анітскія (84)
Андреноўскія 85
Андреноўскія-Чаховічы, гл. Чаховіны-Андреноўскія
Андржэйўская Барбара, у шлюбі Асавецкая 147
Андржэйўская Ганна, у шлюбі Асавецкая 147
Андржэйскія гербу "Прус Г" (86)
Андржэйскія гербу "Прус Г" (87)
Андржэйўская гербу "Прус Г" (88)
Андржэйковічы гербу "Пабог" (89)
Андрусевічы гербу "Сыракомля" (90)
Андрушкевічы гербу "Магіла" (91)
Андрушевіч Марыя, у шлюбі Апановіч 111
Андрушевічы гербу "Даліва" 90
Андрушевічы гербу "Сыракомля", гл. Андрусевічы
Андрьеўская Апалонія, у шлюбі Арцишўская 137
Андрьеўскія (92)
Анікевічы (93)
Анісовічы гербу "Ясенъчык" (94)
Аніхмоўскія гербу "Юноша" 80,(95)
Аніпраўскія гербу "Сшанява" (96)
Анкудовіч Алена, у шлюбі Астроўская 177
Анкудовічы гербу "Суліма" (97)
Анкуды 97
Аношка Петранэлія, у шлюбі Астаноўка 163
Аношкі гербу "Яцына" 83,(98)
Ансілеўскія гербу "Дамброва" (99)
Антаневічы гербу "Саколя" (100)
Антаневічы гербу "Яніна" (101)
Антановічы гербу "Андро дэ Бюі" (102)
Анташэўскія гербу "Яліта" (103)
Аntonавы (104)
Аntonавы (105)
Антупэвічы гербу "Дамброва" (106)
Ануфровічы гербу "Бонча" (107)
Анушкевічы 83
Андута Антаніна, у шлюбі Абламовіч 3
Андута Ганна, у шлюбі Абламовіч 3
Андуты гербу "Андута" (108)
Андышы гербу "Тапор" (109)
Анцыпліяровічы гербу "Астоя" (110)
Алановічы гербу "Прус Г" (111)
Алацкія (112)

Люкі гербу "Слепаворан" (113)
Лраноўская гербу "Спанява" (115)
Аранская Барбара, у шлюбе Гадэбская 65
Аранская гербу "Касцеша" (116)
Драстовічы гербу "Ляціва" (118)
Арачэўская гербу "Сшанява" (119)
Ардынцы гербу "Ладдзя" (120)
Аржакоўская гербу "Окша" (121)
Аржакоўская гербу "Рагаля" (122)
Аржашкевічы гербу "Прус II" (123)
Аржэльская гербу "Дрыя" (124)
Аржэшка Людвік, падстолі пінскі 162
Аржэнкі гербу "Кораб" (125)
Арлоўская Люція, у шлюбе Альшэўская 69
Арлоўская Мар'яна, у шлюбе Асавецкая 147
Арлоўская Соф'я, у шлюбе Асоўская 162
Арлоўская (126)
Арлоўская (127)
Арлоўская гербу "Любіч" (128)
Арлоўская гербу "Хамутовыя клешчы" (129)
Арлоўская гербу "Юноша" (130)
Арол-Аржашкевічы, гл. Аржашкевічы
Артынскія гербу "Божая воля" (131)
Архангельская (132)
Арцімовіч Ганна, у шлюбе Аржакоўская 121
Арцімовічы (133)
Арцімовічы гербу "Даленга" (134)
Арцімовічы гербу "Далента" (135)
Арцімовічы гербу "Далента" (136)
Арцішэўская Ганна, у шлюбе Асяцімская 182
Арцішэўскі Андрыян, староіцы Свержанскаага кляштара 137
Арцишэўская гербу "Праўдзіц" (137)
Арцишэўская гербу "Праўдзіц" (138)
Арцишэўская гербу "Праўдзіц" (139)
Арцишэўская гербу "Роля" (140)
Арцишэўская гербу "Роля" (141)
Арцюхі гербу "Арцямберскі" (142)
Арыставы, гл. Арэставы
Артставы (144)
Арэшкі-Астрэйкі гербу "Драгаслаў" (145)
Арэшкі-Астрэйкі гербу "Драгаслаў" (146)
Асавецкая гербу "Грыф" (147)
Асаінскія гербу "Тапор" (148)

Асановічы гербу "Амадэй" (149)
Асвятімская Варвара, у шлюбе Акінчыц 43
Асіновічы гербу "Ладдзя" (150)
Асіпойская Алені, у шлюбе Астроўская 172
Аскерка Паўліна, у шлюбе Абуховіч 20
Аскерка Францішка, у шлюбе Абуховіч 20
Аскерка Эразм 20
Аскеркі 20, 58, 103, 130
Аскеркі (151)
Аскеркі (152)
Аскеркі гербу "Мурдзію" (153)
Аскеркі гербу "Мурдзію" (154)
Аскеркі гербу "Мурдзію" (155)
Аскеркі гербу "Мурдзію" (156)
Асмалоўская (157)
Асмалоўская гербу "Бонча" (158)
Асмалоўская (159)
Асмольская гербу "Бонча" (160)
Асокі 17
Асоўская гербу "Грыф" (161)
Асоўская гербу "Даленга" (162)
Астаноўкі гербу "Астоя" (163)
Астахновічы гербу "Агоньчык" (164)
Асташкевічы гербу "Ляціва" (165)
Асташэвічы гербу "Астоя" (166)
Астольская Эмілія-Разалія, у шлюбе Акінчыц 42
Астрапог Людвіка, гр., у шлюбе Алендзкая 56
Астроўская Марыяна, у шлюбе Абух 17
Астроўская (167)
Астроўская гербу "Корчак" (168)
Астроўская гербу "Корчак" (169)
Астроўская гербу "Ляціва" (170)
Астроўская гербу "Нячую" (172)
Астроўская гербу "Нячую" (173)
Астроўская-Куневічы, гл. Куневічы-Астроўская
Астроўская-Прасаловічы, гл. Прасаловічы-Астроўская
Астроўская гербу "Слепаворан" (176)
Астроўская гербу "Тупая падкова" (177)
Астроўская гербу "Тупая падкова" (178)
Астроўская гербу "Астоя" (179)
Асяеўская гербу "Астоя" (180)
Асяцімская 65
Асяцімская гербу "Любіч" (181)

Асяцімська гербу "Любіч" (182)
Агэнгауз Стэфан, падстол інфлянцкі 56
Аўгуст II, кароль РІІ 1,8,13,15,16,21,27,28,56,62,82,95,113,123,154,156,163,
183, 185,191
Аўгуст III, кароль РІІ 4,13,14,15,19,30,32,38,39,48,56,62,63,71,73,74,76,90,91,
100,119,121,125,128,129,138,142,156,178,183,184,186,187,189,191
Аўгустыновіч Ганна, у шлюбе Альшэўская 65
Аўдзяевіч Тэрэза, у шлюбе Асташэвіч 166
Аўлачымская Соф'я, у шлюбе Адынец 34
Аўлачымская гербу "Сухекамнаты" 56,(183)
Аўліх Луіза, у шлюбе Аргімовіч 133
Аўсяны 56
Аўсянія гербу "Астор" (184)
Аўсянія гербу "Астор" (185)
Аўсянія гербу "Равіч" (186)
Афганазі Р., польскі даследчык 21
Ахатніцкая гербу "Багорыя" (187)
Ахадзімская гербу "Астор" (188)
Ахрымовіч гербу "Багорыя" (189)
Ачапоўская гербу "Астор" (190)
Ачапоўская гербу "Астор" (191)
Ачапоўская гербу "Божая воля" (192)

Бабінаўна Соф'я, у шлюбе Альшэўская 63
Бабіцкая Ева, у шлюбе Аскерка 152
Бабіч Алена, у шлюбе Астаноўка 163
Бабіч Фама 163
Бабровіч Марыяна, у шлюбе Аржахоўская 121
Баброўская Лізавета, у шлюбе Антаневіч 101
Баброўскі Лукаш 76
Баброўскі Лён, харужы войск літ. 95
Баганёўна Тэрэза, у шлюбе Арцішэўская 137
Багарэвіч Ізабела, у шлюбе Алендзкая 55
Баглай Вінцэнт, аконом маёнт. Шчорсы 121
Багуцкія 145,146
Багушэвіч Алена-Ядзвіга, у шлюбе Астроўская 167
Багушэўская, дачка харужага мазырскага, у шлюбе Аскерка 156
Багушэўскі Антоні, ротмістр ЯКМ 19
Бажычка Петранэля, у шлюбе Альшэўская 65
Байкоўская Брыгіда, у шлюбе Араноўская 115
Бакіноўская Анэля, у шлюбе Асташэвіч 166
Бакіноўская Іаганна, у шлюбе Амянінская 81
Балабаньская Канстанція, у шлюбе Астроўская 178

Бандынэлі 20
Бандынэлі, нар. Вольбек, Бабіцца 156
Бандынэлі, у шлюбе Аскерка 156
Банецкі А., генеалог 3,7,9,10,11,80,85,91
Бараніцкая Ядзвіга, у шлюбе Аржахоўская 121
Бараноўская, у шлюбе Антаневіч 101
Бараноўская Ірына, у шлюбе Апановіч 111
Бараноўская Разалія, у шлюбе Аржашкевіч 123
Баратынская Кацярына, у шлюбе Асоўская 162
Барацінская Кацярына, у шлюбе Аржахоўская 121
Бародзіч Мікалай 166
Бароўская Вераніка, у шлюбе Арцішэўская 137
Бароўская Ганна, у шлюбе Антушэвіч 106
Бароўская Мар'яна, у шлюбе Андржэйковіч 89
Бароўскі Ян 51
Барсук Міхайл скарбік віленскі 88
Барташэвіч Антаніна, у шлюбе Адынец 34
Бартноўская Ганна, у шлюбе Чаховіч-Андраноўская 85
Баршчэўская Мальвіна, у шлюбе Ахрымовіч 189
Барнічэўская, нар. Туміловіч, Юлія 189
Барнічэўская 98,189
Барымоўская, кн. 36
Барысевіч Агата, у шлюбе Абуховіч 18
Бары́тка-Ходзька, гл. Ходзька
Баторы Стэфан, гл. Стэфан Баторы
Баўноўна Юзэфа, у шлюбе Акуневіч 48
Бахматовіч Казімір 36
Бейда-Ржавуская, гл. Ржавуская
Беліковіч 13
Беліковіч, нар. Абрампальская, Кацярына 13
Бельскі, генеалог 13,32
Бельскі, жылар Мінска 157
Беніслаўская, дачка столыпіка інфлянцкага, у шлюбе Аскерка 156
Беніслаўская, нар. Аскерка, Вераніка 154
Беніслаўскі 154
Берасневіч, нар. Алісевіч, Ганна 59
Берасневіч Петранэля, у шлюбе Аленская 57
Бергман Караліна, у шлюбе Алінгер 58
Бернатовіч Ганна, у шлюбе Абламовіч 3
Бесман Разалія, у шлюбе Асташэвіч 166
Бесьман Андрэй, прыгонны 188
Бёўская Гертруда, у шлюбе Аскерка 153
Бірулі-Бялыніцкія, гл. Бялыніцкія-Бірулі

Бонгаль Наталия, у шлюбе Абухович 20
Бохвіц Канстанція, у шлюбе Абухович 20
Бохвіц Пауліна, у шлюбе Абухович 20
Бранец Адам 22
Бржазоўскі Яўхім 111
Бржастоўская Соф'я, гл. *Ратынскай С.*
Бржастоўская Тэрэза, дачка пісара ВКЛ, у шлюбе Аскерка 156
Бржастоўскі Міхail, гр., староста судовы мінскі 55
Бржастоўскія, гр. 17, 127
Бржоска Марыя, у шлюбе Александровіч 52
Бржеўзінская, у шлюбе Аскерка 156
Бржеўзінскі 188
Брудкі Грыгоры 43
Буйвід Люен 176
Буйвід Тэрэза, у шлюбе Астроўская 176
Буйневіч Нікадзім 101
Буйніцкая Бенедыкта, у шлюбе Абрампольская 13
Буйніцкая, нар. Абрампольская, Іо́зэфа 13
Буйніцкая 178, 188
Букатая Францішка, у шлюбе Алендзкая 56
Букаты Алайзі 56
Букоўская Феліцыяна, у шлюбе Ягітовіч 117
Булгак, маршалак барысаўскі 63
Булгак Аляксандр, падкаморы мінскі 65
Булгак Юзаф 58
Булгарын, маршалак ваўкаўскі 56
Булгарына Канстанція, удава, у другім шлюбе Алендзкая 56
Бурцэвічы 3
Бурчак-Абрамовічы, гл. *Абрамовічы гербу "Любіч" (9)*
Бутаўт-Андрэйковічы, гл. *Андрэйковічы*
Буткевіч Ева, у шлюбе Ахапіцкая 187
Буткевіч Элеанора, у шлюбе Логін-Астроўская 171
Бутовіч Фёдар 153
Бутрымовіч Андрыян, біскуп уніяцкі 128
Бухавецкі Бернард, харужы берасцейскі 170
Буйвілоўская Гальшка, у шлюбе Альменец 34
Буйвілоўская Дарота, у шлюбе Антаневіч 101
Буйвілоўская Ева, у шлюбе Антаневіч 101
Буцэвічы 81
Буш Дамінік, мастаўнічы берасцейскі 78
Бушмакін, надворны радца 56
Бушмакіна Марыя, удава на Алендзкім 56
Буяноўская Марыяна, у шлюбе Аржоўская 121

Быкоўская Францішка, у шлюбе Аўсяная 185
Быкоўскі Вінцэнт, падкаморы ігуменскі 34
Быкоўскі Вінцэнт, сын войскага мінскага 59
Быкоўскі Фларыян, з Якаў Б., харужы мінскі 36, 67
Быкоўскія 115
Быхавец Юзаф, краічы ВКЛ 89
Быхавец Юстына гербу "Магіна", у шлюбе Алендзкая 56
Бяганска-Дадзібог Стэфан, гл. *Дадзібог-Бяганска С.*
Бялкоўская Ядвіга гербу "Пален", у шлюбе Літавор-Драмовіч 114
Бяльгініцкая-Бірулі 34
Бялькевіч Ксепія, у шлюбе Апановіч 111
Бяляны 153
Бяляуская, нар. Аўсяя, Тэрэза 186
Бяляускі Іван 186
Бянклеўскі Станіслаў, ротмістр ініскі 125
Бянткоўская, нар. Варанецкая, Феліцыяна, у першым шлюбе Аржоўская, у другім — Палонская 121
Бянткоўскі Пётр, столнік смаленскі 121
Бянькоўская Лізавета, у шлюбе Ачапоўская 192
Бярновіч Соф'я, у шлюбе Абухович 20
Бярновіч Соф'я гербу "Казічкоўскі", у першым шлюбе Крыгер, у другім — Алендзкая 56
Вайніловіч Жазефіна, у шлюбе Аржельская 124
Вайткеviч Пётр 152
Вайткоўскі Самуэль 80
Вайцяўскі Рафаіл 90
Валадзевіч Мікіта 161
Валадковіч 47
Валадковіч Міхайл 174
Валадковіч Міхайл, староста гаенскі 63
Валадковіч Філіп, мінскі уніяцкі арцыбіскуп 76
Валасевіч Віктар, ротмістр ашмянскі 88
Валасоўская, у шлюбе Альменец 34
Валевіч, у шлюбе Антаневіч 101
Валецкая Пастуміла, у шлюбе Аргімовіч 133
Валіцкі Тамаш, ротмістр Мінскага ваяв. 112
Валіцкі Франц 146
Валіцкая 101
Валовіч, у шлюбе Аскерка 156
Валовіч Алена гербу "Багорыя", у шлюбе Алендзкая 56
Валовіч Антоні 13
Валовіч Ігнаці 58

Валовіч Міхайл, пісар скарбовы ВКЛ 94
Валовічы 78
Валодзька Іаганна, у шлюбe Алямблоўская 38
Валодзька Тадэвуш 59
Валодзькі 42
Вальк, фон В., гл. *Фальк*
Ваніна, нар. Анцута, Альтаніна, у першым шлюбe Абламовіч 39
Вансович Тэрэза, у шлюбe Акуліч 47
Ваньковіч, маршалак мінскі 169
Ваньковіч Іосіф 93
Ваньковіч Тэрэза, у шлюбe Апановіч 111
Ваньковічы 17, 115
Варажынская Іаганна, у шлюбe Аридох 142
Варанецкая Феліцыяна, у першым шлюбe Аржаноўская, у другім — Налонская, у — трэцім Бянткоўская 121
Варановіч Кацярына, у шлюбe Вырвіч 188
Васілеўская Марыяна, у шлюбe Андрэеўская 88
Васілеўскі Андрэй 32
Васілеўскі Антоні 186
Васілеўскі Тадэвуш, ротмістр лідскі 187
Васілеўскі Ян 166
Васілеўскія 25
Васікоўская Алена, у шлюбe Андрэеўская 88
Ваўжэцкі Матэвуш 91
Ваўжэцкі Тамаш, харужы войск літ. 121
Ваўчок-Абрамовічы, гл. *Абрамовічы гербу "Ястрабец"* (12)
Ваўчэнская Ганна, у шлюбe Абуховіч 20, 116
Ваўчэнская Кацярана, у шлюбe Труцьпінская 116
Ваўчэнкі Ляон 22
Ваяводская, нар. Віскоўская, Ганна 3
Ваяводскія 3
Веданская Альжбета, у шлюбe Алякевіч 71
Венцлавовіч Ядзвіга, у шлюбe Аскерка 156
Вараў ёу, рагачоўскі мешчанін 121
Верашчака, нар. Выдзга, Соф'я 125
Верашчака Алена, у шлюбe Аржашка 125
Верашчака Багуслаў, лоўчы берасцейскі 125
Верашчака Стэфан, падкаморы навагрудскі 3
Вернікоўская Магдалена, у шлюбe Адорская 32
Ветзель Кацярына, у шлюбe Араноўская 115
Відацкая Міхаліна 85
Відмант, нар. Альшэўская, Рахель 68
Відмант Міхайл 68

Вілейка Ян-Казімір, стражнік віленскі 63
Вілейка, нар. Цінкевич, Канстанцыя, у першым шлюбe Залуская 63
Вілкатаўскі Якуб 58
Вільгельмовіч Людвік, капітан войск пол. 137
Вількінскі Якуб 189
Вільчынскія 153
Вінча Бапіфацы, каморнік лідскі 95
Віртэмбергскі Л., гл. *Людвік, кн. Віртэмбергскі*
Віскоўская Ганна, у шлюбe Ваяводская 3
Віславух Станіслаў 33
Віткоўская, нар. Агісевич, Францішка 59
Віткоўская Схалістыка, у шлюбe Адамовіч 31
Віткоўская Тэрэза, у шлюбe Адынец 34
Вітунскі Каэтан 87
Вічовіч 67
Вішнеўская Агата, у шлюбe Акалова 44
Вішнявецкі Андрэй 10
Вішнявецкі Міхайл, гл. *Міхайл Карыбут-Вішнявецкі*
Война, нар. Станіслаўская, Соф'я 125
Война Альжбета, у шлюбe Аржашка 125
Война Казімір 66
Война Лукаш 56, харужы ваўкаўскі
Война Юзаф, палкоўнік войск пол. 125
Война Ядзвіга, у шлюбe Абламовіч 3
Война-Аранская, гл. *Аранская гербу "Касцяна"* (116)
Война-Аранская гербу "Касцяна" (117)
Война-Яспенецкі Кіпрыян, стольнік сахачаўскі 21
Войны 21, 76
Войсім-Антаневічы, гл. *Антаневічы гербу "Яніна"* (101)
Вольбек, нар. Нягровіч, Дамініка 156
Вольбек Бабіяна, у шлюбe Бандынскі 156
Вольбек Казімір, падкаморы мазырскі 156
Вольбек Станіслаў, староста мазырскі 156
Вольская Багуміла, у шлюбe Абалонская 2
Вольскі Базыль 116
Вольскі Станіслаў 99
Вольф Ю., генеолаг 10
Воўк-Ланеўскі, гл. *Ланеўскі-Воўк*
Воўк-Левановіч, стражнік рэчыцкі 65
Выдзга Соф'я, у шлюбe Верашчака 125
Выразомбская, нар. Алензкая, Кацярына, у другім шлюбe Касцюшка 56
Выразомбскі 56
Вырвіч Сымон 110

- Вирвіч, нар. Варановіч, Кацярна 188
 Вирвіч 188
 Высакінскія-Андржэйскія, гл. Андржэйскія гербу "Прус Г" (88)
 Высокая Цыцілія, у шлюбе Андрушкевіч 91
 Высоцкі, староста беркаставіцкі 30
 Высоцкі Казімір 91
 Вышамірская Розалія, у шлюбе Аскерка 155
 Вышынска, нар. Замская, Апалонія 89
 Вышынскі, чашнік мельніцкі 89
 Вэнжык-Амбражэвічы, гл. Амбражэвічы гербу "Вујк" (80)
 Вялічка Тэадора, у шлюбе Арыцімовіч 134
 Вянглінская Антаніна, у шлюбе Айтганевіч 101
 Вянцкоўская Ева, у шлюбе Андржэйковіч 89
 Вяракса Антаніна, у шлюбе Асташэвіч 166
 Вяржбоўская 6
 Вяржэйскі Адам 66
 Вярыга Ганна, у шлюбе Абух 17

 Габунскі Сцяпан 54
 Гаворка Марыяна, у шлюбе Куневіч-Лстроўская 174
 Гадзельскія-Адамовічы, гл. Адамовічы гербу "Ляліва" (25)
 Гадлеўская Петранэля, у шлюбе Аржакоўская 121
 Гадэбская, нар. Аранская, Барбара 65
 Гадэбскі Андрэй, стольнік пінскі 65
 Гадэбская 65
 Гайковіч Соф'я, у шлюбе Альшгўская 69
 Галаневіч Марыяна, у шлюбе Аскерка 155
 Галаневіч Ян 155
 Галахоўская Людвіка гербу "Ляліва", дачка надцішага нурскага, у шлюбе Алендзкая 56
 Галеўская Роза, у шлюбе Азямблюўская 38
 Галеўскі 54
 Галінскі, харужы аршанскі 153
 Галоўчынская, нар. Хадкевіч, Лізавета 56
 Галоўчынскі Щасны Яраслававіч, кн. 56
 Галынскі Ян 51
 Гамалицкі 53
 Гапановіч, нар. Жуковіч, Агата 111
 Гапановічы 111
 Гарабурда Кацярна, у шлюбе Аборская 4
 Гарадзеёўская Соф'я, у шлюбе Адорская 32
 Гарадзецкі 153
 Гарайн, падкаморы віленскі 56

- Гардінські 161
 Гарбачэўская 175
 Гарноўская 91
 Гасеўскі Мацвей, староста лаздзейскі 58
 Гасперская Тэрэза, у шлюбে Асташоўская 179
 Гафіч Ядзвіга-Антаніна, у першым шлюбзе Крукоўская, у другім — Аколава 45
 Гацкая Разіна, у шлюбзе Абламовіч 3
 Гацкая Юлія, у шлюбзе Ардынец 120
 Гантольд Альбрехт, ваявода віленскі і канцлер ВКЛ 134
 Гаян-Таўкачы, гл. *Taukačy*
 Гвярдынская Анастасія, у шлюбe Асоўская 162
 Гебруры, лож Венецьянскай рэспублікі 148
 Гедройц Ульяна, у шлюбe Арлоўская 128
 Гедройдава, маршалкова ваўкаўская 56
 Гедымін Вільгельм 13
 Гедымін Стэфанія, у шлюбe Абрамальская 13
 Гейш-Алісевічы, гл. *Alisevičy*
 Гелгуд Антоні, староста генеральны Жамойцкага княства 66
 Генкель Тамаш, харужы войск літ. 189
 Герман, расійскі воначальнік 61
 Герцкі 25
 Гіжыцкая, у шлюбe Аскерка 156
 Гізберт Самуэль, капитан ЯКМ 56
 Гізберты 150
 Гілевіч Тэрэза, у шлюбe Асавецкая 147
 Гілеўская, нар. Сакульская, Ганна, у другім шлюбe Антапевіч 101
 Гілеўскі Мацвей 101
 Гласка Леў 13
 Гласка Рэгіна, у шлюбe Абрамальская 13
 Гласка Фёдар 17
 Гласка Фядора, у шлюбe Абух 17
 Гласка Ян Львоўіч 17
 Глінскія Дарота гербу "Радван", дачка палкоўніка войск літ., у шлюбe Алендзкая 56
 Глушынская Рахель гербу "Лебедзь", у шлюбe Алендзкая 56
 Глябовіч Юрый-Караль, ваявода смаленскі і староста генеральны Жамойцкага княства 21
 Горская Марыяна, у шлюбe Куневіч-Астроўская 174
 Горскі, староста суражскі 21
 Горскі-Друцкі Міхail, гл. *Dručki-Gorskij M.*
 Гофман Ганна, у шлюбe Абламовіч 3
 Грабоўская, дачка стольніка віцебскага, у шлюбe Аскерка 156

Грабоўская Ганна, у шлюбе Абух 17
Грабоўскі генерал-інспектор войск ВКЛ 167
Грабоўскі Казімір, гр. 185
Грабоўскія 110, 162
Грабская, у шлюбе Аскерка 156
Граеўская, нар. Астроўская, Хрысціна 169
Граеўскі 169
Гран Аляксандра, у шлюбе Ангірская 84
Гран Карл, палкоўнік войск рас. 84
Гржыбоўская, нар. Жанталовіч, Ангелія 56
Гржыбоўскі 107
Гржыбоўскі Феліцыян 56
Гржымала, нар. Алэндзкая, Іаганна 56
Гржымала Казімір 56
Гржымала-Камадзінскі Агітоні, чашнік браштаўскі 119
Грос, нар. Дукшта, Людвіка 121
Грос Казімір, скарбнік лідскі 121
Гротуз Анэля, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Грот-Навамейскі Тадэвуш 191
Грудзінская Вікторыя, у шлюбе Астроўская 176
Грушэўская, нар. Алэндзкая, Аляксандра 56
Грушэўская Кацярына гербу "Порай", у шлюбе Алэндзкая 56
Грушэўскі, староста шыглеўскі 56
Грушвицкая Дамініка, у шлюбе Абрампальская 13
Грушвицкая Міхаліна, у першым шлюбе Абрампальская, у другім — Шыстойская 13
Грушэўская Ганна, дачка падкаморага Жамойцкага княства, у шлюбе Аборская 4
Грыгаровичы 64
Грыневіч Роза, у шлюбе Андрэеўская 92
Грынеўская Багуміла, у шлюбе Ардынец 120
Грытвінскія 180
Грыцкевіч Настасся, у шлюбе Асоўская 161
Грэчаўская 54
Гумоўская Элеанора, у шлюбе Антаневіч 101
Гумяніцкая, дачка харужага, у шлюбе Аскерка 156
Гурскі Ян 62
Гунча, у шлюбе Антаневіч 101
Гякевіч, нар. Рацкоўская, Барбара 173
Гякевіч Казімір, капитан войск рас., начальнік Мазырскай інваліднай каманды 173
Гячэвіч Іпатіт, маршалак вілейскі 156
Гячэвіч Язвіга, у шлюбе Аскерка 156

Дабаныцкая Аляксандра, у шлюбе Ахатніцкая 187
Дабаныцкі 17
Дабравольская, у шлюбе Альшэўская 65
Дабравольская Аляксандра, у шлюбе Адамовіч 28
Дабравольская Рэгіна, у шлюбе Альшэўская 64
Дабравольскі Ігнат 41
Давідоўская Развалія, у шлюбе Арлоўская 129
Дадзібог-Бяганская, нар. Алэндзкая, Кацярына 56
Дадзібог-Бяганскі Стэфан 56
Далеўскія 175
Далецкая Марыяна, у шлюбе Арытмовіч 134
Далецкі Вільгельм 134
Далецкі Міхаіл, рэгент браслаўскі 95
Дамаслаўская, нар. Алэндзкая, Язвіга 56
Дамаслаўская Ганна гербу "Наленч", у шлюбе Алэндзкая 56
Дамаслаўскі 56
Дамашэвічы 69
Дамброва Ганна, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Дамброва Юрый-Казімір 95
Дамброўская, дачка старосты міжрэчскага, у шлюбе Аскерка 156
Дамброўская, нар. Жанталовіч, Тэрэза 56
Дамброўская, у шлюбе Аскерка 156
Дамброўская Антаніна, у шлюбе Алэндзкая 55
Дамброўская Кацярына, у шлюбе Акунєвіч 48
Дамброўская Кацярына, у шлюбе Астроўская 168
Дамброўскі Тадэвуш, чашнік вендэнскі 56
Дамброўскі Вінцэнт 168
Дамейка Іаганна, у шлюбе Алэндзкая 55
Дамейка Іпатіт, суддзя земскі навагрудскі 55
Дамейка Феліцыян 27
Дамінікоўская Ганна, у шлюбе Ачапоўская 192
Данавай Ладам-Мацвеі 68
Данавай Рэгіна, у шлюбе Альшэўская 68
Данавай Юлья, у шлюбе Альшэўская 69
Данавай Юрый 68
Данілевіч, нар. Сапоцька, Петранэля 3
Данілевіч Тадэвуш 3
Данішэўская, у шлюбе Анашковіч 83
Дарацкевіч Ефрасіння, у шлюбе Ардынец 34
Д'Арыён гербу "Лебедзь" (143)
Даўлятовіч, нар. Дзэнкануна, Нарухна, кн. 16
Даўлятовіч Мустафа, кн. 16
Даўнаровіч Адоля, у шлюбе Алэндзкая 56

Даўнаровіч Казімір, ротмістр гусарскі 101
Дашкевіч Ганна, у шлюбe Алыпгуская 63
Дзем'яновіч Юлія, у шлюбe Аліфяровіч 60
Дзерангоўскі Казімір, чашнік навагрудскі (?) 180
Дзікаўція 175
Дзітрык Аляксандра, у шлюбe Адамовіч 25
Дзітрык Андрэй 25
Дзягілевічы 153
Дзягічынская Альбіна, у шлюбe Асоўская 161
Дзяконская Уршулія, дачка скарбніка ваўкаўскага, у шлюбe Алендзкая 56
Дзялынская Брыгіда, у шлюбe Чапская 154
Дзяляцкі Самуэль 99
Длужоўская, нар. Пятровіч, Дамініка, у першым шлюбe Вольбек 156
Длужоўскі, чашнік плоцкі 156
Дмахоўская Соф'я, у шлюбe Адамовіч 25
Дмухоўскі Казімір, пісар гродскі ашмянскі 187
Догель Леакадзія, у шлюбe Асоўская 162
Долмат, нар. Абрампальская, Барбара 13
Долмат Рогіна, у шлюбe Куравіцкая 168, 171
Доўмонт, нар. Абрампальская, Барбара 13
Доўмонт Караль, харужы полацкі 178
Доўмонты 13
Доўнар Францішка, у шлюбe Акінчыц 42
Драздовіч Кацярына, у шлюбe Логвін-Астроўская 171
Драздовіч Мацеі 158
Друцкі-Горскі Мінайл, кн., падкаморы мінскі 121
Друцкі-Любецкі Еранім, кн., маршалак пінскі 173
Друцкі-Сакалінскі, кн. 172
Друцкі-Сакалінскі Аляксандар, кн. 90
Дубавецкая, у першым шлюбe Ніштэройна, чашнікава пінская, у другім — Літавор-Арамовіч 114
Дуброўскі Алаіз 70
Дубянецкі 175
Дукшта Людвіка, у шлюбe Грос 121
Дулевіч 47
Дунін-Раецкая, нар. Аўлачымская, Соф'я, у шлюбe Адынец 34
Дунін-Раецкі Самуэль 34
Дунін-Раецкі Ян, надстолі дэрпткі 34
Дыдынскі Юзаф, стольнік оўруцкі 119
Дылеўская Ганна, у шлюбe Ахатніцкая 187
Дышлевіч Кацярына, у шлюбe Абрампальская 13
Дэвіц Каспар, канцлер расійскі 13
Дэволгі 91

Дэдорка 65
Дэзапкаўна Нарухна, у шлюбe Даўлятовіч, кн. 16
Дэмбінская, у шлюбe Асоўская 161
Дэнгоф Станіслаў, польны гетман ВКЛ 170, 186
Ельская, дачка старосты пінскага, у шлюбe Аскерка 156
Ермаловічаўна, у шлюбe Аскерка 139
Есьман 13
Есьман, нар. Абрампальская, Ганна 13
Есьман Ганна гербу "Корчак", у шлюбe Алендзкая 56
Ефіменкавы, заславальнікі пітала я у Астрахані 171
Ёдка Ануфры 191
Ёдка Барбара, у шлюбe Логвін-Астроўская 171
Ёдка Ганна, у шлюбe Асмалоўская 159
Ёдка-Наркевіч, гл. *Наркевіч-Ёдка*
Ётэйка Ганна, у шлюбe Ахадзімская 188
Жаба, Касцеша-Ж., ваявода полацкі 13
Жаба Вікторыя, у шлюбe Аскерка 153
Жаброўская Бенедыкта, у шлюбe Абрампальская 13
Жаброўскі 77
Жаброўскі Фелікс, харужы войск пол. 18
Жалгоўская Лізавета, у шлюбe Астроўская 178
Жамбоўская Паўліна, у шлюбe Акінчыц 43
Жанголовіч Ангеля, у шлюбe Гржыбоўская 56
Жанголовіч Тэрэза, у шлюбe Дамброўская 56
Жанголовіч Ян, регент земскі вількамірскі і гродскі ўпіскі
Жанголовічы 56
Жаўняркевіч Анэля, у шлюбe Андрэеўская 88
Жаўрыд Ален, у першым шлюбe Асяеўская, у другім — Корбут 180
Жаўрыд Юэзфа, у шлюбe Астроўская 169
Ждановічы-Адамовічы, гл. *Адамовічы гербу "Ляліва"* (26)
Жукава Кацярына, у шлюбe Аляксееva 72
Жуковіч Агата, у шлюбe Гапановіч 111
Жукоўская Элсанора, у шлюбe Астаашэвіч 166
Жураўская Іамініка, у шлюбe Абрыцкая 14
Жыбартовіч Вікторыя, у шлюбe Алендзкая 55
Жыбартовіч Ляон 171
Жыгімонт I Стары, вял. князь літ. і кароль пол. 10, 28, 33, 34, 45, 47, 56, 98, 121, 175, 191
Жыгімонт II Лётуст, вял. князь літ. і кароль пол. 8, 41, 56, 61, 98, 156
Жыгімонт III Ваза, кароль РП 13, 56, 82, 121, 161

Жылковіч Ганна, у шлюбе Азямблойская 38
Жыжомская, нар. Алендзкая, Кацярына 56
Жыжомская, нар. Трызна, Ганна, у другім шлюбе Алендзкая 56
Жыжомская, удава, у шлюбе Аўлачымская 183
Жыжомская Цетранэля, у шлюбе Асяцімская 182
Жыжомская Тэксія, у шлюбе Араноўская 115
Жыжомскі Адам, поўчы мінскі 56
Жыжомскі Цімафей, кн. 56
Жыжомская 13
Жызнёўская Марыяна, у шлюбе Амбражовіч 79
Жызнёўскі Феліцыян, ротмістр 180
Жызесўская 153
Жылінская Леакадзія, у шлюбе Асяеўская 180
Жырвінскі 98

Забела, у шлюбе Аленская 57
Забельская-Шчыт, нар. Храпавіцкая, Ганна, у другім шлюбе Абрампальская 13
Заблоцкая Алена, у шлюбе Абулевіч 16
Заблоцкая Барбара, у шлюбе Аліфяровіч 60
Заблоцкі 57
Забродскі Пётр 111
Завістоўская Агата, у шлюбе Астроўская 167
Завітанка Людвіка, у шлюбе Андрэйковіч 89
Завіша Ян, ваявода віцебскі 82
Завіша Ян, харужы і палкоўнік Мінскага ваяв. 34
Завітанка, гл. Завітанка
Загароўская Тэрэза, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Загорская Алена, у шлюбе Асташкевіч 165
Загорская Іаганіна, у шлюбе Аніхімоўская 95
Загорская Кацярына, у шлюбе Чаховіч-Андреноўская 85
Загорская Хрысціна, у шлюбе Аніхімоўская 95
Загорскі Ян 127
Загорскія 46
Зайко Алена, у шлюбе Асташкевіч 166
Закржэўская Альберціна, у шлюбе Асяеўская 180
Закржэўская Гальшка, жонка суддзі земскага віленскага 34
Закржэўская Дарота, у шлюбе Асмалоўская 158
Закржэўскі Казімір, пісар земскі ашмянскі 79
Закржэўскі Міхаіл 158
Залескі-Карзюк, гл. Карзюк-Залескі
Заліўская, нар. Сухаржэўская, Марыяна 120
Заліўская, нар. Цішкевіч, Канстанція, у другім шлюбе Вілейка 63

Заліўская Ганна, у шлюбе Арлынец 120
Заліўскі Тамаш 63
Заліўская 120
Замбржыцкая Люція, у шлюбе Аніхімоўская 95
Замбржыцкі Іосіф 129
Замская Апалонія, у шлюбе Вышынская 89
Зароская, нар. Юнгевіч, Канстанція 89
Зароскія 89
Заргуба Ганна, у шлюбе Мінеўская 56
Заусцінская Кацярына, у шлюбе Аўсяная 184
Захароўская Ядвіга, у шлюбе Аўлачымская 183
Заязерская Кацярына, у шлюбе Астроўская 169
Збароўская Канстанція, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Збутовіч Антон 26
Зданеўская Кацярына, у шлюбе Аўсяная 185
Здзітавіцкая Тэрэза, у шлюбе Асоўская 162
Здзяхоўскі Кіпрыян, маёр войск рас. 55
З Кубяў Аржаноўская, гл. Аржаноўская гербу "Окиа"
Змечароўская Магдалена, у шлюбе Абух 17
Зубкоўская Анэлія, у шлюбе Логвін-Астроўская 171
Зубовіч Марыяна, у шлюбе Аштаневіч 101
Зубовіч Марыяна, у шлюбе Каладзінскія-Адуцкевіч 33
Зубржыцкая Праксіда, у шлюбе Астаноўка 163
Зубрэвічы 177
Зуеўская Соф'я, у шлюбе Абух 17
Зяленскі Войцах, падчашы гродзенскі 175
Зянькоўская Ізабела, у шлюбе Абрыцкая 14

Іазэфовіч 153
Іазэфовіч, нар. Аскерка, Н. 153
Іазэфовіч, нар. Яленская, Канстанція 153
Іазэфовіч Казімір, стольнік 156
Іванкевіч, нар. Алендзкая, Ганна-Канстанція 56
Іванкевіч Францішак, падстолі троцкі 56
Іванкевічы 79, 180
Ігнатовічы 27
Ілгоўская Канстанція, у шлюбе Астроўская 167
Ілініч Юрый, гр. 164
Імянінская Марыя-Ганна, у шлюбе Аколава 45
Ісаакоўскі 97

Каваленка Палагея, у шлюбе Асмалоўская 157
Кавалеўская Ева, у шлюбе Альшэўская 69

Кавалеўская Юзэфа, у шлюбе Альшэўская 69
Каверская Ганна, у шлюбе Асалінская 148
Каверская Тэрза, у шлюбе Асалінская 148
Кажэвіч Марцін, харужы літ. 31
Казаноўскі Дзмітры 175
Казанскі, жыхар гор. Мінска 157
Казімір Справядлівы, кароль пол. 13
Казлоўская Алена, у шлюбе Астроўская 168
Казлоўскі 112
Казлоўскі Ян 136
Казырская Юстына, у шлюбе Астроўская 177
Каладзінскія-Адуцкевічы гербу "Каладзін" (33)
Калантай 90
Калантай Тэрза, у шлюбе Леўская 162
Калаўры 175
Календа, у шлюбе Аскерка 156
Кальшика Тэкля, у шлюбе Абламовіч 3
Калашавічы-Астроўскія, гл. *Прасаловічы-Астроўскі*
Калашы-Астроўскія, гл. *Прасаловічы-Астроўскі*
Камадзінская Агнешка, у шлюбе Араччуская 119
Камадзінскі Антоній, гл. *Грэжымала-Камадзінскі* А.
Камар Кацярына, у шлюбе Аляшкевіч 76
Камароўская Антаніна, у шлюбе Макарская 51
Камароўскі Крыштоф, староста ваўкавыскі і кухмістр ВКЛ 25
Кампа-Сыпіён Казімір 56
Кампа-Сыпіён, нар. Алендзкая, Кацярына 56
Канапацкая Гекля, у шлюбе Чаховіч-Андрanoўская 85
Канарскі 125
Канаршэўская Юлія, у шлюбе Анцыпяровіч 110
Каранжанка (Карэнга), у шлюбе Аскерка 156
Карбка Ганна, у шлюбе Кернажыцкая 52
Карвеўскі, чашнік 70
Каржанеўская Вікторыя 189
Карзюк-Залеская, нар. Адьніец, Магдалена 34
Карзюк-Залескі Габрыэль 34
Каржанеўская Вікторыя, у шлюбе Ахрымовіч 189
Карлік Самуіл, стольнік інфлянцкі 38
Карніловіч Надзея, у шлюбе Адамовіч 27
Карніловіч Сямён 27
Карповіч Амеля, у шлюбе Адьніец 34
Карповіч Урпіна, у шлюбе Аскерка 152
Карчэўская Алена, у шлюбе Ахацімская 188
Карчэўская Ганарата, у шлюбе Альшэўская 69

Карчэўская Карапіна, у шлюбе Акінчыц 43
Карчэўская Юлія, у шлюбе Абух 17
Карыбут-Вішнявецкая Уршуля, кн., у шлюбе Радзівіл 125
Карыбут-Вішнявецкі, кн., вяд. гетман ВКЛ 16
Карыбут-Вішнявецкі Міхайл, гл. *Міхайл Карыбут-Вішнявецкі*
Карыбут-Вішнявецкі Міхайл-Сервацы, кн. 56
Каройва Каспар, стольнік навагрудскі 116
Карэнга Багуміла, у шлюбе Сільвястровіч 56
Карэнга, гл. *Каранжанка*
Касінская Кацярына, у шлюбе Алінгер 58
Касінская Кацярына, у шлюбе Альшэўская 69
Касінскі Якуб, паручык войск пол. 58
Касовіч Агата, у шлюбе Арлоўская 128
Каспяровіч Тэклія, у шлюбе Арлоўская 126
Кастравіцкая 44,180
Касцепа-Жаба, гл. *Жаба*
Касцюшко, нар. Алендзкая, Кацярына, у першым шлюбе Выразомская 56
Касцюшко Ян 56
Касцялкоўскі Міхайл, чашнік мінскі 53
Касяновіч Тэрза, у шлюбе Араччуская 119
Касяновіч Феліцыяна, у шлюбе Араччуская 119
Каткоўскія 10
Катлінскі Якуб 85
Катлубай Саламея, у шлюбе Альшэўская 69
Катоўскі Якаў 53
Кацёл Іосіф 112
Кацярына II, імператрыца рас. 103
Качаноўскі Ян 83
Качынскія 15
Келін Антоні 188
Керла Іаганна, дачка маршалка стародубскага, у шлюбе Абуховіч 21
Кернажыцкая, нар. Карбка, Ганна 52
Кернажыцкі Ян 52
Кернажыцкая Марыяна, у шлюбе Арэшка-Астрэйка 146
Кейнеры 57
Кіцлер Сузана, у шлюбе Альшэўская 69
Кісяніка Барbara, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Кішка 8
Клакоцкая, нар. Мірская, Тэафіля, харужыня мінская 56
Класоўскі Казімір, скарбік упіскі 85
Клецкая Ядзвіга, у шлюбе Аржашкевіч 123
Кляеўская Алена, у шлюбе Адорская 32
Кляноўскі Ігнаці, паштмайстэр пінскі 19

- Кляноускі Казімір 19
 Кляноускія 153
 Кляпакі 156
 Клячкоуская, нар. Андруссевіч, Ангелія 90
 Клячкоускі 90
 Клячкоускія 178
 Кміціць 131
 Кнабнаф Феліцыяна, у шлюбі Алендзкая 56
 Кобрынскі Іван Сямёновіч, кн. 85
 Ковельскі-Сангушка, гл. *Сангушка-Ковельскі*
 Козел Феліцыяна, у шлюбі Астроуская 169
 Колб Фёдар 175
 Конрад-Мурза-Абулевічы, гл. *Абулевічы*
 Конць, у шлюбі Абрампальська 13
 Корбут, нар. Жаўрыд, Алена 180
 Корбут Вікенці 138
 Корбут Ганна, у шлюбі Адамовіч 25
 Корбут Таццяна, у шлюбі Арэшка-Астрэйка 145
 Корбуты 180
 Корвель Тамаш 95
 Корвін-Лішэускія, гл. *Лішэускія гербу "Слепаворан"* (66)
 Корвін-Мілеускі Сымон 89
 Корзун-Асмалоускія, гл. *Асмалоускія гербу "Бонча"* (159)
 Корсак, нар. Абламовіч, Развалія 3
 Корсак, нар. Абрампальская, Сузана 13
 Корсак, нар. Палубінськая, Ефрасіння 56
 Корсак, нар. Рагоза, Кардулія 98
 Корсак, падкаморы навагрудскі 56
 Корсак, суддзя навагрудскі 190
 Корсак Антоні 3
 Корсак Валерьян 189
 Корсак Людвік 110
 Корсак Тэрэза, у шлюбі Ардынец 120
 Корсак Юрый 98
 Корсакі 13,69,121
 Краснадэмбскія 13
 Красоуская Юлія, у шлюбі Антаневіч 101
 Крачкоуская Агата, у шлюбі Ахрымовіч 189
 Кроха Юзаф 153
 Крохі 17
 Крукоуская, нар. Гафіч, Ядзвіга-Антаніна 45
 Крукоуская Ганна, дачка падчашага аршанскаага, у шлюбі Аленская 57
 Крукоускі Антоні, ротмістр ваўкаўскі 56

- Крукоўскія 6
 Крыгер, нар. Бярновіч, Соф'я 56
 Крыгер Уладзіслаў, войскі венгрскі 56
 Крыгер Феліцыяна, у шлюбe Рэйбніц 56
 Крышк Ганша, у шлюбe Асавецкая 147
 Крычынская Альжбета, у шлюбe Азулевіч 37
 Крычынскі Ян Мурза 153
 Крагельская Багуміла, у шлюбe Абуховіч 19
 Краская Тэрэза, у шлюбe Логвін-Астроўская 171
 Кубліцкі 131
 Кужапецкая Соф'я, дачка стольніка бельскага 51
 Кузьміцкая Францішка, у шлюбe Асташэвіч 166
 Кукевіч 153
 Кукевіч Іосіф 39
 Кукевіч Ян, кантоны аршанскі 29
 Кулакоўскі 130
 Кулеша Пётр 177
 Кулеша Франц 185
 Кулікоўская Ганна, у шлюбe Акуліч, рэгентава гранічная мінская 187
 Кульваноўскі Юзaf 189
 Куляшанка Гальшка, у шлюбe Адамовіч 28
 Куневічы гербу "Порай" 174
 Куневічы-Астроўскія гербу "Порай" (174)
 Кунцэвіч Тэадора, дачка гараднічага навагрудскага, у шлюбe Аскерка 156
 Кунціковіч, гараднічы навагрудскі 156
 Кунцэвіч, нар. Незабытойская, Ганна 156
 Кунцэвічы 15
 Куравіцкая, нар. Долмат, Рэгіна 168, 171
 Куравіцкі Станіслаў 168
 Курніцкі Ігнат, харужы пінскі 83
 Куроўскі Ян 171
 Кучынская Анэля, у шлюбe Ачапоўская 191
 Кянсоўская Кацярына гербу "Порай", у шлюбe Алэндзкая 56

 Лабачэўская Тэкля, у шлюбe Чаховіч-Андрanoўская 85
 Лавейкі 163
 Ладзята Тэрэза, у шлюбe Авярковіч 22
 Лазарэвіч Марыя, у шлюбe Ардынец 120
 Лазіцкі Іван 175
 Ламба, генерал 172
 Ланеўская, нар. Яцына-Анацкевіч, Кацярына 82
 Ланеўскі Марцін 82
 Ланеўскі-Воўк, маршалак рагачоўскі 172

Лапа Аляксандар 78
Лапа Яўхім 1
Лапацінскі Аляксандар, падкаморы дзісенскі 134
Ласіцкая Ганна гербу "Рагаля", у шлюбe Агейцкая 56
Латоцкія 25
Лаўроўскія 25
Лаўрыновіч Ткафілія, у шлюбe Акінчыц 43
Лаўрыновіч Фама 43
Лашкевіч Марыяна, у шлюбe Акінчыц 43
Лашч Мікалай 56
Левановіч-Воўк, гл. Войк-Левановіч
Леванткевіч Лізавета, у шлюбe Аношка 98
Левашова Натасія, у шлюбe Абрампальская 13
Левашоў Платон, памешчык Казанскай губ. 13
Лігн, дэ Л., нар. кн. Масальская, Апалонія-Алена 86
Ліпінскія 38
Лісіцкая Казіміра, у шлюбe Авярковіч 22
Ліснеўскі 51
Літавор-Арамовічы гербу "Адравонж" (114)
Ліхадзіеўскі 102
Ліхадзіеўскі Караль 150
Логвін-Астроўскія, гл. Астроўская гербу "Корчак" (168)
Логвін-Астроўскія гербу "Ляліва" (171)
Лойка Марыяна, у шлюбe Амбражэвіч 80
Лойкі, жыхары Мінска 138
Лопат Станіслаў, мечнік ВКЛ 19
Лукашевіч 81
Лукашевіч Кацярына, у шлюбe Аскерка 155
Лукашевіч Феліцыян 155
Лукомскі Стэфан 80
Лукоўскі, староста бельскі Смаленскага ваяв. 21
Лыжынскі-Арамовічы, гл. Арамовічы гербу "Любін" (8)
Лыка Іван 123
Лыпкевіч, рэгент земскі ашмянскі 169
Лыжынскі Карл 140
Любенская, нар. Астроўская, Кацярына 169
Любенскі 169
Любецкі-Друцкі Е., гл. Друцкі-Любецкі
Людвік, кн. Віргембергскі 168
Лютпіцкая Хрысціна, у шлюбe Адынец 35
Лявінская Людвіка, у шлюбe Анджэйўская 87
Лявіцкая Аляксандра, у шлюбe Асмалоўская 157
Лявіцкая Міхаліна 167

Ляговіч Ангеля 176
Ляговіч Станіслаў 176
Ляневічоўна, у шлюбe Ананковіч 83
Лянкевіч, у шлюбe Аскерка 156
Лянкевіч Тамаш, пісар мазырскі 70
Ляпкоўскі Андрэй 169
Лясецкія 162
Ляскоўская Сузана, у шлюбe Абрампальская 13
Ляткоўскі 101
Ляўковіч, паручык Канфедэральнай Вайкавыскай 56
Ляўковіч, нар. Аленская,
Ляўковіч Кацярына, у шлюбe Асташківіч 166
Ляпкі Ануфры, харужы троцкі 3
Лычыцкая Тэрза, у шлюбe Альгіўская 69
Лашкевіч Соф'я, у шлюбe Альгіўская 69
Ляшчынскі Станіслаў, гл. Станіслаў Ляшчынскі
Ляшчынскія 6
Мадзалеўская Марыяна, у першым шлюбe Абламовіч 3
Мадзалеўскі Тамаш 3
Мажайка Рэгіна, у шлюбe Астроўская 172
Мажайка Францішка, у шлюбe Андржэйўская 87
Макарская, нар. Камароўская, Антаніна 51
Макарскі Антоні 51
Маклук Алена гербу "Граблі", дачка судзі земскага навагрудскага, у шлюбe Агейцкая 56
Маклук Павел, судзя земскі навагрудскі 56
Макоўская Юлія, у шлюбe Адынец 34
Мал (з Малай) Марыя, у шлюбe Абрыцкая 14
Маліноўская Ірына, у шлюбe Арцішэўская 138
Маліноўская Францішка, у шлюбe Чаховіч-Андреноўская 85
Маліноўскі Іосіф 43
Маліноўскія 41, 161
Машыцкава-Урбановіч, у шлюбe Алявінская 70
Малышчыцкая Юстына, у шлюбe Адамовіч 27
Малькевіч Ангелія, у шлюбe Арцімовіч 134
Малошчыцкая (Малошчыцкая) 186
Малаяуская, нар. Андрушевіч, Алена 90
Мандрангіўская Кацярына, у шлюбe Анташківская 103
Манкевіч Марцін 58
Манкевіч Юзaf, паручык войск пол. 58
Манузі Мікалай, гр. 61, 179
Маржэцкі Якуб, чашнік оўруцкі 87

Маркевіч Токля-Ксаверыя, у шлюбі Аляпкевіч 76
Маркоўскі 124
Мархачоўна, у шлюбі Ашаўковіч 83
Марцінкевіч Алаіза, у шлюбі Асіновіч 150
Марцінкевіч Радзімі, у шлюбі Агтаневіч 101
Марцінкевіч Ян, скарbnік браньскі (?) 88
Марціновіч Ян, скарbnік браньскі 88
Масальская Апалонія-Алена, у шлюбі дэ Літн 86
Масальская Барбара, у шлюбі Альшэўская 66
Масальская Кацярына, у шлюбі Акуліч 47
Масальская Лізавета, у шлюбі Асоўская 161
Масальскі, маёр 180
Маслава Кацярына, у шлюбі Аляшкевіч 78
Маслоўская Урпуня, у шлюбі Асяцімская 181
Матусевіч Бенедыкта, у шлюбі Каладзінскай-Адуцкевіч 33
Матусевіч Малання, у шлюбі Акуліч 47
Матусевіч Марыяна, у шлюбі Гапановіч 111
Матусевічы 3
Матыш Марыяна, у шлюбі Арцімовіч 134
Мацкевіч, у шлюбі Абламовіч 3
Мацкевіч Пётр 78
Мацулевіч Марін, ротмістр браслаўскі 95
Мацулевіч Марыяна, у шлюбі Аніхімоўская 95
Маяркоўская Кацярына, скарbnіка нурскія 121
Маяркоўскі Ян, скарbnік нурскі 121
Мачаловіч Таміла 108
Машэўская Барбара, у шлюбі Андражэўская 88
Маяркевіч Марыяна, у шлюбі Асоўская 161
Мельгунова Барбара, у шлюбі Арцімовіч 133
Меншикав, кн., фельдмаршал войск рас. 13
Мержaeўскі Юзаф, падстолі навагрудскі 21
Мігановіч 178
Мігановіч Антоні 69
Мікуліч-Радэцкая, гл. *Радэцкая-Мікуліч*
Міладоўская Кацярына, у шлюбі Астроўская 176
Міладоўскія 27
Мілашэвіч, з Крайны М., Адам, ротмістр полацкі 178
Мілеўская Парэмія, у шлюбі Аношка 98
Мілеўская Паўліна, у шлюбі Альшэўская 69
Мілеўскі Іосіф 43
Мілеўскі С., гл. *Корвін-Мілеўскі С.*
Мількоўскія 28
Мільта(ва) Кацярына, у шлюбі Аржакоўская 121
Мінеўская, нар. Зарэмба, Ганна 56

Мінёўскі Юрый 56
Мірская Соф'я, у шлюбі Аборская 4
Мірская Тыфіля, у шлюбі Клакоцкай 56
Мірскі Раман, падкаморы дзісенскі 95
Мірскі Раман, падкаморы браслаўскі 163
Мірская 69
Місевіч Ян 175
Міхail Карыбут-Вішнявецкі, кароль РН 13,123
Міхалоўская Ганна, у шлюбі Айлрунікевіч 91
Міхневічы 8
Міцкевіч, пісар скарбовы ВКЛ 121
Міцкевіч Адам, пагт 20
Міцура, з Ваганава М., Крыштоф 119
Монгаўт-Альхімовічы, гл. *Альхімовічы*
Монтвіл-Альхімовічы, гл. *Альхімовічы*
Мосціч-Асташэвічы, гл. *Асташэвічы*
Моўчан-Абрамовічы, гл. *Абрамовічы гербу "Кораб"* (7)
Мурашка 148
Муранка, нар. Асалінская, Німфа 148
Мурашка Алена, у шлюбі Асоўская 161
Мурашка Марыяна, у шлюбі Ахацімская 188
Мурашка Рамуальд 148
Мурзянка (Мурза) Мар'яна, у шлюбі Абулевіч 16
Мунігороўна Ева, у шлюбі Літавор-Арамовіч 114
Мынынская Віктарыя, у шлюбі Асташэвіч 166
Мялецкая Альжбета, у шлюбі Астылоўская 179
Мялецкі-Аскеркі, гл. *Аскеркі гербу "Мурдэліо"* (153)
Мяніцкія 79
Мяціцкая Кацярына, у шлюбі Андражэўская 96
Навакоўскі Алаізі 145
Навамейскі 147
Навамейскі Т., гл. *Гром-Навамейскі Т.*
Навіцкая Марыяна, у шлюбі Арцімовіч 134
Навіцкія 153
Найшэўскі, рэктар слуцкі 13
Найшэўскі Ян 175
Налібоцкая Агата, у шлюбі Аляхновіч 73
Наневіч, харужы літ. 28
Нарамоўская Кацярына, у шлюбі Альшэўская 69
Нарбут Петранэля, у шлюбі Адамовіч 27
Нарбут Юзаф, харужы лідскі 86,121
Наркевіч Міхail 46

Наркевіч-Ёдка Ксаверы-Ляон 20
Наруцівіч Мар'яна, у шлюбе Алошка 98
Нарушовіч Юзаф, падкаморы лордікі 68
Невіровіч, у шлюбе Анашковіч 83
Певядомская, нар. Алендзкая, Кацярына 56
Невядомскі, палкоунік войск літ. 56
Невянглеўскі, спраўнік Дзісенскага пав. 179
Невяроўская Кацярына, у шлюбе Андрэйковіч 89
Незабытоўская, нар. Грушэўская, Ганна, у першым шлюбе Адорская 4
Незабытоўская Ганна, у шлюбе Кунцэвіч 156
Незабытоўская Соф'я гербу "Любіч", у шлюбе Алендзкая 56
Незабытоўскі Станіслаў 4
Некрашевіч Настасся, у шлюбе Апановіч 111
Неміровіч Юрый, падкаморы кіеўскі 137
Немчыновіч 156
Непакойчыцкі Мікалай, скарбнік парнаускі 85
Непакойчыцкія 85, 162
Несцяровіч Эмілія, у шлюбе Логвін-Астроўская 171
Нікановіч Марыяна, у шлюбе Арцімовіч 134
Ніштэрноўна, нар. Дубавецкая, чашнікаўна пінская 114
Нэйч Ангэля, у шлюбе Аскерка 151
Нясецкі К., генеолаг 13, 18, 28, 56, 62, 83, 148, 187
Нячня-Астроўская, гл. Астроўская гербу "Нячня" (172)
О'Рурк Юзаф, гр. 15
Орда Тэрэза, у шлюбе Асмалоўская 159
Пабасейская Алена, у шлюбе Ахатніцкая 187
Пабажанін-Абрампальская, гл. Абрампальская
Павел I, імператар рас. 61
Пагаржельская Соф'я, у шлюбе Аржаноўская 121
Пагаржельская Уршуля, у шлюбе Ахатніцкая 188
Пагоская Хрысціна, у шлюбе Астаноўка 163
Падбінта Юзаф, падваивода троцкі 3
Падбярэзскі Грыгоры 47
Падгайская Карапіна, у шлюбе Асалінская 148
Пазняк 169
Пазняк Антоні, харужы ашмянскі і палкоунік войск літ. 184
Пазняк Марыяна, у шлюбе Аляхновіч 73
Пазняк Станіслаў 44
Пакоша 56
Пакоша, нар. Алендзкая, Ганна 56
Пакоша Казімір, староста рэчыцкі 88

Пакоша Граудора гербу "Праўдзіч", у шлюбе Алендзкая 56
Пакоша Францішка, у шлюбе Алендзкая 56
Пакоша Хрысціна, у шлюбе Алендзкая 56
Палонская, нар. Варанецкая, Феліцыяна, у першым шлюбе Аржаноўская,
у трэцім — Бянткоўская 121
Палтоўская Соф'я, у першым шлюбе Абуховіч, у другім — Аскерка 20
Палтоўскі Людвік 20
Палубінская Ефрасіння гербу "Палубінскі", у першым шлюбе Корсак, у
другім — Алендзкая 56
Памацкая, падчашына смаленская 124
Памацкая Караліна, у шлюбе Аржэльская 124
Пантус Тэрэза, у шлюбе Абрыцкай 14
Панятоўская Агата, у шлюбе Адамовіч 31
Панятоўская Альжбета, у шлюбе Абрамовіч 8
Панятоўскі, кн., ваенны міністр Варшавскага герцагства 21
Панятоўскі Станіслаў, кн., генерал-лейтэнант войск літ. 70
Панятоўскі Станіслаў Аўгуст, гл. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі
Паплаўская Хрысціна, у шлюбе Абрампальская 13
Папроцкі, генеолаг 32
Пашпа Хрысціна, у шлюбе Альшэўская 69
Парадні 163
Парвінская Марыяна, у шлюбе Ахатніцкая 187
Парнінель Міхайл 93
Пархамовіч (ці Пархімовіч) 187
Пархімовіч Антаніна, у шлюбе Арлоўская 128
Пархімовіч Ганна, у шлюбе Ануфровіч 107
Парчэўская Марыя, у шлюбе Азямблёўская 38
Парэцкая Марыяна, у шлюбе Ахатніцкая 188
Патапышцкая Марыя, у шлюбе Асташэвіч 166
Патрыкоўская Казіміра, у шлюбе Ахатніцкая 187
Паўлава Аляксандра, у шлюбе Антонава 105
Паўлікоўская, у шлюбе Абуховіч 21
Паўлікоўскі, гараднічы мінскі 21
Паўшанка, у шлюбе Аскерка 156
Пац Крыштоф, канцлер ВКЛ 123
Пац Міхайл, ваявода віленскі і гетман ВКЛ 20
Пацей Аляксандар, гр. 3
Пацей Міхайл, староста рагачоўскі 143
Пашкевіч Аляксандра, у шлюбе Аяврковіч 22
Пашкевіч Марыяна, у шлюбе Альшэўская 69
Пашкевіч Міхайл 3
Пашкова Рэгіна, у шлюбе Адамовіч 25

Папкоўская Кацярына 22
Папкоўскі Мінайл 22
Падаркоўскі, наручнік войск літ. 170
Песлякі 101
Петрашкевіч, нар. Алендзкая, Соф'я 56
Петрашкевіч Казімір 56
Петраштўская Магдаліна, у шлюбe Аліфяровіч 60
Пілецкая, нар. Чачот, Марыяна 186
Пілецкі Стэфан 186
Пілсудская Паўліна, у шлюбe Аскерка 156
Пінчала 77
Пласкавіцкі Мінайл 42
Пласкавіцкі Юзаф 42
Плятар, гр. 87
Плятар Кунягуда, старосціна гегеброцкая 95
Прасаловічы-Астроўская гербу "Равіч" (175)
Пратасевіч, нар. Асташэвіч, Кацярына 166
Пратасевіч Магдалена, у шлюбe Ахрымовіч 189
Пратасевіч Мандзей 166
Пржапоўская Хрысціна, у першым шлюбe Славецкая 119
Пржаноўская 119
Пржасмыцкая Апалонія, у шлюбe Арлоўская 129
Пржэрадоўскі Мінайл, ксёндз 121
Прозар Караль 58
Пруская Вікторыя, у шлюбe Алінгер 58
Прушаноўскі 65
Прушаноўскі Ян, ротмістр войск літ. 65
Прушиńska Агата гербу "Любіч", у шлюбe Алендзкая 56
Прушинскі Станіслаў, генерал 74,169
Прушинскі Яўстафі 156
Прушинскія 56
Прыбора Соф'я, у шлюбe Аскерка 156
Прыбыткевіч Марыяна, у шлюбe Асташэвіч 166
Прэйс Калумбайн, ксёндз Гарадзішчанская касцёла 83
Пузына, староста дзвеянішскі 169
Пузына Міхайл, войскі рэчыцкі 34,160
Пузыны, кн. 74,102
Пухальская Разалія, у шлюбe Альшэўская 69
Пухальскі Ян 69
Пуцята Алена, у шлюбe Андрэеўская 88
Пшаздзецкі Антон 118
Пшаздзецкія, гр. 55
Пшэсецкі Мінайл, ротмістр Мінскага ваяв. 19

Пшэсаўская Соф'я, у шлюбe Акупевіч 48
Пшэтуцкая Юстына, у шлюбe Алендзкая 56
Пшэтуцкія 128
Пякарскія, жыхары гор. Мінска 114
Пяроўская Кацстанцыя, у шлюбe Ачапоўская 192
Пясецкая Казіміра, у шлюбe Амбраежэвіч 80
Пястрэцкі Еранім 60
Пяткевіч, у шлюбe Астаноўка 163
Пятніцкая Ганна, у шлюбe Апановіч 111
Пятніцкая Ганна, у шлюбe Аржаноўская 122
Пятрашка Ганна, у шлюбe Алендзкая 55
Пятеровіч Дамініка, у шлюбe Вольбек 156
Пятеровіч Разалія, у шлюбe Аршэўская 138
Пятоўская Алайза, у шлюбe Аскерка 152
Пятоўская Элеанора, у шлюбe Антаневіч 101
Пятоўскі Казімір, канюшы смаленскі 56
Пятышчы 25

Рабукоўская (Рабукоўна) Людвіка, у шлюбe Альшэўская 64
Рабушоўна (Робуш) Ядзвіга, у шлюбe Анташэўская 103
Рагалевіч Барbara, у шлюбe Ачапоўская 192
Рагоза Кардулія, у шлюбe Корсак 98
Рагоза Кацярына, у шлюбe Алякевіч 71
Радавіцкая, нар. Дамаслаўская, Ганна, у шлюбe Алендзкая 56
Радавіцкі 56
Радавіцкія
Радзевіч Андрэй 30
Радзевіч Марыяна, у шлюбe Альшэўская 69
Радзевіч Параскева, у шлюбe Асоўская 161
Радзевічы 74
Радзівановічы 73
Радзівіл, кн., гетман ВКЛ 88,119
Радзівіл, кн., падкаморы ВКЛ 114
Радзівіл, нар. Карыбут-Вішнявецкая, Уршуля 125
Радзівіл, нар. Сангуцька, Ганна, кн. 42,142,164
Радзівіл Антоні, кн., ваявода трокскі 52,160
Радзівіл Дамінік, кн. 13,27,47,55,69,142,160,171
Радзівіл Еранім, кн. 80
Радзівіл Каарль, кн. 102
Радзівіл Каарль Станіслаў, кн., капитлер ВКЛ 7,80,137,163
Радзівіл Мікалай Крыштоф, кн. 45
Радзівіл Мінайл, кн., ваявода віленскі 107,116,142,185
Радзівіл Мінайл Еранім, кн. 150

Радзівіл Міхайл Казімір, кн., гетман ВКЛ 71, 119, 125, 176
Радзівіл Міхайл Марцій, кн. 73
Радзівіл Станіслаў, кн. 124
Радзівіл Стэфанія, кн. 43, 79, 168
Радзівіл Юзаф, кн., ваявода мінскі 168
Радзівіл Януш, кн., ваявода віленскі і гетман ВКЛ 121
Радзівілы, кн. 7, 13, 28, 29, 31, 35, 42, 71, 80, 97, 104, 120, 142, 145, 171, 174
Радзімінскай-Францкевіч, гл. *Францкевіч-Радзімінскай*
Радзімінскі-Францкевіч, гл. *Францкевіч-Радзімінскі*
Радзішэўская Клара, у шлюбে Аранская 116
Радкевіч Соф'я, у шлюбে Арлоўская 127
Радкоўская-Мікуліч, у шлюбে Аскерка 156
Раецкая, гл. *Дунін-Раецкая*
Раецкі, гл. *Дунін-Раецкі*
Рай Аланія, у шлюбে Акінчыц 43
Райская Хрысціна гербу "Кораб", у шлюбe Алендзкая 56
Ракіцкая Барбара, дачка інстыгатара ВКЛ, у шлюбe Аскерка 156
Ракіцкі Караль 160
Раманавы, дынастыя цароў рас. 43
Раманкевіч Алена, у шлюбe Аўсянія 185
Рамановіч Алена, у шлюбe Абрамацільская 13
Рамашкевіч Ангеліна, у шлюбe Арлоўская 128
Расен Францішак 95
Расцішэўскі Ігнац 166
Раткевічы 153
Ратчынскай Багуміла, у шлюбe Астроўская 169
Ратынскай, у шлюбe Літавор-Арамовіч 114
Ратынскай Соф'я, у першым шлюбe Бржастоўская, у другім — Абрамацільская 13
Ратынскі Казімір 81
Рачкоўская Вікторыя, у шлюбe Асавецкая 147
Рачкоўская Праксэда, у шлюбe Аскерка 155
Рачыцкая Францішка, у шлюбe Асавецкая 147
Рапкоўская Барбара, у першым шлюбe Астроўская, у другім — Гякевіч 173
Ржавуская, з Бейдаў-Р., Тэадора, дачка мечніка любельскага, у шлюбe Абрамацільская 13
Ржавуская Альжбета, у шлюбe Аскерка 155
Ржавуская Кацярына, у шлюбe Аскерка 152
Ржавуская Тэафіля, у шлюбe Аскерка 155
Ржавускі Станіслаў, харужы войск літ. 15
Ржавускі Стэфан 155
Ржайкоўская, у шлюбe Антаневіч 101
Ржэўская Гэадора, гл. *Ржавуская Тэадора*
Ржэцкая Кацярына, у шлюбe Адынец 34

Роліч-Аўсянія, гл. *Аўсянія гербу "Равіч"* (186)
Ромер Стіфан-Дамійк, надкаморы троцкі 13
Роненберг-Лінгеры, гл. *Лінгеры*
Рудаміна Фабіяна, у шлюбe Ачапоўская 191
Рудаміны 134
Рудзіеўская, у шлюбe Абалонская 2
Рудзіеўскі, шамблян ЯКМ 2
Рудзіцын Сяргей 19
Рудзкая Ганна, у шлюбe Амяцінская 81
Рудкоўская Хрысціна, у шлюбe Аліфяровіч 60
Рудкоўскі Людвік 60
Рудзіцкі 69
Русецкая, у шлюбe Альшэўская 65
Русецкая Сузана, у шлюбe Астащэвіч 166
Русецкі Ян 27
Рыдзеўская Ізабела, у шлюбe Асмалоўская 159
Рыдзеўскі Літоні, дварянін ЯКМ 148
Рымашэўская Марыяна, у шлюбe Аржакоўская 121
Рымгайла Антаніна, у шлюбe Алендзкая 56
Рымша Алена гербу "Газдава", стольнікаўна чарнігаўская, у шлюбe Алендзкая 56
Рынгоўская 64
Рынеўскі 51
Рылінскі Базыль 13
Рытвінскай Ганна, у шлюбe Логвін-Астроўская 171
Рытвінскай Соф'я, у шлюбe Акінчыц 42
Рыхліцкая, дачка канюшага троцкага, у шлюбe Літавор-Арамовіч 114
Рыхліцкі, канюшы троцкі 114
Ройбніц, нар. Крыгер, Феліцыяна 56
Ройбніц Крыпітоф, генерал-маёр войск літ. 56
Рэймель Ян 31
Рыйтан 171
Рэут 13
Рэут, нар. Абрамацільская, Эстор 13
Рэут Барбара, у шлюбe Антаневіч 101
Рэут Хрысціна, у шлюбe Антаневіч 101
Сабескі Ян, гл. *Ян III Сабескі*
Савашкевіч, жыхар гор. Вільні 126
Савінская Дарота, у шлюбe Антаневіч 101
Савіцкая Аляксандра, у шлюбe Анацімская 188
Савіцкі Міхайл 91
Савіч Антаніна, у шлюбe Астаноўка 163
Савульская Караліна, у шлюбe Асавецкая 147

Сайкоўская Радзія, у шлюбс Андржеёўская 86
Сакалінскі-Друцкі, гл. *Другі-Сакалінскі*
Сакалоўская Анэля, у шлюбе Антаневіч 101
Сакалоўская Эмілія, у шлюбе Ахрымовіч 189
Сакоўч, дачка падкаморага віцебскага, у шлюбсе Абрампальская 13
Саку́льская Ганна, у першым шлюбе Гілеўская, у другім — Антаневіч 101
Саленікава Агата, у шлюбсе Алэндзкая 56
Самбаржыцкая Ганна гербу "Равіч", у шлюбсе Аллендзкая 56
Сантупіка Ганна, у шлюбсе Радзівіл, кн., гл. *Радзівіл Ганна*
Сантупіка-Ковельскі Андрэй Грыгоравіч, кн. 82
Сандэвіч Ганна, у шлюбсе Адамовіч 27
Сапега Казімір-Ян, гр., ваявода віленскі і гетман ВКЛ 28, 80, 100, 166
Сапегі, гр. 111, 182
Сапоўска Нетранэля, у шлюбе Данілевіч 3
Саспоўскі, дваранін ЯКМ 27
Сварацкая Соф'я, у шлюбсе Абрампальская 13
Сваркоўская Мальвіна, у шлюбсе Логвін-Астроўская 171
Свентаржэцкая, нар. Араноўская, Гекля 115
Свентаржэцкая Марыяна, у шлюбсе Азямблоўская 38
Свентаржэцкі Казімір 115
Свентаржэцкі Фама 182
Свентаржэцкі Францішак, абоны мінскі 18
Свентаржэцкі Ян, маршалак завіліскі 176
Свентайўржэцкі, вялёнскі староста 59
Свідзінскія 169
Свіды 33
Свіржэцкая, нар. Абрампальская, Лізавета 13
Свіржэцкі 13
Свірская Юстына, у шлюбсе Ахадзімская 188
Свянціцкая Антаніна, у шлюбсе Аржашкевіч 123
Свянціцкі Віктар, радца тытулярны 74
Свянціцкі Ігнаці, пісар гродзкі мсціслаўскі 55
Свянціцкія 55
Святая Марыяна, у шлюбсе Асташэвіч 166
Святая Настасся, у шлюбсе Асташэвіч 166
Святкі Андрэй 153
Сергей Ляўрэнці 88
Секлюцкія 31
Секялеўская Валерыя, у шлюбсе Аколава 44
Семірадская Марыя-Юстына, у шлюбсе Абрампальская 13
Семірадскі Антон 142
Сендаўскія 81
Сеўрукі 27

Сікорская Анэля, у шлюбсе Абуховіч 18
Сікорскі Ян 47
Сіліч, у шлюбе Аскерка 156
Сільвястровіч 3
Сільвястровіч, нар. Карэнга, Багуміла 56
Сільвястровіч Алена-Юлія, у шлюбсе Алендзкая 56
Сільвястровіч Юліян 56
Сінягуб-Абрамовічы, гл. *Абрамовічы гербу "Вага"* (6), *Абрамовічы гербу "Любіч"* (9)
Сіўковіч Кацярына, у шлюбсе Апановіч 111
Сіўковіч Тамаш 111
Сіўковіч Таццяна, у шлюбсе Апановіч 111
Скаўдзітоўна Барбара, у шлюбсе Абадовіч 1
Скальскія, чащнікі 148
Скарына Стэфан, рэгент рэчыцкі 56
Скатніцкая Марыяна, у шлюбсе Тышэцкая 153
Скіндзер Кацярына, у шлюбсе Азямблоўская 38
Скіндзер Францішка, у шлюбсе Аколава 44
Скірмунт, староста васількоўскі 175
Скірмунт, у шлюбсе Астылоўская 179
Скірмунт Кацярына, у шлюбсе Акінчыц 43
Славецкая Хрысціна, у другім шлюбсе Пржаноўская 119
Славенскі Ян 119
Славінская Ванда, у шлюбсе Абрампальская 13
Славінскі Станіслаў 13
Слатвінская Кацярына, дачка скарбніка ашмянскага, у шлюбсе Альшэўская 66
Слатвінскія 191
Следзюш Карапіна, у шлюбсе Антаневіч 100
Слепікоўская Аўрэлія-Аўгуста, у шлюбсе Аржакоўская 121
Слізень Рафаіл 53
Слізень Юзаф, маршалак барысаўскі 63
Смагаржэўскі, гл. *Юноша-Смагаржэўскі*
Смолка Марыяна, у шлюбсе Ахатніцкая 187
Снітка Марыяна, у шлюбсе Адамовіч 31
Сорке Стэфан-Хрыстафор 150
Спрыдовічы 153
Сталыгва Ян, каморнік попацкі 101
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, кароль РП 4, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 30, 44, 56, 77, 100, 108, 113, 114, 119, 126, 127, 130, 145, 148, 150, 153, 154, 156, 162, 167, 177, 180, 184, 186, 188
Станіслаў Ляшчынскі, кароль РП 21, 56
Станіслаўская Соф'я, у шлюбсе Войця, палкоўнікава войск пол. 125

Станкевич 47
Станкевич Марыяна, у шлюбе Анцяпіяровіч 110
Станкевич Тэрэза, у шлюбе Альгіт'юскай 69
Станская Юлія, у шлюбе Антаневіч 101
Станкі Юзаф 88
Старжинская Петранэля, у шлюбе Аляхновіч 73
Старушыміц (Шапка) Ян, удзельнік войнаў казацкіх 66
Стакоўская, нар. Абрампальская, Н. 13
Стакоўская 13,49
Стадзевіч Антон 95
Стадзевіч Бенедыкціна, у шлюбе Ардынец 120
Стадзівіч Схаластыка, у шлюбе Астылоўская 179
Стома Петранэля, у шлюбе Альшэўская 69
Стравінскі Раман 95
Стралкоўскі Карл 78
Страшыцкая Юстына, у шлюбе Бурцівіч 3
Стыпулкоўскі Казімір, рэгент земскі наявагрудскі 100
Стэфан Баторы, кароль РП 13,56,156,161
Стэфановіч Андрэй 61
Стэфановіч Гіляр'я, у шлюбе Адынец 34
Стэфановіч Дамініка, у шлюбе Адынец 34
Стэцкая, дачка кашталяна кіеўскага, у шлюбе Аскерка 156
Стэцкевіч Казімір-Міхайл 13
Субялевіч Ганна, у шлюбе Антаневіч 100
Суліструўскі 13
Суліструўскі Мікалай, брыгадзір войск літ. 13
Сумарок Тэрэза, у шлюбе Абрампальская 13
Супрановіч Вікенці 88
Супрановіч Карапіна, у шлюбе Андражэўская 88
Сурадзінская Петранэля, у шлюбе Аліфяровіч 60
Суфрановіч Ганна, у шлюбе Акуліч 47
Сухаржэўская Дарота-Іаганна, у шлюбе Ардынец 120
Сухаржэўская Марыяна, у шлюбе Заліўская 120
Сухоцкая Кацярына, у шлюбе Акінчыц 43
Сучкова Грына, у шлюбе Арлоўская 126
Сушынскія Тэрэза, у шлюбе Аришэўская 139
Сушынскі 101
Сушыцкі Антон 76
Сушыцкія 25
Сыціён, гл. *Кампа-Сыціён*
Сцяпіён, гл. *Логвін-Астроўская* 171
Сцяптура Марыя, у шлюбе Логвін-Астроўская 171
Сцяптура Элеанора, у шлюбе Аляхновіч 73
Сыракомля-Андрусевічы, гл. *Андрусевічы*

Сыровіч Рахель, у шлюбе Астаноўка 163
Сялецкая Урнуля, у шлюбе Абадовіч 1
Сяліцкі Антоні, маршалак палацкі 189
Сялява 42
Сялява Юзаф 18
Сямашка Ганна, у шлюбе Ахатніцкая 187
Сямашка Іосіф 138
Сяневіч Алена, у шлюбе Асташкевіч 166
Сяпідская Тэрэза, у шлюбе Асалінская 148
Сяпідскі Багуслаў, стольнік хелмскі 111
Сянняўскі, ваявода белзкі 59
Сярбецкі Мацей 99
Сярпіцкі Ян Дорашавіч 175
Сярпіцкія 175
Тамашэвічы 128
Тамашэўскі Ян 88
Тамкевіч Міхайл, чашнік віленскі 174
Тамковіч Андрэй 77,78
Тамковіч Франц 77
Тараіноўская Агнешка, у шлюбе Хруцкая 189
Тарашкеўская Кацярына, у шлюбе Абрыцкая 14
Тарлоўна Агнешка-Канстанція, дачка старосты скальскага, гр., у шлюбе Аскерка 156
Таўкачы, Гаян-Т. 38
Тахтальші Малка, у шлюбе Александровіч 49
Твардаманская Марыяна, у шлюбе Абрампальская 13
Трановін, харужы 7
Траціёўская Кацярына, у шлюбе Ахадцімская 188
Траціёўскі Сымон, святар Докшыцкага касцёла 188
Трокен, нар. Алэндзкая, Людвіка 56
Трокен Ян, капітан ЯКМ 56
Трушынская, нар. Ваўчэнцкая, Канстанція 116
Трушынская Антаніна, у шлюбе Аранская 116
Трушынскі Самуэль 27
Трушынскі Юрый 116
Трызна Ганна гербу "Газдава", у першым шлюбе кн. Жыжэмская, у другім Алэндзкая 56
Тужым-Апановічы, гл. *Апановічы*
Туміловіч Юлія, у шлюбе Баршчэўская 189
Туміловіч Ян 169
Туркоўская Ганна, у шлюбе Асяцімская 181
Турская, нар. Альшэўская, Соф'я 69

Турскі Ян 69
Турчылы 54
Тызенгаўз, канюшы ВКЛ 56
Тызенгаўз, падскарбі надворны 15
Тызенгаўз Алоцій, харужы віленскі і староста рагачоўскі 13, 34
Тызенгаўз Тэрэза, дачка старосты дыяменцкага, у шлюбе Аскерка 156
Тышкевіч, гр. 39
Тышкевіч, пісар ВКЛ 145
Тышкевіч Дамінік 89
Тышкевіч 79
Тышецкая, нар. Скатніцкая, Марыяна 153
Тышецкі, маёр войск пол. 153
Тэнчынскія 148

Узлоўская Тэафіля, у шлюбе Арачэўская 119
Уладзіслаў II (Ягайла), вял. кн. літ. і кароль пол. 82
Уладзіслаў III, кароль пол. 111, 121
Уладзіслаў IV, кароль РП 6, 13, 20, 56, 66, 85, 101, 148, 166, 169
Уланы 149
Уляноўская Юлія, дачка маршалка себежскага, у шлюбе Абрампальская 13
Уласевічы 102
Умін Марыяна, у шлюбе Аржэшка 125
Уніхойскія 156
Урбан VIII, папа рымскі 148
Урбановіч, палкоўнік войск шведскіх 121
Урбановічы-Малышкавы, гл. Малышкавы-Урбановічы
Урсын-Шантыр Фаўстына, у шлюбе Каладзінская-Адуцкевіч 33
Урубель Міхаліна, у шлюбе Абрампальская 13
Урублеўская Марыяна, у шлюбе Арцімовіч 134
Урублеўскі, або зны 56

Фальк, фон Ф., Хрысціян 115
Фальк Юліяна, у шлюбе Араноўская 115
Федаровіч Аляксандр 175
Федаровіч Даната, у шлюбе Ардынец 120
Фелькерзамб Ганна, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Фердынанд II, імператар Свяяцэннай Рымскай імперыі 148
Ферзен, барон, генерал-партуучык войск рас. 145
Філіповіч Агата, у шлюбе Асоўская 161
Філіповіч Фларыян, стольнікавіч рэчыцкі 78
Філіповіч Юлія, у шлюбе Аскерка 20
Філіповіч Юлія, у шлюбе Аскерка 156
Флемінг Юрый, гр. 58

Фонрэйтгінг Кацярына, у шлюбе Ануфровіч 107
Фралова Моніка, у шлюбе Абрампальская 13
Францкевіч Ганна, у шлюбе Аскерка 152
Францкевіч-Радзімінскія Алена, дачка судзі гродскага мінскага, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Францкевіч-Радзімінскія Ганна гербу "Бродзіч", падстолева мазырская, у другім шлюбе Алендзкая 56
Францкевіч-Радзімінскі, падстолі мазырскі 56
Фурс Аляксандр 175

Хадасевіч, у шлюбе Арцімовіч 134
Хадасевіч Дамініка, у шлюбе Астроўская 177
Хадасевіч Марыяна, у шлюбе Аскерка 152
Хадасевіч Фяліцыя, у шлюбе Асалінская 148
Хадзінская Ганна-Браніслава, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Хадкевіч Лізавета, у шлюбе кн. Галоўчынская 56
Хадкевіч Юстына, у шлюбе Абух 17
Хадкоўскі Вінцэнт 76
Хаецкі Тэадор 69
Халецкі Іван, харужы рэчыцкі 78
Халецкі Уладзіслаў-Юрый, стражнік ВКЛ 21
Хаменскі Ян 63
Хаміцкая Тэадора, у шлюбе Чаховіч-Андроўская 85
Хамічоўна, у шлюбе Літавор-Арамовіч 114
Харащоўская Кацярына, у шлюбе Архангельская 132
Харвіч 69
Харэвіч, нар. Альшэўская 69
Харэвічы 108
Хлусовіч, з Хлусаў X., Казімір-Леў, харужы ваўкавыскі 56
Хлусовіч Міхайл, падкаморы ваўкавыскі 56
Хлявінскі Адам, харужы навагрудскі 184
Хмара Іаахім, войскі мінскі 13
Хмяльніцкі Б., правадыр казацкага паўстання 175
Ходзька 91
Ходзька, Барэйка-Ходзька, Ян, падкаморы вілейскі 143
Ходзька, у шлюбе Адамовіч 28
Хоміч Кацярына, у шлюбе Акінчыц 42
Храпавіцкая, нар. Забельская-Шчыт, Ганна, у другім шлюбе Абрампальская 13
Храпавіцкі Антоні 51
Храпковіч, нар. Алендзкая, Марыяна 56
Храптовіч, гр. 121
Храпковіч Ян 56

Хранготіч Уладіслаў, гр., падкаморыч навагрудекі 21
Храпчіцкая Барбара, у шлюбে Лусяна 184
Хруткай, нар. Тарайноўская, Агнешка 189
Хруцкая Апалонія, у шлюбে Ахрымовіч 189
Хруцкая Марыяна, у шлюбে Ахрымовіч 189
Хруцкая Пелагея, у шлюбে Ахрымовіч 189
Хруці Сымон 189
Хрыстоўская, у шлюбে Антаневіч 101
Худзінская Элеанора, у шлюбে Аржакоўская 121
Хялпоўская Ганарата, у шлюбে Адынец 34
Хялпоўская 36

Цадроўская Соф'я, у шлюбে Альшэўская 68
Цадроўскі Станіслаў, стражнік мінскі 150
Цамбровская, нар. Якімовіч, Ганна, у першым шлюбі Альшэўская 64
Цамбровскі Ляўрэнцій 64
Цаменіка Канстанцыя, у шлюбі Аляшкевіч 174
Цвірка Аляксандра, у шлюбі Арцішэўская 140
Цвірка Антанина, у шлюбі Логвін-Астроўская 171
Цвірка Ева, у шлюбі Аляхновіч 73
Цвірка Канстанцыя, у шлюбі Арцішэўская 140
Цвірка Пелагея, у шлюбі Аколава 45
Цвірка Францішка, у шлюбі Антонава 104
Цеханавецкі Ігнаці, староста апескі 101
Цімахоўскі Ян 15
Ціпка Алена, у шлюбі Андржэўская 88
Цішкевич Канстанцыя, у першым шлюбі Заліўская, у другім — Вілейка 63
Цыбульская Агата, у шлюбі Араноўская 115
Цярлецкая Ганна, у шлюбі Абуховіч 19

Чапеліц Юрый 61
Чапская, нар. Абуховіч, Соф'я 21
Чапская Ганна, дачка хелмінскага ваяводы, у шлюбі Аскерка 154, 156
Чапскі, гр. 100
Чапскі Станіслаў, гр. 21
Чарноўская Караліна, у шлюбі Антаневіч 101
Чарноцкая Вікторыя, у шлюбі Ардынец 120
Чарноцкая Тэкля, у шлюбі Аржашка 125
Чарноцкі Ігнат 126
Чарніцкая Ядвіга, у шлюбі Аскерка 152
Чаховіч Канстанцыя гербу "Астор", у шлюбі Алендзкая 56
Чаховічы 85
Чаховічы-Андреноўская гербу "Сыракомля" (85)

Чацвярціцкая, кн. 83
Чацвярціцкая Ганна, у шлюбі Аношкі 98
Чачот Базыль 85
Чачот Марыяна, у шлюбі Нілецкая 186
Чачот Якуб, мечнік ствалавіцкі 186
Чэрнік Тэафіла, у шлюбі Алендзкая 56

Шаблінская Праксэда, у шлюбі Аскерка 152
Шавярнаўская 153, 156
Шаламіцкія 175
Шашкевіч Юліян, ротмістр аміяnski 188
Шаматульская Дамініка, у шлюбі Аскерка 152
Шаматульская Петранэля, у шлюбі Аскерка 152
Шантыр, гл. Урсын-Шантыр
Шапка, нар. Альшэўская, Гальшка 66
Шапка (Старушыміц) Ян, удзельнік казацкіх войн 66
Шарамецёў Б., фельдмаршал войск рас. 13
Шаркевіч Юзаф 101
Шахно, брыгадзір гусараў войск літ. 101
Шашкевіч Лізавета, у шлюбі Асташкевіч 165
Шверын Антоні 61
Шкленік, у шлюбі Астроўская 169
Шлюбоўскі Аігоні, староста вербельскі 121
Шпакоўская Магдалена, у шлюбі Ахрымовіч 189
Шпакоўская Францішка, у шлюбі Ахрымовіч 189
Шпігановіч Карнэля, у шлюбі Акінчыц 43
Шуйская Бенедыкта, кн., у шлюбі Асалінская 148
Шуйскі Ігнаці, харужыч берасцейскі 148
Шчаслаўская Хрысціна, у шлюбі Тамашоўская 88
Шчаткоўскі Антоні 18

Шчонаўскі-Арэцкі-Астрэйкі, гл. Арэцкі-Астрэйкі гербу "Драгаслаў" (146)
Шчыгельская Марыяна, у шлюбі Альшэўская 63
Шчыт, дачка старосты віtagольскага, у шлюбі Аскерка 156
Шчыт, у шлюбі Аскерка 156
Шчыт-Забельская, гл. Забельская-Шчыт
Шыдлоўская Альжбета, у шлюбі Альшэўская 69
Шымакоўская Марыяна, у шлюбі Ахацимская 188
Шыманская Агата, у шлюбі Абух 17
Шымковіч, у шлюбі Анашковіч 83
Шыпілы-Этімах, гл. Этімах-Шыпілы
Шырын 69
Шырын Марыяна, жонка канюшага 179
Шырын Юзаф, паручык войск літ. 179

Шырын Юстин, дэпутат ад дваранства Дзісенскага пав. 179
Шыстоўская, нар. Грушвіцкая, Міхаліна, у першым шлюбзе Абрампальская 13
Шыстоўская Паўліна, у шлюбзе Абрампальская 13
Шыстоўская Эстэр, дачка падчашага бельскага, у шлюбзе Абрампальская 13
Шыстоўскі Аркадзь 13
Шышка Марыяна, у шлюбзе Астроўская 178
Шэляпень (?), у шлюбзе Антаневіч 101
Шэмэт, нар. Алэндзкая, Іаана 56
Шэмёт Аляксандр, надстолі аршанскі 56
Шэндзіхоўская Марыяна, у шлюбзе Аньшыпа 109

Эйсмонт Ганна, у шлюбзе Абламовіч 3
Эйсмонт Кунягунда, у шлюбзе Асяцімская 182
Экerman Амелія, у шлюбзе Адынец 34
Эперышанка, у шлюбзе Аскерка 156
Этімах-Шыліла, у шлюбзе Адамовіч 26
Этімах-Шылілы 26
Эстка Ганна, у шлюбзе Азямблойская 38
Эстка Карапіна, у шлюбзе Абуховіч 20
Эсткі 4

Юдзіцкі Юзаф, гр., генерал-лейтэнант войск літ. і староста судовы рочыцкі 156
Юзэфовіч Марыяна, у шлюбзе Азулевіч 37
Юнгевіч Канстанцыя, у шлюбзе Зароская 89
Юндзіла 56
Юндзіла, нар. Алэндзкая, Н. 56
Юноша-Смагаржэўскі, арцыбіскуп 13
Юрэвіч 169
Юрэвіч, нар. Астроўская, Алена 169
Юрэвіч Станіслаў 175
Юхновіч Ганна, у шлюбзе Асташэвіч 166
Юхновіч Марцін 88
Юхновічы-Адамовічы, гл. Адамовічы гербу "Ляліва" (27)
Юшкевіч Тэафіля, у шлюбзе Антаневіч 101
Юшкевіч Хрысціна, у шлюбзе Андрушкевіч 91

Яблонская Марыяна, у шлюбзе Альшэўская 65
Яваш Марціяна, у шлюбзе Альшэўская 69
Ягайла, вяд. кн. літ., а потым кароль пол., гл. Уладзіслаў II
Ягелончык Аляксандр, гл. Аляксандар Ягелончык
Ягітowіч, нар. Букоўская, Феліцыяна 117
Ягітowіч Ян 117
Язвінская Караліна, у шлюбзе Арцішэўская 140

Язвінская Марыяна, у шлюбзе Асмольская 160
Язвінская Францішка, у шлюбзе Александровіч 52
Язвінская Францішка, у шлюбзе Арцішэўская 140
Язвінскі Валеры, лоўчы смаленскі 41
Язерскі, гр. 111
Язерскі Аляксандр, староста дзякаўскі і жыліцкі 56
Якімовіч Ганна, у першым шлюбзе Альшэўская, у другім — Цамбровская 64
Якуб, кароль англійскі 148
Якубоўскі Станіслаў, старостаrudзіцкі 88
Яленская, дачка старосты мазырскага, у шлюбзе Аскерка 156
Яленская Каптапіця, дачка падсудка мазырскага, у першым шлюбзе Аскерка, у другім — Іаэзовіч 153, 156
Ялькевіч Марыяна, у шлюбзе Асіповіч 150
Ян Казімір, кароль РП 4, 11, 13, 16, 20, 21, 56, 66, 91, 121, 148, 153, 156, 161, 166
Ян III Сабескі, кароль РП 13, 27, 42, 52, 56, 58, 69, 80, 85, 137, 185
Яненкія 153
Янішэвіч, дачка каморніка жмудскага, у шлюбзе Аскерка 156
Янкоўская, нар. Астроўская, Мацільда 168
Янкоўская, у шлюбзе Антаневіч 101
Янкоўская Алена, у шлюбзе Асоўская 161
Янкоўская Ганна, у шлюбзе Ахацимская 188
Янкоўскі 168
Янкоўскі Людвік 129
Янкоўскія, ротмістры ашмянскія 187
Яновіч Марыяна, у шлюбзе Апановіч 111
Яновіч Тамаш 111
Яновічы 18, 25
Яноўская Петранэля, у шлюбзе Абуховіч 18
Яноўскі, землямер 46
Янушкевіч Юзэфа-Магдалена, у шлюбзе Андржэўская 88
Янушковіч 79
Янушоўскі 74
Янчэўская Канстанцыя, у шлюбзе Аскерка 153
Янчўская Францішка, у шлюбзе Асмалоўская 158
Яраслававіч Фёдар Іванавіч, кн. 175
Ярмалінская Браніслава, у шлюбзе Антонава 104
Ясянецкі-Война, гл. Война-Ясянекі
Ясенчык-Абухі, гл. Абухі
Ясьельницкая Антаніна 89
Ясінская Філіна, у шлюбе Ахрымовіч 189
Ястрэмбская Эмерэнцыяна, дачка суддзі ліўскага, у шлюбзе Абрампальская 13
Яўленская Надзея, у шлюбзе Астроўская 176

Яўнівіч Адам 149

Яўчык Барбара, у шлюбе Акуліч 47

Яхімовічы 153

Яцкевіч Ганна, у шлюбе Ахатніцкая 187

Яцына-Анацкевічы гербу "Яцына" (82)

Яцына-Аношкі, гл. *Anoški*

ГЕАГРАФЧНЫ ПАКАЗАЛЬНИК

Абакушы, в. Беліцкага пав. 135

Аболыцы, маёнт. Мінскага пав. 4

Лборкі, маёнт. Ашмянскага пав. 65

Абрамялкі, маёнт. Драгіцкага пав. 13

Абрамялышчына, маёнт. 13

Абродкі, в. Мінскага пав. 93

Абрэты, маёнт. Нурскага пав. 15

Абухоўшчына, вак. Гродзенскага пав. 19

Абухоўшчына, засц. Мазырскага пав. (пазней Рэчыцкага пав.) 20

Адамоўшчына, гл. *Kaledzevičyna*

Адруб'е, маёнт. Мінскага ваяв. 53

Адэса, гор. 38

Ажахоўка, маёнт. Брацьскага пав. Бельскай зямлі Падляскага ваяв. 122

Ажэхава, маёнт. Пшамысльскага ваяв. 121

Азараўшчына, маёнт. Полацкага ваяв. 163

АЗямблоўка, фальв. Мінскага ваяв. 80

АЗяркоўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 169

АЗярцы, в. 188

Акаловічы, маёнт. Навагрудскага ваяв. 45

Акінчыцы, засц. Мінскага пав. 42

Акольнікі, маёнт. Ашмянскага пав. 39

Акунёва, маёнт. Слонімскага пав. Навагрудскага ваяв. 48

Алекі, маёнт. Ковенскага пав. 71

Алекіны, маёнт. Мазырскага пав. 156

Аленды, маёнт. Брацьскага пав. Драгіцкай зямлі Падляскага ваяв. 56

Алецкі, фальв. 98

Алеціна, фальв. Віленскага ваяв. 98

Альны, маёнт. Навагрудскага ваяв. 56

Амельна, царква 69

Амерыка Паўночная 59

Апацкаў, маёнт. Віцебскага ваяв. 82

Ангусава, гл. *Svarotva* 186

Андронава, маёнт. Берасцейскага ваяв. 85

Аліранаў Востраў, маёнт. Берасцейскага ваяв. 85

Андрушканды, фальв. Вількамірскага пав. 91

Андрэйўская пустка, у вак. Енцы Чачэрскай вол. 41

Аніхімаўка, маёнт. Браслаўскага пав. 95

Антонаў, маёнт. Мазырскага пав. 156

Антонаўка, фальв. Мінскага пав. 81

Антушы, гл. *Pusikaroўshchyna*

Анапасаўская Групка, гл. *Gruška Apanasaўskaya*

Літт-Сеўпа, маёнт. Навагрудская ваяв. 7

Арава Малая, маёнт. Аршанская пав. 121

Арахневічы, вак. Палацкая ваяв. 169

Арахневічы, маёнт., гл. Астроўшчына 178

Араховічы, вак. Палацкая ваяв. 177

Арлоўская губ. 84

Артукі, в. Рэчыцкая пав. 58

Арцімовічы, вак. Браслаўская пав. 134

Арцімовічы, маёнт. Браслаўская пав. 136

Арцюхі, засц. Мінскага ваяв. 142

Аршанскі пав. 6,29,33,39,47,53,98,117,121,141,147,152,155,156,172,189

Арэнбург, гор. 13,84,125,162

Арэнбургская губ. 105

Арэшкавічы, маёнт. Ігуменскага пав. 9

Арэшкавічы, маёнт. Мінскага пав. 38,123

Асавец Чарвікоўскі, гл. Чарты

Асалін, маёнт. у Польшчы 148

Аскеркі, засц. Барысаўская пав. 152

Аскерчына, маёнт. Мінскага ваяв. 152

Аскерчынічы-Ушача, гл. Ушача-Аскерчынічы

Аскерчынская-Ушача, гл. Ушача-Аскерчынская

Алсмалоўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 160

Асташаў, маёнт. Навагрудская ваяв. 166

Асташаў, фальв. Навагрудская пав. 13

Астравец, маёнт. Навагрудская пав. 15

Астравок, фальв. Мазырская пав. 10

Астраглядавічы, маёнт. Рэчыцкая пав. 58

Астраленцкі пав. 43

Астраханская губ. 171

Астрахань, гор. 88,171

Астровічы, маёнт. Пінскага пав. 159

Астрожскі пав. 81

Астроўчыцы, маёнт. Клецкай парафії Навагрудская ваяв. 168,171

Астроўшчына, вак. Дзісенскага пав. 178

Астроўшчына, вак. Палацкая ваяв. 169

Астроўшчына ці Арахневічы, маёнт. Палацкая ваяв. 178

Астырэг, маёнт. Ковенскага пав. 143

Асьмігосцічы, гл. Трылесіцы

Лўгустоўскі пав. 3

Аўлачым, маёнт. 183

Лўсянікі, маёнт. Ашмянскага пав. 184

Ахоцічы, маёнт. 93

Лцэдка, маёнт. Мінскага пав. 38

Ліпмянскі пав. 1,5,11,25,30,33,39,41,44,46,49,51,52,56,57,59,60,63,65,69,71,74,80,85,88,97,98,99,101,106,112,114,118,121,124,128,129,156,175,176,184,187,188

Бабінавіцкі пав. 34

Бабічава, маёнт. Палацкая ваяв. 163

Бабруйск, гор. 65,157,172,184

Бабруйскі пав. 6,15,20,37,65,71,76,97,122,123,145,148,172,184,185

Багайск, маёнт. Старадубскага пав. 42

Багарэвічы, в. Ігуменскага пав. 34

Багдановічы, вак. Рагачоўскага пав. 41

Багуславішкі, маёнт. Віленскага пав. 23

Багулаў, фальв. Лідскага пав. 34

Багушоўка, вак. Мінскага пав 149

Багушэўка, засц. Мінскага пав. 42

Бакаляраўшчына-Тараевічы, гл. Тараевічы-Бакаляраўшчына

Бакен, маёнт. Ашмянскага пав. 88

Баліцы, маёнт. у Польшчы 148

Балічы, фальв. 56

Балотчыцы, фальв. Слуцкага пав. 80

Баравікі, фальв. Навагрудская ваяв. 4

Баравікі, фальв. Пінскага пав. 168

Бараўляны, фальв. Мінскага пав. 4

Бардзёз, маёнт. у Польшчы 148

Бардзіловічы, маёнт. Палацкая ваяв. 13

Баркулабаўская графства 182

Барок-Востраў, гл. Востраў-Барок

Барсукі, маёнт. Рэчыцкага пав. 156

Барсукі, фальв. Вілейскага пав. 188

Баршчэўнікі, гл. Дамашэвічы 89

Баршчэўнікі, вак. Барысаўскага пав. 89

Барыловічы, гл. Бардзіловічы

Барысаў, гор. 62,152,167

Барысаўскае староства 101,155

Барысаўскі пав. 1,17,29,34,39,46,48,70,74,79,87,89,91,101,112,121,

126,128,139, 147,152,153,167,178,188,190

Барыскаўшчына, маёнт. Рэчыцкага пав. 156

Баханькі, в. Барысаўскага ці Лепельскага пав. 79

Бахарэвічы, маёнт. Ігуменскага пав. 59

Бацэвічы, в. Бабруйскага пав. 76

Белае, маёнт. Мінскага ваяв. 182

Беларуская губ. 189

Беларусь 49
Беларуч, маёнт. Мінскага пав. 4,115
Беласток, гор. 29
Белая Царква, мяст. на Украіне 157
Беліцкі пав. 135
Бельск, гор. Гродзенскай губ. 43
Бельская зямля 122
Белякоўчына, фальв. Слонімскага пав. 186
Беразіцкі ладміністратар 87
Берасцейцы, маёнт. Барысаўскага пав. 63
Берасцейскае ваяв. 61,66,85,108,148,162,170,172,173,175
Берасцейскі пав. 108,162
Берасцечка, мяст. на Украіне 91,148
Беряяк, фальв. 127
Бердаўка, маёнт. Навагрудскага пав. 3
Бернаты Старыя, маёнт. на Падляшшы 56
Бернаты Сярэднія, маёнт. на Падляшшы 56
Бесядзь, фальв. 89
Бесяды, фальв. Мінскага пав. 4
Бесяды Задарожжа, маёнт. Мінскага ваяв. 183
Блонь, фальв. Ігуменскага пав. 162
Бломы, маёнт. Мінскага ваяв. 24
Богін, вак. Дзісенскага пав. 101
Бокаў, маёнт. 166
Болін, маёнт. Сенненскага пав. 91
Брагін, маёнт. Рэчыцкага пав. 156
Браньская зямля 127
Браньскі пав. 56,122
Браслаўскі пав. 19,32,59,61,95,101,127,134,136,142,163,179
Брацаўскае ваяв. 166
Брод Лайскі, маёнт. Ашмянскага пав. 114
Броды, маёнт. Якабштацкага пав. 69
Бруханічына, маёнт. Навагрудскага пав. 72
Брест, гор. 191
Бугурусланскі пав. 167
Буда, фальв. Ігуменскага пав. 161
Будзькі, маёнт. Аршанскае пав. 147
Будзькі, маёнт. Мінскага ваяв. (?) 46
Букачы, фальв. Вілейскага пав. 187
Бургелішкі, маёнт. Ашмянскага пав. 41
Буслаў, маёнт. Мазырскага пав. 111
Бухавічы, маёнт. Берасцейскага пав. 108
Бухаўшчына, маёнт. Браслаўскага пав. 19

Бучна, засц. Слуцкага пав. 160
Бушацін, в Рэчыцкага пав. 78
Быдгашч, гор. у Польшчы 148
Быстрыя, маёнт. Віцебскага ці Полацкага ваяв. 25
Бяздзедавіты, маёнт. Полацкага ваяв. 13
Бялевічы, маёнт. 115
Бялынічы, мяст. Магілёўскага пав. 33
Бяроўшы, фальв. Навагрудскага пав. 3
Бярэзіна, мяст. Ігуменскага пав. 189

Ваганава, маёнт. на Украіне (?) 119
Вадзы, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Вадовічы, маёнт. Мазырскага пав. 156
Вайсевічы, маёнт. Браслаўскага пав. 101
Вака, маёнт. Трокскага пав. 156
Валмянская парафія 33
Валынскае ваяв. 119
Валынская губ. 119,148,191
Валынская зямля 83
Валынь 81,98,175,187
Валькоўшчына, фальв. Полацкага пав. 189
Варанец, маёнт. 187
Варанецкаўшчына, засц. Слуцкага пав. 47
Вараны, в. Яленскага ключа Смаленскага ваяв. 4
Вараняны, в. Гродзенскага пав. 14,15
Вараценъ, засц. Ігуменскага пав. 189
Варацішча, маёнт. Навагрудскага пав. 26
Варвішкі, маёнт. у Польшчы 3
Варна, гор. у Балгарыі 121
Варнайты-Пёлы, маёнт. Жамойцкага княства 54
Варняны, маёнт. Віленскага ваяв. (?) 11
Варшава, гор. 3,156,192
Варшаўскае Княства, гл. Княства Варшаўскае
Васілі, в. Яленскага ключа Смаленскага ваяв. 4
Васільчыцы, маёнт. Слуцкага пав. 119
Вастрамеч, маёнт. Берасцейскага пав. 108
Вастраўкі, фальв. Ігуменскага пав. 81
Ваўкаўыск, гор. 30,56
Ваўкаўыскае староства 56
Ваўкаўыскі пав. 30,56,57,58,89,120,184,185
Ваўкоўшчына-Рось Калантаеўская, гл. Рось-Ваўкоўшчына Калантаеўская
Вашчанкі, в. Берасцейскага ваяв. 66
Венециянская рэспубліка 148

Верамейкі, маёнт. Ашмянскага пав. 124
Вербаль, в. Яленскага ключа Смаленскага ваяв. 4
Вецер, фальв. Аришанскага пав. 39
Вепна, засц. Мазырскага пав. 20
Відзы, мяст. Новаляксандраўскага пав. 82
Вікінганскае старства 56
Вілейскі пав. 18, 55, 91, 98, 106, 108, 121, 156, 176, 187, 188
Віленская ваяв. 16, 28, 34, 54, 98, 167
Віленская губ. 7, 35, 56, 61, 80, 91, 101, 127, 149, 156, 176
Віленскі пав. 8, 23, 154
Вількамірскі пав. 4, 23, 28, 35, 54, 91, 98, 121
Вільня, гор. 3, 8, 11, 25, 38, 45, 55, 56, 63, 82, 121, 126, 143, 148, 161, 175, 187, 192
Вініца, гор. 157
Віскачы, вак. Навагрудскага пав. 164
Віцебскае ваяв. 21, 25, 82, 98, 121, 153, 173, 180
Віцебская губ. 13, 47, 56, 61, 72, 80, 91, 98, 101, 117
Віцебскі пав. 34, 51, 82, 153, 180
Вішнеўка, маёнт. Навагрудскага ваяв. 134
Віштынецкая лясніцтва 58
ВКЛ, 3, 4, 6, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 48, 51, 56, 59, 66, 70, 71, 73, 80, 81, 82, 94, 96, 98, 100, 108, 114, 119, 121, 123, 124, 130, 134, 137, 145, 154, 156, 160, 163, 166, 167, 170, 176, 186
Войнава, маёнт. Навагрудскага пав. 66
Войслаўскае графства Кракаўскага ваяв. 148
Волкаўшчына ці Малінаўшчына, маёнт. Ашмянскага, пазней Вілейскага пав. 98
Волкаўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 67
Вольца Чарноўская, маёнт. у Закрачымскай зямлі Мазавецкага ваяв. 137
Воля, фальв. Мазырскага пав. 168
Востраў, вак. Дзісенскага пав. 177
Востраў, вак. Пінскага пав. 175
Востраў, засц. Барысаўскага пав. 112
Востраў, маёнт. Навагрудскага пав. 169
Востраў, маёнт. Слуцкага пав. 145
Востраў-Барок, фальв. Слуцкага пав. 90
Востраўшчына, маёнт. 13
Вутлы, маёнт. Мазырскага пав. 156
Вутлы Сухія, фальв. Бабруйскага пав. 172
Вужынец, маёнт. Рэчыцкага пав. 156
Выганичы, маёнт. Навагрудскага пав. 191
Выжыкі, маёнт. Мазавецкага ваяв. 13
Вызгаўшчына, маёнт. Лідскага пав. 3

Высокі Двор, гл. *Двор Высокі*
Вышкаў, в. Мазавецкага ваяв. (?) 13
Вяземка, маёнт. Віцебскага ваяв. 82
Вялёнскае старства 59
Вялёнскі пав. 56
Вялешынская зямля Слуцкага княства 191
Вялікае Сяло, гл. *Сяло Вялікае*
Вялікая Ліхаўская, вул. у Мінску 114
Вялікія Косічы, гл. *Косічы Вялікія*
Вярэйцы, паўстанак Ігуменскага пав. 44

Гагалімічына, маёнт. Лепельскага пав. 178
Гаенская парафія 89
Гайдукова Слабада, гл. *Слабада Гайдукова*
Гайні, в. Барысаўскага пав. 79, 87, 190
Гайні, маёнт. Мінскага ваяв. 98
Галабуты, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Галенаў, маёнт. Ашмянскага пав. 114
Галоўскі, фальв. Браслаўскага пав. 61
Гальянка, гл. *Пласкоечы*
Галькоўчына, маёнт. 13
Гальшаны, маёнт. Ашмянскага пав. 128
Ганендзкі пав. 60
Ганута, маёнт. Мінскага ваяв. 47
Ганцавічы, фальв. Мінскага пав. 4
Ганцавічы, фальв. Слуцкага пав. 21
Гара Майсеева, уроч. Лепельскага пав. 178
Гарадзечна, маёнт. Навагрудскага пав. 3
Гарадзішча, вак. Навагрудскага пав. 111
Гарадзішча, мяст. Навагрудскага пав. 83
Гарадок, маёнт. Драгіцкага пав. 13
Гарадзішчанская вол. Навагрудскага пав. 167
Гарбачы, вак. Пінскага пав. 175
Гарбовічы, маёнт. Мазырскага пав. 156
Гарбуны, фальв. Навагрудскага пав. 96
Гарбы, маёнт. Чарнігаўскага ваяв. 4
Гарліцы, маёнт. у Польшчы 148
Гарынскі ключ Крамянецкага старства 119
Гасцілава, маёнт. Віцебскага пав. 51
Гаяны, фальв. Мінскага пав. 4, 32
Гедройцкая парафія 167
Гейшаны, маёнт. Жамойцкага княства 59
Гелваны, маёнт. Віленскага пав. 23

Гелваны, мяст. Віленскага пав. 95
Генералаўшчына (ці Канавальшчына), фальв. Навагрудскага пав. 116
Гецына, в. Віленскага ваяв. 28
Гілвіцы, маёнт. Расейскага ці Шавельскага пав. 56
Гірэвічы, вак. Клімавіцкага пав. 159
Глазовічы, маёнт. Слуцкага пав. 96
Глігштат, месца ў Германіі 143
Глінічча, маёнт. Мазырскага пав. 20
Гнезна, фальв. Ваўкаўскага пав. 56
Гнезненскі Дварэц, гл. *Дварэц Гнезненскі*
Гнеўчыцы, маёнт. Пінскага пав. 15
Гомельскае старства 56
Горваль, маёнт. Рэчыцкага пав. 123
Горкі, засц. Бабруйскага пав. 65
Горкі, маёнт. Мінскага пав. 4
Горкі, фальв. Ігуменскага пав. 124
Горна, с. Барысаўскага пав. 87
Грабавецкі пав. 119
Грабаў, маёнт. Мазырскага пав. 20
Грандзішкі, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Граноўшчына, засц. Дзісенскага пав. 95
Гродзенская губ. 14,43,56,80
Гродзенская каралеўская эканомія 16,100
Гродзенскі пав. 3,14,15,19,52
Гродна, гор. 157
Грунвальд 82
Грушавы, засц. Слуцкага пав. 171
Грушка Апанасаўская, маёнт. Аршанскае пав. 47
Грынёўшчына, в. Вілейскага пав. 91
Грынкаўшчына (ці Грыцэвічы), маёнт. Навагрудскага ваяв. 116
Грыцкаўшчына, в. Рэчыцкага пав. 165
Грыцэвічы, гл. *Грынкаўшчына*
Грычанская зямля, гл. *Грэчынская зямля*
Грэкаў Радашкоўскі, маёнт. Мінскага пав. 166
Грэчынская (ці Грычанская) зямля Рэчыцкага пав. 191
Гуршчына, гл. *Кавельшчына*
Гушчын, вак. Ігуменскага пав. 34

Дабжынськая зямля 8,11
Дабрыянаў, в. Ашмянскага пав. 8
Дабрыянаў, маёнт. Ашмянскага пав. 11
Дайлідава, в. Дзісенскага пав. 17
Дайноўская Уша, гл. *Уша Даўноўская*

Дактароўшчына, гл. *Ялайкоўшчына*
Далматоўшчына, фальв. Навагрудскага пав. 146
Далматоўшчына (ці Ксандзоўшчына), фальв. Навагрудскага ваяв. 116
Далуева, маёнт. Віцебскага ці Полацкага ваяв. 25
Далькевічы, маёнт. Мінскага пав. 4
Далькевічы, маёнт. Браслаўскага пав. 32
Дамашэвічы, маёнт. Барысаўскага старства 101
Дамашэвічы (ці Баршчэнікі), фальв. Гаенскай парафіі Мінскага ваяв. 89
Дамброва, месца ў Польшчы 148
Дарагабужскі пав. Смаленскай губ. 88
Дваранінавічы, в. 76
Дварэц, маёнт. Ваўкаўскага пав. 56
Дварэц, маёнт. і фальв. Мінскага пав. 131
Дварэц Гнезненскі, маёнт. Ваўкаўскага пав. 56
Двор Высокі, маёнт. Трокскага ваяв. 180
Двор Новы, маёнт. 47
Двор Новы, маёнт. Рэчыцкага пав. 156
Дворышча, фальв. Мінскага пав. 13
Дзвінск, гор. у Латвіі 98
Дзвінчыцы (ці Рэжэўшчына), маёнт. Мінскага пав. 38
Дзевятаў, маёнт. Вількамірскага пав. 4
Дзераўна(я), маёнт. Слонімскага пав. 153
Дзербент, гор. у Дагестане 91
Дзікавічы, вак. Пінскага пав. 175
Дзінабургскі пав. 72
Дзісенскі пав. 13,17,26,61,69,91,95,101,111,126,127,134,163,177,178,179,188, 191
Дзісна, гор. 30,111
Дзяляўская старства Ваўкаўскага пав. 56
Дзякі, в. Ваўкаўскага пав. 56
Дзярвойцы, в. Вількамірскага пав. 91
Дзягілавічы, маёнт. Ваўкаўскага пав. 58
Докшыцкі пав. 147
Драгіцкая зямля Падляшскага ваяв. 13,56
Драгіцкі пав. Падляшскага ваяв. 13
Друйскае графства 111
Дручаны, маёнт. Ігуменскага пав. 189
Друя, мяст. Дзісенскага пав. 156,161
Дрысенскі пав. 117,161
Дрэздэн, гор. у Германіі 143
Дубавінкі, засц. 39
Дубовікі, в. Докшыцкага, пазней Барысаўскага пав. 147
Дуброва, в. 191

Дуброва, маёгі. Бабруйскага пав. 20
Дубровенскае графства 172
Дуброўна, мяст. Аршанскаага пав. 21
Дултчы, фальв. Мазырскага пав. 90
Дунасцкі, гл. *Дунаі*
Дунаі, фальв. Мінскага ваяв. 169
Дупліавічы, фальв. Дзісенскага пав. 97
Дылзе, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Дымкі, засц. Барысаўскага пав. 29

Екацерынаслайская губ. 25
Екацерынаслайскі пав. 19
Екацерынаслайбургская губ. 2
Екенхольм, востр. у Балтыкі моры 28
Енісейская губ. 47
Енцы, вак. Чачэрскай вол. 41
Есянёўскі, фальв. Мінскага пав. 149

Жалтоўлічына, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Жамойцкае Княства, гл. *Княства Жамойцкае*
Жандовіцы, в. Мехаўскага пав. Келецкай губ. 20
Жгунішкі, в. Вількамірскага пав. 91
Жоры, засц. Барысаўскага староства 155
Жукавец, засц. Барысаўскага пав. 101
Жукаў, маёнт. 63
Жуки, маёнт. Мінскага ваяв. 127
Жупраны, маёнт. Ашмянскага пав. 11
Жухавічы, маёнт. Навагрудскага пав. 3
Жывакосць, фальв. 61
Жывуць, фальв. Бабруйскага пав. 15
Жыдморы, мяст. Ковенскага пав. 143
Жылічы, в. Ваўкавыскага староства і пав. 56
Жытомір, гор. на Украіне 191
Жытомірскі пав. 81

Забабінне, маёнт. Смаленскага ваяв. 161
Забалоцце, маёнт. Навагрудскага ваяв. 16
Заблочына, гл. *Іванаўчына*
Зabor'е, маёнт. 88
Зabor'е, маёнт. Дзісенскага пав. 163
Зabor'е, маёнт. Палацкага ваяв. 13
Заброддзе, в. Вілейскага пав. 188
Забрэжжа, маёнт. Ашмянскага пав. 112

Забянькова, засц. 115
Завароты, в. 8
Завілейскі пав. 176
Завулкі, маёнт. Слуцкага пав. 56
Загарапы, гл. *Манюкі*
Загароднікі, в. Гродзенскага пав. 3
Загор'е, вак. Мінскага пав. 158
Задарожжа, маёнт. Барысаўскага пав. 121
Задарожжа Бесяды, гл. *Бесяды Задарожжя*
Зады, фальв. Барысаўскага пав. 139
Закрачымская зямля Мазавецкага ваяв. 137
Залесенкі, маёнт. Лідскага пав. 26
Залоззе, фальв. Навагрудскага пав. 174
Залоззе, вак. Свержанскай парафії Мінскага пав. 174
Залужжа, гл. *Залоззе*
Залужжа, засц. Навагрудскага пав. 164
Замасточча, вак. Мінскага пав. 99
Замасточча, маёнт. Мінскага пав. 9
Замошша, маёнт. Ашмянскага пав. 129
Замчышча, фальв. Мінскага пав. 9
Замшаны, фальв. Палацкага ваяв. 17
Занішы, маёнт. Грабавецкага пав. (?) 119
Заолыши, маёнт. Бабінавіцкага пав. 34
Запакулле, маёнт. Магілёўскага пав. 124
Заполле, маёнт. Ашмянскага пав. 175
Заполле, маёнт. Бабруйскага пав. 20
Запруддзе, фальв. Мінскага ваяв. 101
Зарэчча, в. Мінскага ваяв. 31
Зарэчча, маёнт. Ашмянскага пав. 74
Заслаўская экедывізія 55
Засценак, маёнт. Рэчыцкага пав. 20
Захар'еўская вул. у Мінску 157
Заямчна, фальв. Мінскага пав. 158
Заямчнае, маёнт. Мінскага пав. 74
Зброжкі, в. Вілейскага пав. 188
Звяраны, фальв. Гродзенскага пав. 15
Звярынічы, в. Мінскага ваяв. 150
Зембін, в. Барысаўскага пав. 87
Зенкаўцы, гл. *Славатычы*
Златаполле, маёнт. Ашмянскага пав. (?) 33
Златкаўшчына, маёнт. 13
Змееўшчына, маёнт. Навагрудскага ваяв. 73
Змітравец, фальв. Навагрудскага ваяв. 180

Зубкаў, фальв. Навагрудскага пав. 186

Зубры, фальв. Ашмянскага пав. 99

Зыкава, маёнт. Мінскага ваяв. 34

Зыкава, маёнт. Мінскага пав. 13

Зэльва, мяст. 56

Зябкі, в. Дзісенскага пав. 17

Іванава, фальв. Слуцкага пав. 5

Іванаўская пустка, маёнт. Талешкуюшчына Лепельскага пав. 178

Іванаўшчына, маёнт. Ашмянскага пав. 69

Іванькавічы, в. Слонімскага пав. 14

Ігумен, гор. 129,140,171

Ігуменскі пав. 9,12,13,31,34,38,44,47,54,59,60,70,75,76,81,88,91,93,99,101,

121,124,140,154,161,162,169,180,189,191

Іркуцк, гор. 107,188

Іркуцкая губ. 61

Італьянская Карона, гл. *Карона Італьянская*

Кабыліцы, маёнт. 119

Кабыльнікі, маёнт. Ашмянскага пав. 156

Кавалевічы, маёнт. Мінскага ваяв. 172

Кавалевічы, маёнт. Мінскага ваяв. 169

Кавалеўцы, гл. *Кавалевічы*

Кавельпіччына, фальв. Мінскага ваяв. 88

Кавеча, маёнт. Арганскага пав. 98

Кавяляны, маёнт. 140

Кажушкі, гл. *Шахоўчыцы*

Казанская губ. 13

Казань, гор. 13

Казельск, гор. 58

Казялецкі пав. Чарнігаўскай губ. 55

Казярогі, фальв. Рэчыцкага пав. 135

Каладзінава, маёнт. у Нурскай зямлі 33

Калантаеўская Рось-Ваўкоўшчына, гл. *Рось-Ваўкоўшчына Калантаеўская*

Калатычы, маёнт. Бабруйскага пав. 20

Калдышчы, маёнт. Навагрудскага ваяв. 76

Калдышчэвічы, маёнт. Навагрудскага ваяв. 77

Каледзеўшчына ў Адамоўшчына, маёнт. Лідскага пав. 28

Калеснікі, маёнт. Рэчыцкага пав. 184

Калодзежна, засц. Слуцкага пав. 73

Калодзежна, маёнт. Нясвіжскага княства 73

Калона, маёнт. Ваўковыскага пав. 56

Калошнікі, в. 188

Калуга, гор. 133

Камаі, в. Барысаўскага пав. 87

Каменка, маёнт. 100,153

Каменка, маёнт. Навагрудскага ваяв. 111

Каменскі ключ Гродзенскай эканоміі 16

Канавальшчына, гл. *Генералаўшчына*

Канстанцінаў, гор. на Украіне 13,176

Канстанцінаў, фальв. Ваўковыскага пав. 56

Капачы, гл. *Капачы*

Капашы, маёнт. Навагрудскага пав. 17

Кашы, маёнт. 168

Капцы, засц. Слуцкага пав. 171

Капцэвічы, маёнт. Мазырскага пав. 86

Кашыскі пав. 101

Карааваі ці Скарадаўшчына, маёнт. 120

Каралеўства Польскае, гл. *Польшича*

Каралеўства Прусія 156

Каралёўка, фальв. Дзісенскага пав. 127

Караноў, месца ў Польшчы 148

Карацк, маёнт. Слуцкага пав. 85

Карктіны, маёнт. у Польшчы 117

Кармуш, маёнт. Навагрудскага ваяв. 4

Карніны, маёнт. Грабавецкага пав. 119

Карона Італьянская 47

Каросна, маёнт. Навагрудскага ваяв. 27

Карпілаўка, маёнт. Мінскага ваяв. 120

Карсакавічы, в. Барысаўскага пав. 87

Карытава, маёнт. Віцебскага ваяв. 82

Карытна, маёнт. Віцебскага ваяв. 82

Касейск, маёнт. Мазырскага пав. 156

Касіншчына, маёнт. Пружанскага пав. 58

Каспяроўчына, маёнт. Лідскага пав. 100

Каўказ, горы 18,70,172

Кацэвічы, маёнт. Сенненскага пав. 33

Качановічы, маёнт. Пінскага пав. 83

Качарыцы, маёнт. Бабруйскага пав. 172

Каялоўцы, фальв. Мінскага пав. 76

Келецкая губ. 20

Кельцы, гор. у Польшчы 13

Кернажыцы, фальв. Слуцкага пав. 19

Кіававарты, маёнт. Берасцейскага ваяв. 172

Ківарты, гл. *Ківарты*
Кіеў, гор. 3, 110, 148
Кіеўская ваяв. 9, 18, 35
Кіеўская губ. 28, 70, 92
Кіргізская Арда 162
Кісьля Ягадкі, гл. *Ягадкі Кісьля*
Кісялевічы, маёнт. Рэчыцкага пав. 114
Кісялеўшчына, засц. Слуцкага пав. 69
Кіней, востр. у Балтыйскім моры 28
Кіенк, мяст. Слуцкага пав. 25
Кіенская парафія Навагрудскага ваяв. 168, 171
Кіенчаголы, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Кімавіцкі пав. 159
Кімовічы, в. Слуцкага пав. 56
Кіментаў, месца ў Польшчы 148
Кін, уроч. Навагрудскага пав. 14
Кінкавічы, маёнт. Навагрудскага пав. 108
Кіпкаўка, уроч. у маёнт. Лавілча Мінскага ваяв. 38
Ключ Кузніцкі Гродзенскай эканомії 100
Княства Варшаўскае 21
Княства Жамойткое 4, 54, 56, 59, 66, 100
Княства Мазавецкае 13
Княства Нясвіжскіе 7, 73
Княства Слуцкае 180, 191
Кобрынскі пав. 59
Ковенскі пав. 56, 71, 143
Койданаўская парафія Мінскага ваяв. 140
Косічы Вялікія, маёнт. Навагрудскага пав. 56
Коўна, гор. 192
Кракаўская ваяв. 81, 96, 148
Крамянец, гор. Валынскай губ. 148
Крамянецкае староства, цяпер на Украіне 119
Кранштат, крэпасць 161
Крапіўнікі, засц. Дзісенскага пав. 69
Краснае, в. Дзісенскага пав. 69
Краснае Сяло, маёнт. Мінскага ваяв. 25
Круглае, фальв. Навагрудскага пав. 21
Кругловічы, маёнт. Слуцкага пав. 20, 21
Крушинкі, фальв. Слуцкага пав. 104
Крыўчів Малыя, маёнт. Мінскага ваяв. 182
Крыкалы, фальв. 8
Крынкі, маёнт. Braslaўскага пав. 59
Крысава, в. Мінскага пав. 60

Крычаўская парафія Мсціслаўскага ваяв. 158
Крэчаўка, фальв. Мінскага пав. 131
Ксяндзоўшчына, гл. *Далматоўшчына*
Кубі, маёнт. 121
Кудрышк, фальв. Мінскага пав. 102
Кузніцкі Ключ, гл. *Ключ Кузніцкі*
Кузьмічы, маёнт. Мсціслаўскага ваяв. 11
Кукевічы, в. Навагрудскага пав. 3
Кулакі, фальв. 88
Кулакоўцы, маёнт. 13
Купі, фальв. Мінскага пав. 79
Кулікі, в. Мінскага пав. 150
Кулікі, фальв. Мінскага ваяв. 158
Кулікоўка, маёнт. Мінскага ваяв. 18
Куноса, маёнт. Нясвіжскага княства 7
Курганы, вак. Лагойскага прыхода Барысаўскага пав. 34
Курганы, маёнт. Кобрынскага пав. 59
Курляндия 111
Кустоўшчына, маёнт. Мазырскага ці Рэчыцкага пав. 10
Куцуры, маёнт. Мазырскага пав. 70
Куяводы, маёнт. Braslaўскага пав. (?) 30

Лабунішчына, фальв. Мінскага пав. 138
Лавей, засц. Лепельскага пав. 95
Лавішча, маёнт. Мінскага ваяв. 38
Лавы, месца ў Мінску 138
Лагвіновічы, маёнт. Клецкай парафіі Навагрудскага ваяв. 171
Лагвіноўшчына, гл. *Лагвіновічы*
Лагойск, маёнт. Барысаўскага пав. 183
Лагойскі прыход Барысаўскага пав. 34
Ладарожка, в. Пінскага староства 175
Ладзейскае староства 58
Лажанікоўскі Лудзін, гл. *Лудзін Лажанікоўскі*
Лазарышкі, маёнт. Трокскага ваяв. 3
Лазоўцы, маёнт. Навагрудскага ваяв. 43
Лакары, маёнт. Полацкага ваяв. 13
Лапеніца, фальв. Ваўкавыскага пав. 56
Лаўбардзі, в. Жамойцкага княства 100
Лаўрышаў, мяст. Навагрудскага пав. 87
Лаўскі Брод, гл. *Брод Лаўскі*
Лаўчыны, в. Яленскага ключа Смаленскага ваяв. 4
Лахва, фальв. Мазырскага пав. (?) 125
Леніцова, маёнт. Невельскага пав. 117

Лепель, гор. 148
Лепельскі пав. 13,26,79,95,153,154,178
Лес Ясны, маёнт. Бабруйскага пав. 65
Лідскі пав. 3,26,28,34,46,52,100,175
Ліній, в. Мінскага пав. 178
Ліна, маёнт. Навагрудскага пав. 21
Ліпнікі, маёнт. Барысаўскага пав. 91
Лісіны, в. Барысаўскага пав. 17
Літаворава, маёнт. Ашмянскага пав. 71
Літва, маёнт. Ашмянскага пав. 60
Ліўка, р. у Ліўскай зямлі 13
Ліўская зямля Мазавецкага ваяв. 13
Ліхачы, засц. 42
Ліцвінава, маёнт. і фальв. Мінскага пав. 34,36
Ліцвінавічы, маёнт. Мінскага ваяв. 34
Логі, маёнт. Мінскага ваяв. 47
Лодзь, гор. у Польшчы 176
Лозы Чорныя, маёнт. Берасцейскага ваяв. 85
Ломжынскі пав. 161
Лосічы, вак. Пінскага пав. 175
Лоўчыцы-Груханойшчына, маёнт. Навагрудскага пав. 153
Лугаўцы, маёнт. Мінскага ваяв. 183
Лугоўская Слабада, гл. Слабада Лугоўская
Лудзін, вак. Мазырскага пав. 64
Лудзін Лажанікоўскі, маёнт. Мазырскага пав. 64
Лужаны, в. Жамойцкага княства 100
Лужкі, в. Барысаўскага пав. 39
Лукавіца, в. Гродзенскага пав. 3
Лукатоўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 80
Лукаўцы, в. Ашмянскага пав. 52
Лунін, в. Слуцкага пав. 138
Лудаўшкольм, востр. у Балтыйскім моры 28
Луць, гор. на Украіне 56
Луцэвічы, засц. Слуцкага пав. 55
Лысаўшчына, фальв. Вілейскага пав. 176
Лъвоўскае ваяв. 70
Любачы, вак. Ігуменскага пав. 180
Любіч, засц. Ігуменскага пав. 13
Любішын, маёнт. Мінскага ваяв. 110
Люблінскае ваяв. 94,96
Лютату, маёнт. Смаленскага ваяв. 17
Лявонаўшчына, фальв. Навагрудскага пав. 27
Ляддзе, фальв. Слонімскага пав. 153

Лягішкі, маёнт. Вількамірскага пав. 35
Ляпесы, маёнт. Берасцейскага пав. 108
Ляпіяны, в. Дзісенскага пав. 134
Ляскаўка, фальв. Мінскага пав. 18
Ляўкова, в. Дзісенскага пав. 17
Ляўкоў, маёнт. Навагрудскага ваяв. 166
Ляўпаны, маёнт. Трокскага пав. 3
Ляхавічы, маёнт. Пінскага пав. 125
Ляхавічы, мяст. Слуцкага пав. 24
Ляхаўская вул., гл. Вялікая Ляхаўская
Магілёў, гор. 33,98,127,152
Магілёўская губ. 47,82,94,98,106,141
Магілёўская каралеўская эканомія 114
Магілёўскі пав. 33,120,124,176
Магільшчы, маёнт. Слонімскага пав. 128
Мажалкі, вак. Ашмянскага пав. 60
Мазавецкае ваяв. 13,137
Мазавецкае княства, гл. Княства Мазавецкае
Мазолеў, фальв. Навагрудскага пав. 27
Мазыр, гор. 2,126
Мазырскае староства 113
Мазырскі пав. 2,10,20,43,50,64,70,86,90,111,113,126,130,156,165,168
Майсеева Гара, гл. Гара Майсеева
Малая Арава, гл. Арава Малая
Малева, маёнт. Мінскага ваяв. 7
Малінаўшчына, маёнт. Ашмянскага пав., гл. Волкаўшчына
Малінаўшчына, маёнт. Мінскага пав. 44
Малодзева, в. Барысаўскага пав. 128
Малужаўка, в. Старадубскага пав. 42
Малыя Крывічы, гл. Крывічы Малыя
Малыя Мілейкі, гл. Мілейкі Малыя
Малькоўшчына, маёнт. Палацкага ваяв. 178
Малашчыцы, маёнт. Навагрудскага пав. 22
Манастыры, в. Капыскага пав. 101
Манцякі ў Загараны, маёнт. Міжрэцкай парафії Ваўкавыскага пав. 89
Манчакі, маёнт. Мінскага ваяв. 34
Мара, маёнт. Мінскага ваяв. 98
Мараўца, маёнт. у Польшчы 148
Мар’іна, засц. Мінскага пав. 13
Мархаўшчына, в. Мінскага пав. 166
Мар(а)хачоўшчына, фальв. Навагрудскага ваяв. 96
Марціновічы, фальв. Мінскага ваяв. 174

Марыбенкі, маёнт. Ігуменскага пав. 38
Масква, гор. 40, 72, 84, 98, 126
Масковія 20, 21
Мацрічы, в. Мінскага пав. 169
Мачульна, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Маштальерышкі, маёнт. Мінскага ваяв. 34
Машэвічы, маёнт. Навагрудскага пав. 22
Межанкі, гл. *Мажнікі*
Мельнікі, в. Гродзенскага пав. 3
Мельніцкая зямля Падляскага ваяв. 89
Меляховічы, маёнт. Міжрочскай парафії Ваўкавыскага пав. 89
Меляшкевічы, маёнт. Мазырскага пав. 156
Меніца, в. 79
Мервічы, маёнт. Слуцкага пав. 3
Мехаўскі пав. Келецкай губ. 20
Мідароўскі, фальв. Мінскага пав. 149
Міжбор'е, фальв. Дзісенскага пав. 69
Міжрэчская парафія Ваўкавыскага пав. 89
Міжречча, маёнт. Дзісенскага пав. 69, 156
Мізгароўшчына, гл. *Магільніцы*
Мікалаеўская парафія Навагрудскага ваяв. 71
Мікулічы, маёнт. Навагрудскага ваяв. 27
Мікулічы, фальв. 150
Мілейкі Малыя, в. Мілейскага староства 137
Мілейскае староство, цяпер у Польшчы 137
Мілеўшчына, маёнт. 56
Мінковічы, в. Берасцейскага ваяв. 66
Мінск, 5, 13, 25, 34, 38, 40, 55, 56, 65, 69, 76, 79, 84, 87, 88, 93, 94, 98, 99, 114, 120, 121, 132, 133, 135, 137, 138, 143, 157, 160, 161, 190, 191
Мінскае ваяв. 7, 10, 13, 18, 24, 25, 31, 34, 38, 44, 46, 47, 53, 55, 59, 61, 62, 67, 76, 78, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 98, 101, 103, 107, 110, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 130, 131, 139, 140, 142, 150, 152, 158, 160, 165, 169, 172, 174, 181, 182, 183, 189
Мінскага губ. 7, 10, 13, 25, 39, 40, 61, 70, 77, 80, 97, 98, 101, 104, 117, 131, 149, 157, 161, 165, 181
Мінскі пав., 9, 11, 13, 14, 15, 18, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 65, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 110, 111, 112, 114, 115, 120, 121, 131, 133, 138, 140, 149, 150, 156, 158, 166, 169, 174, 178
Mip, мяст. Навагрудскага ваяв. 156, 164
Мірская ардынація 174
Місінькі, в. Яленскага ключа Смаленскага ваяв. 4
Мітраўшчына, маёнт. Вількамірскага пав. 28
Міхалова, маёнт. Мінскага пав. 13, 133
Можнікі ці Межанкі, маёнт. 102

Мосцічы, маёнт. Брацлаўскага ваяв. 166
Мотальскае войтаўства 125
Мопкі, маёнт. Ашмянскага пав. 114
Мрочкі, засц. Ігуменскага пав. 191
Мецібаў, фальв. Ваўкавыскага пав. 56
Меціж, маёнт. Барысаўскага пав. 63
Меціслаўская ваяв. 11, 129, 158
Меціслаўскі пав. 54
Мурла, р. у Віленскім ваяв. 16
Мурозны, в. Барысаўскага пав. 139
Мусічы, засц. Слуцкага пав. 35
Мухаеды, маёнт. Мазырскага пав. 156
Мушжары, маёнт. Рэчыцкага пав. 156
Мушэнхольм, востр. у Балтыйскім моры 28
Мышкі, в. 8
Мышкоўскі, фальв. Ашмянскага пав. 25
Мядзведзін, засц. Мінскага пав. 94
Мядзвежын, засц. Мінскага пав. 69, 121
Мядзельская вол. Вілейскага пав. 110
Мядзельцы, в. Дзісенскага пав. 69
Мялёуты, маёнт. Браслаўскага пав. 179
Мяніца, в. 79
Мястковічы, вак. Пінскага пав. 175
Мяцельскае староства Трокскага ваяв. 56

Навагрудак, гор. 21, 31, 45, 161
Навагрудкае ваяв. 4, 7, 17, 25, 26, 27, 43, 45, 48, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 96, 111, 114, 116, 121, 138, 145, 146, 167, 168, 171, 174, 179, 180, 189, 190
Навагрудскі пав. 3, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 42, 45, 49, 52, 56, 57, 66, 71, 72, 77, 108, 109, 116, 145, 146, 153, 156, 164, 166, 167, 169, 174, 184, 186, 191
Навадворка, маёнт. Слуцкага пав. 20, 21
Навасёлкі, в. Ашмянскага пав. 69
Навасёлкі, маёнт. Берасцейскага ваяв. 148
Навасёлкі, маёнт. Слуцкага пав. 60
Навасёлкі, фальв. Мінскага пав. 44
Навасёлкі, фальв. Рэчыцкага пав. 149
Наваучуцьскае лясніцтва 78
Навілішкі, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Навішчына, фальв. 79
Наквашоўшчына, фальв. Браслаўскага пав. 95
Палібокі, в. Старадубскага пав. 42
Нарва, гор. у Эстоніі 56
Нарвойшьшкі, маёнт. Віленскага пав. 23

Наўгародская губ. 126
Наўдзекі, фальв. Навагрудскага ваяв. 78
Наўдзе́ху́шчына, маёнт. Навагрудскага ваяв. 77, 78
Нача, маёнт. Полацкага ваяв. 13, 153
Нача-Сіняўшчына, маёнт. Полацкага ваяв. (?) 13
Невельскі пав. Віцебскай губ. 117
Негарэлае, маёнт. 25
Нежын, гор. на Украіне 43
Несу́тычы, маёнт. Навагрудскага пав. 3
Ніё, вак. Дзісенскага пав. 101
Новаалександраўск, гор. Ковенскай губ. 69
Нойшаў, в. Навагрудскага пав. 13
Поўгарад-Северскі, гор. на Украіне 130, 157
Нурская зямля, у Польшчы 15, 33, 56
Нурскі пав. 15
Нягневічы, маёнт. Навагрудскага пав. 45
Няданаўка, фальв. Мінскага ваяв. 78
Нядзведка, фальв. Навагрудскага ваяв. 96
Нясвіж, гор. 104, 120, 140, 156
Нясвіжскае Княства, гл. *Княства Нясвіжскае*
Нясвіжскі пав. 107, 160
Нястанавічы, маёнт. Мінскага ваяв. 182

Опса, маёнт. Дзісенскага пав. 179
Орина, маёнт. Ашмянскага пав. 69
Осава, маёнт. Ашмянскага пав. 51
Осава, фальв. Ломжынскага пав. 161
Осаў Чорны, фальв. Барысаўскага староства 101
Оўзічы, фальв. Берасцейскага пав. 162

Пагар(ы), в. 8
Падбярэжжа, в. Браслаўскага пав. 95
Падгор'е, маёнт. Навагрудскага ваяв. 45
Падгор'е, фальв. Дзісенскага пав. 69
Паддворышкі, фальв. Лідскага пав. 34
Паддяшская ваяв. 13, 56, 122, 127
Паддяшша 13, 56
Падмошча, фальв. Віцебскага ваяв. 153
Падольскае ваяв. 70
Падольская губ. 28
Падонкі, маёнт. 68
Падліск, маёнт. Гінскага пав. 160
Пазнанскае ваяв. 65

Паліцайская вул., у Мінску 157
Памажыны, в. Ігуменскага пав. 180
Паморскае ваяв. 137
Паморская зямля 137
Панізава, маёнт. і фальв. Дзісенскага пав. 13
Папенеўшчына, маёнт. 13
Папоўка, в. Бугурусланскага пав. 167
Папоўская вул., у Вільні 126
Папоўцы, фальв. Бабруйскага пав. 148
Паставы, гор. 82, 148
Пастаўская зямля, у Рэчыцкім пав. 191
Пасташы, маёнт. Віцебскага ці Полацкага ваяв. 25
Паўловіцы, маёнт. Сакольскага пав. 56
Паўночная Амерыка, гл. *Амерыка Паўночная*
Пацейкі, в. Слуцкага пав. 192
Пашкевічы, маёнт. Мінскага пав. 56
Пашкоўшчына-Сенъкаўшчына, гл. *Сенъкаўшчына-Пашкоўшчына*
Пашылы, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Петрозаводск, гор. у Расіі 90
Петрыкоўшчына, маёнт. Полацкага ваяв. 153
Пецярбург, гл. *Санкт-Пецярбург*
Пешкаў, маёнт. Пінскага пав. 125
Пёлы-Варнайцы, гл. *Варнайцы-Пёлы*
Пётркаў, гор. у Польшчы 161
Гінск, гор. 125, 145
Гінскае староства 175
Гінскі пав. 15, 25, 43, 83, 103, 125, 146, 159, 162, 168, 170, 173, 175
Пласкаўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 61
Пласковічы і Галынка, маёнт. Навагрудскага пав. 42
Плёткі, маёнт. Лідскага пав. 3
Плоск, фальв. 76
Плоцкая губ. 56
Пляшчэвічы, засц. Слуцкага пав. (?) 171
Пнівада, маёнт. Слуцкага пав. 56
Повязі, маёнт. Ашмянскага пав. 106
Полацк, гор. 13, 136, 138, 156
Полацкае ваяв. 13, 17, 25, 79, 153, 156, 163, 169, 177, 178, 179, 188, 189
Полацкі пав. 13, 156, 189
Польшча, Каралеўства Польскае 1, 3, 13, 37, 56, 80, 92, 148, 161

Прага, прадмесце Варшавы 143
Прапоўкаўшчына, засц. Слуцкага княства 180
Пратасевічы, маёнт. Бабруйскага пав. 185
Праўзялак, маёнт. Ашмянскага пав. 59
Промеж, маёнт. Ковенскага пав. 56
Промядзь, гл. *Промеж*
Прудзе, маёнт. Вількамірскага пав. 54
Прудзінга Чарапкоўская, частка маёнт. Аскерчынічы Полацкага ваяв. 153
Пружанская каралеўская эканомія 58
Пружанскі пав. 58, 175
Прусія, Каралеўства Прусія, 79, 111, 156
Прыбыславічы, маёнт. Стараканстанціпальскага пав. 119
Прыпельшчына, в. Дзісенскага пав. 188
Прэгінь, месца ў Польшчы 148
Пукінішкі, в. Аршанскага ці Ашмянскага пав. 33
Пуцькова, в. Ігуменскага пав. 101
Пуцэле, маёнт. Упіцкага пав. 54
Пушкароўшчына ці Антушы, маёнт. Рагачоўскага пав. 106
Пшамысьльская ваяв. 121
Пшамысьльская зямля 87, 179
Пшэлом, в. Гродзенскага пав. 3
Пшэлом, маёнт. Гродзенскага пав. 3
Пыращаў, засц. Ігуменскага пав. 191
Пляікшы, в. Мінскага пав. 18
Пянькі, вак. Мазырскага пав. 130
Пястуны, засц. Ігуменскага пав. 31
Пятровічы, маёнт. Рэчыцкага пав. 6, 8, 9
Пятросаўшчына, маёнт. Віцебскага ваяв. 121
Пятроўшчына, маёнт. Вілейскага пав. 55

Равіны, маёнт. Навагрудскага пав. 27
Рагач-Шпакоўшчына, фальв. Мінскага ваяв. 46
Рагачоў, гор. 41
Рагачоўскі пав. 41, 51, 58, 106, 121, 123, 130, 156, 161
Рагозін, маёнт. 183
Рагушаны, в. Навагрудскага пав. 13
Радашковічы, мяст. Вілейскага пав. 87
Радашкоўская староства Мінскага ваяв. 166
Радашкоўскі Грэкаў, гл. *Грэкаў Радашкоўскі*
Радзікава, месца 23
Радушкевічы-Сяльцо, гл. *Сяльцо-Радушкевічы*
Ражаноўшчына, в. 8
Ракашачы, гл. *Ракашачы*

Ракінішкі, фальв. 163
Ракоўцы, фальв. Мікалаеўскай парафіі Навагрудскага ваяв. 71
Ракуніўшчына, маёнт. Вількамірскага пав. 98
Раманавічы, в. Магілёўскай каралеўской эканоміі 114
Рамашкі, в. 19
Рамейкі, в. Навагрудскага пав. 121
Расейскі пав. 56
Расія, Расійская Імперыя 2, 13, 21, 56, 72, 79, 105, 132, 144, 156, 167
Растоў-на-Доне, гор. у Расіі 189
Растоўскае, маёнт. Уфімскага пав. Арэнбургскай губ. 105
Раўданскія староства Жамойцкага княства 56
Раўданы, маёнт. Вялінскага пав. 56
Рафалаў, фальв. Навагрудскага пав. 146
Раціборавічы, маёнт. Грабавецкага пав. 119
Рацыборкі, вак. Ігуменскага пав. 101
Рачуны, маёнт. Ашмянскага пав. 118
Ржавічы-Ушача, гл. *Ушача-Ржавічы*
Ровы, засц. Вілейскага пав. 187
Росбакхольм, востр. у Балтыйскім моры 28
Росі-Ваўкоўшчына Калантаеўская, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Росі-Харашкоўшчына, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Роўлі, маёнт. Мазырскага пав. 156
Роўна, гор. на Украіне 157
Рубежава, маёнт. і фальв. Мінскага ваяв. 90
Рубяжэвічы, маёнт. Мінскага пав. 4
Рудабельская парафія Бабруйскага пав. 145
Рудакі, маёнт. Мінскага пав. 58
Рудакоўка, маёнт. Рочыцкага пав. 156
Рудашаны, фальв. Завішскага пав. 176
Рудникі, маёнт. Ашмянскага пав. 121
Рудня, маёнт. Полацкага ваяв. 13
Рукаўшчыны, фальв. Навагрудскага пав. 116
Рыбінскі пав. Яраслаўскай губ. 38
Рыга, гор. у Латвіі 28, 115
Рылаўшчына, в. Мінскага пав. 94
Рым, фальв. Слуцкага пав. 121
Рымцы, маёнт. Ашмянскага пав. 69
Рымкі, маёнт. Слуцкага пав. 45
Рымская імперыя, Свяцізна Рымская імперыя 148
Рынгавяны, маёнт. Упіцкага пав. 13
Рыпінскі пав. Плоцкай губ. 56
Рэймановец, маёнт. Старагорскага пав. Паморскага ваяв. 137
Рэктэўшчына, гл. *Дзвінічы*

Ромель, вак. 111
Рэмязоўчына, фальв. Навагрудскага пав. 52
Реч Паспалітая (РП) 13,85,122
Речыцкі пав. 6,10,11,19,20,50,51,56,58,78,97,106,109,114,122,123,130,135,
149, 156,165,184,191

Сабаленцы, маёнт. Ашмянскага пав. 5
Сабаленцы, фальв. Браслаўскага пав. 142
Савейкі, маёнт. у Польшчы 117
Сажаўкі, фальв. Мінскага пав. 77
Сакалятычы, фальв. Слуцкага пав. 42
Сакольскі пав. Гродзенскай губ. 56
Салонцы, маёнт. Палацкага ваяв. 153
Салтанавічына, маёнт. Навагрудскага ваяв. 114
Самара, гор. у Расіі 107
Самусёўчына, маёнт. Мінскага пав. 33
Санкт-Петэрбург, гор. 56,92,156,157
Саноцкі завулак, у гор. Жытомір 191
Сапарі, вак. Рагачоўскага пав. 41
Сапакі, фальв. Мінскага ваяв. 78
Сарокі, фальв. 8
Сатвінская, вак. Ігуменскага пав. 12
Сахонаўская пустка, у вак. Енцы Чачэрскай вол. 41
Сачэўкі, маёнт. 108
Сваратычына, маёнт. 13
Сваротва ці Ангусава, мяст. і фальв. Навагрудскага пав. 186
Свержань, мяст. 137
Свержань, мяст. Мінскага пав. 100
Свержанская парафія Мінскага пав. 174
Свінегдэнхольм, востр. у Балтыскім моры 28
Сельцы, маёнт. Слонімскага пав. 1
Сеніца-Апітэ, гл. *Anipé-Senica*
Сеніненскі пав. 33,91,141
Сенькаўчына-Пашкоўчына, маёнт. 28
Серкі, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Сернікі, вак. Пінскага пав. 175
Серчыцы, маёнт. Аршанскага пав. 39
Сёгда, маёнт. Навагрудскага пав. 22,25,49
Сібір 101,125,156,162,188
Сідары, в. 1
Сімненскія старости Трокскага ваяв. 56
Сінява, уроч. Мінскага пав. 136
Сіняўчына-Нача, гл. *Nacha-Sinayuchyna*

Сіапкоўчына, маёнт. Ашмянскага пав. 187
Сікарадаўчына, гл. *Karavaï*
Сікірчын, маёнт. Брацьскага пав. 56
Сілівін, маёнт. у Польшчы 148
Сікі, маёнт. Берацейскага ваяв. 85
Сірабатуны, в. Дзісенскага пав. 69
Сіраблі, в. Жамойцкага княства 100
Сірвільна, маёнт. Рыпінскага пав. Плоцкай губ. 56
Сірэблі, маёнт. 56
Сіладада, в. Мінскага пав. 15
Сіладада Гайдукова, засц. і маёнт. Ігуменскага пав. 9,169
Сіладада Лугоўская, фальв. Ігуменскага пав. 70
Сіладада Харкаўская, маёнт. Віцебскага ваяв. 98
Сіладінка, фальв. Ігуменскага пав. 60
Сіладодка, маёнт. Мінскага ваяв. і пав. 34,38
Сіладодка, маёнт. Слуцкага пав. 104
Сіладодка, фальв. Ігуменскага пав., 75
Сілаватычы і Зепкаўты, маёнт. Ваўкавыскага пав. 185
Сілавені, в. Апіянінскага пав. 128
Сілавагічча, маёнт. Мінскага ваяв. 89
Сіляніцы, с. Каменскага ключа Гродзенскай каралеўскай эканоміі 16
Сіланеўчына, маёнт. Баркулабаўскага графства 182
Сіліборка, фальв. Рагачоўскага пав. 161
Сілівіч, гл. *Smyč*
Сіліжын, маёнт. Мінскага ваяв. 46,47
Сілонімскі пав. 1,14,48,85,128,153,175,186
Сілуцкае графства 114
Сілуцкае княства, гл. *Knystva Slučkae*
Сілуцкі пав. 3,5,11,12,19,20,21,35,42,45,47,52,55,56,59,60,69,80,85,90,96,104,
111, 119,121,138,140,145,160,171,180,189,191,192
Сілякі, в. Яленскага ключа Смаленскага ваяв. 4
Сілянінка, фальв. Мінскага пав. 115,138
Сіваленск, гор. у Расіі 54,56,132
Сіваленскія ваяв. 4,17,21,161
Сіваленская губ. 88
Сімляны, маёнт. 160
Сімранская эканомія кн. Радзівілаў 80
Сімронь, гор. 52
Сімыч, маёнт. 8
Сіпіч, маёнт. у Польшчы (?) 117
Сірэблічына, маёнт. Навагрудскага пав. 74
Сітайкі, вак. Мінскага пав. 34
Сітайкі, маёнт. Аршанскага пав. 53

Сталпы, маёнт. Берасцейская ваяв. 61
Станіславава, маёнт. 31
Станкруль, фальв. Барысаўская пав. 188
Стаńкава, маёнт. Мінскага пав. 85,100
Станюлеў, маёнт. Ашмянскага пав. 69
Станюшкі, маёнт. Мазырскага ці Рэчыцкага пав. 10
Старагорскі пав. Наморскага ваяв. 137
Старадуб, гор. на Украіне 71
Старадубскі пав. 42
Стараельня, маёнт. Навагрудскага пав. 184
Старақанстанініаўскі пав. 58,119
Старарускі пав. Наўгародскай губ. 126
Старасекі, в. Барысаўскага щ Lепельскага пав. 79
Стараселле, маёнт. Навагрудскага пав. 57
Старасельскае староства Дубровенскага графства 172
Старое Сяло, гл. Сяло Старое
Старчуны, фальв. 163
Старынкі, маёнт. Навагрудскага пав. 66
Старыя Бернаты, гл. Бернаты Старыя
Стайраў, маёнт. Браслаўскага пав. 134
Стваловіцкая парафія Навагрудскага пав. 167
Сток, маёнт. Ваўкавыскага пав. 30
Сгэрлітамак, гор. Уфімскай губ. 13
Судзін, вак. Ігуменскага пав. 31
Сула, фальв. Мінскага ваяв. 107
Сумішкі, маёнт. Астраленцкага пав. 43
Сурвелішча, маёнт. 35
Сухікі, маёнт. Мінскага ваяв. 46
Сухадолы, маёнт. Ліўскай зямлі Драгіцкага пав. Мазавецкага ваяв. 13
Сухінічы, засц. Барысаўскага пав. 46
Сухінкі, фальв. Мінскага пав. 78
Сухія Вуглы, гл. Вуглы Сухія
Сухічы, маёнт. 29
Сыцьбакоўскі, фальв. Ваўкавыскага пав. 56
Сэрвеч, р. у Навагрудскім пав. 166
Сядзельнікі, маёнт. Ваўкавыскага пав. 89
Сядзельнікі, маёнт. Мазырскага пав. 20
Сялец, фальв. 126
Сяло Вялікае, маёнт. 82
Сяло Старое, маёнт. Віцебскага ваяв. 82
Сяльцо, маёнт. Мсціслаўскага пав. 54
Сяльцо-Радушкевічы, маёнт. Аршанскае пав. 141
Сяляны, маёнт. Жамойцкага княства 59

Сямашкі, маёнт. Ашмянскага пав. 46
Сямігосціцы, маёнт. Мазырскага пав. 43
Сяргееўка, в. Еканіярынаслаяўскага пав. 19
Сяркоўшчына, фальв. Ашмянскага пав. 30
Сяроднія Бернаты, гл. Бернаты Сяроднія
Табольская губ. 101,150,172
Талкачоўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 62
Талоцішкі, маёнт. Ашмянскага пав. 88
Талеццікоўшчына, маёнт. Лепельскага пав. 178
Тараевічы-Бакаляраўшчына, маёнт. Навагрудскага ваяв. 27
Тарасаў, маёнт. Мінскага пав. 114
Тарасевічі, маёнт. Навагрудскага ваяв. 45
Таргонішчына, фальв. Магілёўскага пав. 176
Таўтіяны, маёнт. Трокскага ваяв. 3
Тахталаўскі, маёнт. Алімянскага пав. 49
Тапцікаўскі, маёнт. Алімянскага пав. 49
Тапцікаўчына, гл. Тапцікаўскі
Траецкая гара, у Мінску 138
Трасцяніца, маёнт. Мазырскага пав. 20
Трокі, гор. 3
Трокскас ваяв. 3,56,71,114,143,180
Трокскі пав. 23,143,156
Труднаў, вак. і маёнт. Навагрудскага ваяв. 27
Труханоўшчына-Лоўчыцы, гл. Лоўчыцы-Труханоўшчына
Трылесіцы ці Асьмігосціцы, вак. Пінскага пав. 43
Трэбунь, маёнт. Берасцейскага ваяв. 148
Тульгавічы, маёнт. Рэчыцкага пав. 50
Тургайская вобл. 162
Турок, фальв. Бабруйскага пав. 65
Турцы 76,85,115,121,148,156,161
Турчаны, в. Дзісенскага пав. 69
Тур'ёў, маёнт. і фальв. Віцебскага ваяв. 153
Турэцкае графства, у Польшчы 148
Тускуляны, фальв. Віленскага пав. 8
Тыфліс, гор. у Грузіі 48
Тыфліская губ. 84
Гэнчын, месца ў Польшчы 148
Грэздвор, маёнт. Дзісенскага пав. 191
Грэсава, маёнт. Барысаўскага пав. 34
Гэрэспаль, маёнт. Магілёўскага пав. 120
Гэрэспаль, маёнт. Мінскага ваяв. 87

Узбіха, фальв. Мінскага пав. 150
Україна 56, 58, 110
Уланоўскі, фальв. Мінскага пав. 149
Упішкі пав. 54
Урчыскі, в. Вількамірскага пав. 91
Усохі, вак. Ігуменскага пав. 191
Уфімская губ. 13
Уфімскі пав. 105
Ущеха, фальв. Навагрудскага пав. 3
Уша, засц. Слуцкага пав. 180
Уша Даўноўская, маёнт. Мінскага ваяв. 25
Ушача-Аскерчынчы, маёнт. Палацкага ваяв. 153, 156
Ушача-Аскерчынская, маёнт. Палацкага ваяв. 153
Ушача-Ржайчы, маёнт. Палацкага ваяв. 153
Ушонь, маёнт. Ашмянскага пав. 44
Філіповічы, в. Старадубскага пав. 42
Фларыянаўская пустка, у маёнт. Талсцікоўшчына Лепельскага пав. 178
Франушава, фальв. Мінскага пав. 158

Хавава, маёнт. 60
Хадакова, маёнт. Навагрудскага ваяв. 121
Хадароўка, маёнт. Ашмянскага пав. 57
Халопенічы, мяст. Барысаўскага пав. 29
Халуй, засц. 8
Хаменшчына, пустка у вак. Енцы Чачэрскай вол. 41
Харашкоўшчына-Рось, гл. *Рось-Харашкоўшчына*
Харкаў, гор. на Украіне 153
Харкаўская Слабада, гл. *Слабада Харкаўская*
Харужыцы, маёнт. 63
Хацькі, в. Браслаўскага пав. 127
Хведароўшчына, в. Навагрудскага ваяв. 78
Хелмскае ваяв. 103
Херсон, гор. на Украіне 152
Херсонская губ. 28, 121
Ходаў, маёнт. Браньскага пав. 56
Хожава, фальв. Мінскага пав. 25
Хойнікі, маёнт. Мазырскага пав. 156
Холмеч, мяст. Рэчыцкага пав. 58
Хорастаў, гл. *Хрустаў*
Хрустаў, маёнт. Ваўкавыскага пав. 56
Хшонаў, маёнт. Навагрудскага пав. 156

Цвецін, фальв. Полацкага ваяв. 79
Цвярская туб. 84
Цельцы, гор. Ковенскай губ. 176
Церцер, маёнт. Рагачоўскага пав. 51
Цецкава, маёнт. Ашмянскага пав. 1
Цімонічы, в. Яленскага юноча Смаленскага ваяв. 4
Ціхінічы, маёнт. Рагачоўскага пав. 156
Цолевічы, фальв. Берасцейскага ваяв. 162
Цяцерац, фальв. Рагачоўскага пав. 58
Чабатары, маёнт. 121
Чаплі, маёнт. Драгіцкага пав. 13
Чарамера, маёнт. Палацкага ваяв. 13
Чарапкоўскіе Прудзігча, гл. *Прудзіча Чарапкоўске*
Чарвікоўскі Асавец, гл. *Чарты*
Чаркоўчына, фальв. Мазырскага пав. 113
Чарнагубава, засц. Нясвіжскага пав. 107
Чарнігаў, гор. на Украіне 157
Чарнігаўскіе ваяв. 4
Чарнігаўская губ. 55, 71
Чарновічы, в. Дзісенскага пав. 95
Чарноўская Вольца, гл. *Вольца Чарноўская*
Чарты, фальв. Мінскага ваяв. 101
Чарты ці Асавец Чарвікоўскі, маёнт. Мінскага ваяв. 55
Чарціцы, засц. Барысаўскага пав. 112
Чачкаў, маёнт. Мінскага ваяв. 55
Чачуны, маёнт. Мінскага ваяв. 91
Чачэрская вол. 41
Чорны Осаў, гл. *Осаў Чорны*
Чорныя Лозы, гл. *Лозы Чорныя*
Чучкава, маёнт. Навагрудскага ваяв. 121
Чыгрынка, засц. Ігуменскага пав. 189
Чычэвічы, маёнт. 119
Чэррапава, маёнт. Львоўскага ваяв. 70
Чэрнікаўшчына, маёнт. Мінскага ваяв. 126
Чэхія 85

Шавельскі пав. 56
Шамятоўічы, в. Аршанскага пав. 29
Шапатовічы, вак. Рагачоўскага пав. 41
Шаўлі, гор. у Літве 126
Шахоўчыцы ці Кажушкі, в. Навагрудскага ваяв. 180
Шацк, маёнт. Ігуменскага пав. 154, 156

Шапкі, фальв. Слуцкага пав. 21

Півеця 20,56,148,156

Шленіца, в. Барысаўскага пав. 128

Шоўкава, маёнт. Аршанская пав. 39

Шпакоўшчына-Рагач, гл. *Рагач-Шпакоўшчына*

Шумоўка, маёнт. Крычаўскай парафії Мсціслаўскага ваяв. 158

Шухвосціна, маёнт. Віцебскага ваяв. 82

Шчонаў, маёнт. Навагрудскага пав. 145,146

Шчорсы, маёнт. Навагрудскага пав. 121

Шчодрын, маёнт. Бабруйскага пав. 65

Шылін, фальв. Берасцейскага ваяв. 162

Шыляны, в. Жамойцкага княства 100

Шыпяны, в. і маёнт. Ігumenскага пав. 54,121

Шырокая вул., у Мінску 156

Шышкі, маёнт. Мінскага ваяв. 189

Шэметы, маёнт. Ашмянскага пав. 63

Юстыны, маёнт. Віленскага пав. 8

Юстяянаў, маёнт. Аўгустоўскага пав. 3

Юшавічы, в. Слуцкага пав. 171

Юшневічы, в. Нясвіжскага пав. 159

Яблонава, вак. Кракаўскага ваяв. 96

Ягадкі Кіслыя, фальв. Берасцейскага ваяв. 162

Язвіны, уроч. Навагрудскага пав. 14

Язерцы, фальв. Ашмянскага пав. 101

Язна, маёнт. Дзісенскага пав. 69

Язна, маёнт. Палацкага ваяв. 177

Якабштацкі пав. 69

Якшыцы, в. Ігumenскага пав. 76

Ялайкоўшчына і Дактароўшчына, маёнт. Ашмянскага пав. 188

Яленскі ключ Смаленскага ваяв. 4

Ялкаўшчына, маёнт. Ашмянскага пав. 98

Яманты, фальв. Ваўкавыскага пав. 56

Янавічы, маёнт. Рэчыцкага пав. 50

Янополь, маёнт. Якабштацкага пав. 69

Янатасеўск, гор. Астраханской губ. (?) 171

Янаў, маёнт. Ашмянскага пав. 85

Янаў, маёнт. Ігumenскага пав. 191

Янішаў, маёнт. Ашмянскага пав. 156

Янішкі, маёнт. Навагрудскага пав. 189

Янкавец, в. Гарынскага ключа Крамянецкага староства 119

Яраслаўская губ. 38

Ярашава, маёнт. Слонімскага пав. 85

Яркаўчына, маёнт. Мазавецкага ваяв. 13

Яркаўшчына, фальв. 89

Ярцева, в. Старадубскага пав. 42

Ясені, засц. Ігуменскага пав. 191

Ясны Лес, гл. *Лес Ясны*

Ятльты, в. Ваўкавыскага пав. 56

Яцкаўшчына, маёнт. 13

Яцэлеўшчына, фальв. Дзісенскага пав. 69

Ячанкі, маёнт. Мінскага пав. 156

Ячна, маёнт. Мінскага пав. 14,15

АЛФАВІТНЫ СПІС ГЕРБАЎ

"Абданк" — Абламовічы (3); Абрыцкія 15.
 "Абуховіч" — Абухі (17); Абуховічы (18),(19),20,21.
 "Агоńьчик" — Аганоўскія (23); Астахневічы (164).
 "Адравонж" — Літавор-Арамовічы (114).
 "Адынец" — Адынцы (34),(35),(36).
 "Азулевіч" — ін. "Страла".
 "Акунь" — Акуневічы (48).
 "Акшак" — Акінчыцы (41),(42),(43).
 "Александровіч" — Александровічы (49),(50),(51),(52).
 "Амадэй" — Асановічы (149).
 "Андро до Бюо" — Антановічы (102).
 "Анцута" — Анцуты (108).
 "Арцимберскі" — Аршохі (142).
 "Астоя" — Акаловічы (39); Алявінскія (70); Анціпяровічы (110); Астаноўкі (163); Астапэвічы (166); Астроўскія (172); Астылоўскія (179); Асцеўскія (180); Аўсянія (184),(185); Алацімскія (188); Ачапоўскія (190),(191); Чаховічы 56.
 "Багорыя" — Ахатніцкія (187); Ахрымовічы (189); Валовічы 56.
 "Божая воля" — Артынскія (131); Ачапоўскія (192).
 "Бонча" — Ануфровічы (107); Асмалоўскія (158); Асмольскія (160).
 "Бродзіч" — Францішкевічы-Радзімінскія 56.
 "Вага" — Абрамовічы (6).
 "Вуж" — Амбражэвічы (79),(80).
 "Газдава" — Рымшы 56; Трызны 56.
 "Тейш" — Алісевічы (59).
 "І'рабі" — Маклопкі 56.
 "Грыф" — Адорскія (32); Асавецкія (147); Асоўскія (161).
 "Даленга" — Алінгеры (58); Арыцімовічы (134),(135),(136); Асоўскія (162).
 "Даленга зменены" — Акулічы (46),47.
 "Дамброва" — Аңсілеўскія (99); Літушэвічы (106).
 "Драгаслаў" — Арэшкі-Астройкі (145),(146).
 "Дрыя" — Аржэльскія (124).
 "Казічкоўскі" — Бярновічы 56.
 "Каладзін" — Каладзінскія-Адулкевічы (33).
 "Калюмна" — Аборскія (4).
 "Касцеша" — Александровічы (53),(54); Альшэўскія (63),(64),(65); Аранскія (116); Война-Аранскія (117).
 "Ключ зменены" — Абуховічы (20).
 "Кораб" — Абрамовічы (7); Аржэпкі (125); Райскія 56.

"Корчак" — Астроўскія (168),(169); Есьманы 56.
 "Ладдзя" — Ардынішы (120); Асіповічы (150).
 "Лебеды" — Абадовічы (1); Лілрыён (143); Глушиныскія 56.
 "Леў" — Алякевічы (71).
 "Любіч" — Абрамовічы (8),(9); Абрамілаўскія (13); Арлоўскія (128); Асяцімскія (181),(182); Незабытоўскія 56; Прушынскія 56.
 "Дзіўна" — Абрамовічы 7,(10); Адамовічы (25),(26),(27),(28),(29),(30),(31); Аляхновічы (73),(74); Аляпікевічы (75); Арастовічы (118); Асташкевічы (165); Астроўскія (170),(171); Галахоўскія 56.
 "Магіла" — Ліндушкевічы (91); Быгаўцы 56.
 "Мурдэлю" — Аскеркі (153),(154),(155),(156).
 "Навіна" — Абрамовічы 6.
 "Наленч" — Бялкоўскія 114; Дамаслаўскія 56.
 "Ніччя" — Астроўскія (172),(173).
 "Окша" — Акулічы (47); Аржаҳоўскія (121).
 "Пабог" — Андрэйковічы (89).
 "Пабог зменены" — Альхімовічы (61).
 "Палубінскі" — Палубінскія 56.
 "Порай" — Куневічы-Астроўскія (174); Гружеўскія 56; Куневічы 174; Кяпісоўскія 56.
 "Праўдзіч" — Арышэўскія (137),(138),(139); Пакошы 56.
 "Прес Г" — Абрыцкія (15); Андрэйэўскія (86),(87),(88); Алановічы (111).
 "Прес П" — Аржашкевічы (123).
 "Прыяцель" — Авярковічы (22).
 "Равіч" — Алендзія (55),(56); Аленскія (57); Прасаловічы-Астроўскія (175); Аўсянія (186); Самбаржэцкія 56.
 "Рагала" — Аржаҳоўскія 121,(122); Ласіцкія 56.
 "Радван" — Абулевічы (16); Азямблоўскія (38); Глінскія 56.
 "Роля" — Аришэўскія (140),(141).
 "Саколя" — Ашаневічы (100).
 "Сас" — Аляпікевічы (76),(77),(78).
 "Слепаворан" — Алыгруўскія (66),(67),(68),(69); Апокі (113); Астроўскія (176).
 "Страла" — Азулевічы (37).
 "Суліма" — Анкудовічы (97).
 "Сухекамнаты" — Аўлачымскія (183).
 "Спанява" — Анішэўскія (96); Араноўскія (115); Арачэўскія (119).
 "Сыракомля" — Андрушевічы (90).
 "Сыракомля зменены" — Чаховічы-Андреноўскія (85).
 "Тапор" — Аколавы (44),(45); Апцыны (109); Асалінскія (148).
 "Гуцая падкова" — Астроўскія (177),(178).
 "Уляніцкі" — Абрагімовічы (5).

- "Хамутовыя кшечы" — Арлоўскія (129).
 "Юнона" — Амядніскія (81); Ахіміоўскія (95); Арлоўскія (130).
 "Яліта" — Анташэўскія (103).
 "Яніна" — Антаневічы (101).
 "Ясеньчык" — Апісовічы (94).
 "Ясеньчык зменены" — Абуховічы (21).
 "Ястребец" — Абрамовічы (11), (12).
 "Яцьпі" — Яцьпіна-Анацкевічы (82); Анашковічы (83); Аношкі (98).

ЗМЕСТ

Шляхта Беларусі: доўгія путьіны гісторыі. (Г. Я. Гаценчанка)	3
Крыніцы па генеалогіі беларускай шляхты і правядзенне архіўных	
даследаванняў. (С. Рыбчонак)	17
Прыпісы апісанія:	
Генеалогія. (С. Рыбчонак)	28
Геральдыка. (З. Яцкевіч)	32
Аспоўненая правілы пісьмовай перадачы ўласных назваў.	
(У. Свяжынскі)	
Спіс скарачэнняў	36
Умоўныя абазначэнні	37
Гербоўнік:	
1. Абладовічы гербу "Лебедзь"	38
2. Абалонскія	39
3. Абламовічы гербу "Абданк"	40
4. Аборскія гербу "Каломна"	44
5. Абрагімовічы гербу "Уляніцкі"	46
6. Абрамовічы гербу "Вага"	47
7. Абрамовічы гербу "Кораб"	49
8. Абрамовічы гербу "Любіч"	51
9. Абрамовічы гербу "Любіч"	52
10. Абрамовічы гербу "Ляліва"	54
11. Абрамовічы гербу "Ястребец"	56
12. Абрамовічы гербу "Ястребец"	57
13. Абрамапальскія, Абрашапальскія гербу "Любіч"	58
14. Абрыйскія	66
15. Абрыйскія гербу "Ірус Г"	67
16. Абулевічы гербу "Радван"	70
17. Абухі гербу "Абуховіч"	72
18. Абуховічы гербу "Абуховіч"	75
19. Абуховічы гербу "Абуховіч"	76
20. Абуховічы гербу "Ключ зменены"	78
21. Абуховічы гербу "Ясеньчык зменены"	82
22. Авярковічы гербу "Прыяцель"	85
23. Агапоўскія гербу "Агоньчык"	87
24. Адамовічы	89
25. Адамовічы гербу "Ляліва"	90
26. Адамовічы гербу "Ляліва"	92
27. Адамовічы гербу "Ляліва"	92
28. Адамовічы гербу "Ляліва"	94
29. Адамовічы гербу "Ляліва"	96
30. Адамовічы гербу "Ляліва"	97

31. Адамовічы гербу "Ляліва"	98
32. Адорсія гербу "Триф"	99
33. Каладзінскія-Адуцкевічы, Адуцкевічы гербу "Каладзін"	101
34. Адынцы гербу "Адынец"	103
35. Адынцы гербу "Адынец"	107
36. Адынцы гербу "Адынец"	108
37. Азулевічы гербу ўласнага	110
38. Азямблюўскія гербу "Радван"	112
39. Акаловічы гербу "Астое"	115
40. Акаронкі	117
41. Акінчыцы гербу "Акшак"	118
42. Акінчыцы гербу "Акпак"	121
43. Акінчыцы гербу "Акпак"	123
44. Аколавы гербу "Ганор"	125
45. Аколавы гербу "Ганор"	126
46. Акулічы гербу "Даленга зменены"	129
47. Акулічы гербу "Окша"	131
48. Акуневічы гербу "Акунь"	134
49. Александровічы гербу "Александровіч"	135
50. Александровічы гербу "Александровіч"	136
51. Александровічы гербу "Александровіч"	137
52. Александровічы гербу "Александровіч"	138
53. Александровічы гербу "Касцеша"	139
54. Александровічы гербу "Касцеша"	140
55. Алепдзія гербу "Равіч"	142
56. Алепдзія гербу "Равіч"	144
57. Аленская гербу "Равіч"	154
58. Алінгеры гербу "Даленга"	155
59. Алісевічы гербу "Гейш"	157
60. Аліфяровічы	159
61. Альхімовічы гербу "Пабог зменены"	161
62. Альшкевічы	163
63. Альшэўскія гербу "Касцеша"	164
64. Альшэўскія гербу "Касцеша"	165
65. Альшэўскія гербу "Касцеша"	166
66. Альшэўскія гербу "Слепаворан"	168
67. Альшэўскія гербу "Слепаворан"	169
68. Альшэўскія гербу "Слепаворан"	170
69. Альшэўскія гербу "Слепаворан"	171
70. Алявінскія гербу "Астое"	175
71. Алякевічы гербу "Леў"	177
72. Аляксеевы	179
73. Аляхновічы гербу "Ляліва"	180

74. Аляхновічы гербу "Ляліва"	181
75. Аляшкевічы гербу "Ляліва"	183
76. Аляшкевічы гербу "Сас"	184
77. Аляшкевічы гербу "Сас"	186
78. Аляшкевічы гербу "Сас"	189
79. Амбражэвічы гербу "Вуж"	191
80. Амбражэвічы гербу "Вуж"	192
81. Амялінскія гербу "Юноша"	194
82. Яцына-Ананкевічы гербу "Яцына"	195
83. Анашковічы гербу "Яцына"	197
84. Апірскія	199
85. Чаховічы-Андреноўскія гербу "Сыракомля зменены"	200
86. Андрэеўскія гербу "Прус Г"	203
87. Ліндрэеўскія гербу "Прус Г"	204
88. Андрэеўскія, Вілакінскія-Андрэеўскія гербу "Прус Г"	205
89. Андрэйковічы гербу "Пабог"	208
90. Андрушевічы, Андрушовічы гербу "Сыракомля"	210
91. Андрушкевічы гербу "Маріла"	212
92. Андрыеўскія	214
93. Апікевічы	215
94. Апісовічы гербу "Ясенчык"	216
95. Апіхімоўскія гербу "Юноша"	218
96. Апінгэўскія гербу "Сшанява"	220
97. Анкудовічы гербу "Суліма"	221
98. Аношкі гербу "Яцына"	222
99. Апіслеўскія гербу "Дамброва"	225
100. Антаневічы гербу "Саколя"	227
101. Антаневічы гербу "Яніна"	229
102. Антаповічы гербу "Андро дэ Бюі"	234
103. Анташэўскія гербу "Яліта"	235
104. Антонавы	236
105. Антонавы	237
106. Ангупіэвічы гербу "Дамброва"	238
107. Ануфровічы гербу "Бонча"	240
108. Аңдуты гербу "Аңдута"	242
109. Аңдиты гербу "Тапор"	244
110. Аңыпяровічы гербу "Астое"	245
111. Апановічы гербу "Прус Г"	246
112. Апацкія	249
113. Апокі гербу "Слепаворан"	250
114. Літавор-Арамовічы гербу "Адравонж"	251
115. Араноўскія гербу "Сшанява"	254
116. Аранскія гербу "Касцеша"	256

117. Война-Аранскія гербу "Касцеша"	257	160. Асмольскія гербу "Бонча"	339
118. Арастовічы гербу "Ляліва"	259	161. Асоўскія гербу "Грыф"	341
119. Арачэўскія гербу "Сшаняві"	260	162. Асоўскія гербу "Даленга"	344
120. Ардынцы гербу "Ладдзя"	262	163. Астаноўкі гербу "Астоя"	346
121. Аржакоўскія гербу "Окша"	264	164. Астахновічы гербу "Агоньчык"	348
122. Аржакоўскія гербу "Рагала"	269	165. Асташкевічы гербу "Ляліва"	350
123. Аржапіскія гербу "Прус II"	270	166. Асташэвічы гербу "Астоля"	351
124. Аржэльскія гербу "Дрыя"	272	167. Астроўскія	354
125. Аржэцкія гербу "Кораб"	274	168. Астроўскія гербу "Корчак"	355
126. Арлоўскія	276	169. Астроўскія гербу "Корчак"	356
127. Арлоўскія	277	170. Астроўскія гербу "Ляліва"	359
128. Арлоўскія гербу "Любіч"	279	171. Логвін-Астроўскія гербу "Ляліва"	360
129. Арлоўскія гербу "Хамутовыя клешчы"	281	172. Астроўскія гербу "Нячая"	363
130. Арлоўскія гербу "Юноша"	283	173. Астроўскія гербу "Нячая"	365
131. Артынскія гербу "Божая воля"	285	174. Куневічы-Астроўскія гербу "Порай"	366
132. Архангельскія	286	175. Прасаловічы-Астроўскія гербу "Равіч"	368
133. Арымовічы	287	176. Астроўскія гербу "Слепаворан"	376
134. Арымовічы гербу "Даленга"	288	177. Астроўскія гербу "Тупая падкова"	378
135. Арымовічы гербу "Даленга"	290	178. Астроўскія гербу "Тупая падкова"	379
136. Арымовічы гербу "Даленга"	290	179. Астылоўскія гербу "Астоля"	382
137. Аришэўскія гербу "Іраўдзіч"	292	180. Асяеўскія гербу "Астоля"	384
138. Аришэўскія гербу "Іраўдзіч"	293	181. Асяцімскія гербу "Любіч"	386
139. Аришэўскія гербу "Іраўдзіч"	295	182. Асяцімскія гербу "Любіч"	387
140. Аришэўскія гербу "Роля"	296	183. Аўлячымскія гербу "Сухекамнаты"	389
141. Аришэўскія гербу "Роля"	298	184. Аўсянія гербу "Астоля"	391
142. Ардохі гербу "Арцімберскі"	299	185. Аўсянія гербу "Астоля"	392
143. Д'Арыён гербу "Лебедзь"	301	186. Аўсянія гербу "Равіч"	394
144. Араставы, Арыставы	302	187. Ахатніцкія гербу "Багорыя"	396
145. Арэшкі-Астрэйкі гербу "Драгаслаў"	303	188. Ахатніцкія гербу "Астоля"	399
146. Арэшкі-Астрэйкі гербу "Драгаслаў"	305	189. Ахрымовічы гербу "Багорыя"	402
147. Асавецкія гербу "Грыф"	307	190. Ачапоўскія гербу "Астоля"	405
148. Асалінскія гербу "Тапор"	309	191. Ачапоўскія гербу "Астоля"	406
149. Асановічы гербу "Амадай"	313	192. Ачапоўскія гербу "Божая воля"	408
150. Асіновічы гербу "Ладдзя"	315	Імянны паказальнік (С.Рыбчонак, У.Свяжынскі)	410
151. Аскеркі	317	Геаграфічны паказальнік (С.Рыбчонак, У.Свяжынскі)	455
152. Аскеркі	317	Алфавітны спіс гербаў (С.Рыбчонак)	486
153. Аскеркі гербу "Мурдзяло"	320		
154. Аскеркі гербу "Мурдзяло"	325		
155. Аскеркі гербу "Мурдзяло"	326		
156. Лскеркі гербу "Мурдзяло"	328		
157. Асмалоўскія	335		
158. Асмалоўскія гербу "Бонча"	336		
159. Асмалоўскія	338		